

БА 257



ТАРАС ГУШЧА

РОДНЫЕ ЗЬЯВЫ.



БЕЛАРУСКАЯ КНІГАРНЯ

Вільня, Завальнаа, № 7.

Вядзе агульныцкі і дробны гандэль беларусімі кніжкамі, дастаўляе кніжкі аб Беларусі у другіх мовах, прыймае да друкаваньня рукапісы.

Кніжкі беларускіе кнігарня высылае і накладной плацтей. Хто вышысьвае накладной платай—даплачывае ешчэ 10 кап. за накладную плату і 7 к. за „заказ“.

Прыймаецца падніска на газеты.

Гандлярам Беларуская кнігарня дае вялікую уступку.

Каталогі высылаюцца дарма.

„БЕЛАРУСКІ КАЛЕНДАР“

Выходаіць што год рускім літэрамі і другое выданье не польскім літэрамі. Цэна 15 кап., с перасылкай — 20 к. Прадаецца ва ўсіх беларускіх рэдакцыях і кнігарнях.

Беларускае Выдавецкае Таварыства у Вільні.

прыступаючы да выдавецкай працы паведамляе усіх, каму дорага справа беларускага адраджэння, абы тым, што таварыства ставіць сабе мату у першы чарод выпускаць у сьвет па сіле магчымасці такіе кнігі;

Шісмо святое цэлае, Гісторыю старога і новага закону для дзяцей у школах, Кніжку для набажэнства, Эвангелічку на святы і наядвелі, Гісторыю касцёла для школ, Граматыку беларускую, Географію, Слоўнікі, Арытистыку, Кнігі для павучаньня у школах, Кнігі популярные аб сельскай гаспадарцы. Выдавецства звертаецца с просьбай да шаноўных пісменнікоў прысылаць як можна найхутчай свае рукапісы выжай азначанных кніжэк.

Адрэс: Вільня, Каштановая № 5, кв. 4, Беларускае Выдавецкае Таварыства.

БА 257

ТАРАС ГУШЧА

РОДНЫЕ ЗЬЯВЫ



ВІЛЬНЯ —————— 1914
ДРУКАРНЯ МАРЦІНА КУХТЬЕ.



Біл. Г. 100
1984

Біл. Г.
1984

Біл. Г.
1984

Беларускае Выдавецкае Таварыства ў Вільні.

15. II. 2009

Думкі ў дарозе

Грыміць па карэнънях цялежка, мігацица стракатые вярстовые слупы, мігаюцца пахіліўшыся, абросшые мохам хваёвые крыжы на абацал дарогі; бягуць лясы, гаі, мешаюцца паля, грамадзяцца горы, расцілаюцца шырокіе лугі, блішчаць азёры, срэбрам перэліваюцца рэкі, золатам рассыпаюцца пяскі, глыбокімі, зялёнымі ямамі раскідаюцца балоты...

І куды ты нясеш мяне, няведамая да-
рога?

А неба! Далёкае, няведамае, сінєе не-
ба! Тысячы, мільёны гадоў пазіраеш ты,
бяз болі, бяз трывогі, пазіраеш на ўсіх роў-
на: на чэлавека, на зьвера, на птушку, на
самую меньшую мушку, на жывых і нежывых,
на нашу бедную зямлю, на зямлю
прагноеную людзкімі трупамі, залітую
крайвёю і горкімі съязьмі сіраты—народа.

Далёкае неба, сіняе неба! Чаму не дасі атказу на нашу пакуту, на наши надзеі, на наши блуканьня? Чаму не асушиш наши горкіе слёзы? не супакоіш хворую душу і сэрцэ? Чаму не папаліш агнём справедлівым таго ліхога зьвера, што сее заразу, топчэ праўду і носіць нешчасьце па нашай зямлі?

Далёкая неба! Сіняе неба! Штб ёсьць на съвеці дзіўнейшэ, як ты? Высокое сонцэ, белые хмаркі, як пух, плывуць і плывуць адна за адною, родзяцца, прападаюць, сплываюцца ў цёмную хмару, зьвісаюць над полем і лесам, блішчуць ~~амаланкамі~~, трасуцца громам, разліваюцца чистымі хладнымі каплямі і шчыра льюцца на зямлю.

Далёкае неба! сіняе неба! Як ціха на небі у ночы! Серэбранны месячык то круглы, то вузкі, як серп, як хораша съвеціца над чорнаю цьмою, што густа засыцілае Божы съвет! А далёкіе зорачкі! Божэ мой! Як добра у ціхую ночку!

Далёкае неба! сіняе неба! І як, можэ асьмеліцца думка чэлавека выдумаць у табе, яснае неба, пекла, агонь, што ніколі ня тухне, смалу, што вечна кіпіць!

Далёкае неба! сіняе неба! І як апага-

нілі людзі хараство тваё, божае неба, у сва-
іх думках!

А дорога мая чуць віднаю, шэраю ніт-
каю ідзе ўсё далей і далей, круціца, абві-
ваецца ўвакруг курганоў, узбегае на горы,
спушчаецца ў лагчыны, прападае у лесі
пад жывою страхою высокіх хвой і елін;
трасе цялежка, паткідае па каўдобінах, ўсё
роўна, як хочэ яна выкінуць мяне пасярод
дарогі. Зноў пашла раўней мая дорога,
зноў вочам аткрываюцца новые абрэзы бо-
жаго съвета, іншыя галасы чуе маё вуха,
іншыя думкі родзяцца у майм сэрцы.

Куды ты нясеш мяне, няведамая да-
рога?

О, мой родны край! Хмурна пазіраеш
ты с сіняго тумана, што лёг па краёх па-
лёу, где неба, спусціўшыся нізка, абні-
маецца з беднаю зямлёю. Парэзалі цябе
узкіе селянскіе дарогі, чорные съцежкі,
рэкі і азёры, лахчыны і балоты, лясы і горы.
А бедные вёскі і сёлы без уселякаго
парадку па раскідаліся то там, то сям: па
горах, лахчынах, па беразі рэчак, сярод
далёкаго поля, па цёмных лясох. Пакрыві-
ліся хаты, абвіслі стрэхі на гумнах, сініе
купіны моху таўстою карою ляглі па гні-
лых саломяных стрэхах. Збіўся ў кучу бу-

дынак. Распаўзліся па полю, як чэрві ў нягоду, бедные мужыцкіе хаты. Навалены ў кучу бярвення, стружкі, салома. Дзе-недзе гляне нудная вярбіна, блісьне бярэзіна, выскачыць клён. Як нявесела, як непрытульна пазіраеш ты, мужыцкая вёска, сіратка між людзкой будовы!

А поруч з убогімі людзкімі будынкамі упёрліся ў неба панскіе палацы, зеляненеюць сады, ломоюць гальлё яблыкі і груши; шырока і съемла раскідаюцца дваровыя палеткі, каласуюцца багатые панскіе нівы, пасуцца сытые коні, валы-рагалі, тысячы авец разсыпаюцца па полю... О, мой родны край! Поруч з галітвою ходзіць роскаш і багацьце; разам з людзкімі слёзамі мешаюцца панскіе вальцы, льюцца вясёлыя галасы песень, грыміць музыка с панскага саду; разам з мужыцкім потам цякуць драгіе віна.

Толькі нудные песні твае, Беларус, хапаюць за сэрцэ, жалобяць душу, туманяць вочы съязьмі, плачуць і стогнуць, і горкаю упекаю, ціхаю скаргаю плывуць к далёкаму, няведамаму, сінему, спакойнаму небу.

✓ 30. (1906.)
2474

Дудар.

Тром родным братом Бог даў аднакі розум, аднакіе мыслі і думкі. Толькі не аднакая доля спаткала кожнаго брата у жыцьці. Хоць усім братам ня вельмі соладка жылося, але Меншаму Брату выпала самая горшая доля. Прысудзіла яна яму самы горшы куток, кінула між мхой і балот. Кепска жылося Меншаму Брату. Плакаў ён, і ніхто не бачыў яго сълёз, ці не хацеў бачыць. Съпеваў ён і песні, доўгіе, нудные песні, песні нядолі. Гаварыў і казкі, і толькі ў казках ён бачыў сябе шчасльвым. Яго сълёзы капалі разам з расой на зямлю. Грэла сонца, і сълёзы, змешаные з божай расой, падыймаліся к небу і аттуль кідаліся назад на зямлю чыстымі капелькамі. І так яны вечна кружацца з зямлі на неба, з неба на зямлю. І ніколі не

высыхалі вочы Меншаго Брата. Таўсты высоці лес адзін толькі слухаў яго песні і сам памагаў яму съпеваць сваім доўгім шумам. Выходзіў Меншы Брат у вечэр на двор, браў сваю дудку, садзіўся на прызбі сваей хаты і граў. Месячык каціўся па небі, плылі белыя хмаркі. Божыя зоркі, як саромлівые дзеўчаткі, пазіралі на зямлю праз белыя, тонкіе хмаркі і слухалі Меншаго Брата, як граў ён на дудцы. I ціха было на сэрцы, як ціха была сама ночка. I думкі, як тые хмаркі, лёгка радзіліся ў сэрцы і плылі яны Бог знае куды, далёка - далёка, уміралі ціха-ціха, як паволі раставалі і белыя хмаркі ў небі. Толькі пугач і сава злым крикам сваім будзілі адшасльвых думак Меншаго Брата. Ён прачыхаўся, як ад сну, і думкі другіе, думкі нядолі, як нажом, калолі яму ў сэрцэ.

Ні думак, ні песень яго ніхто не знаў і ня чуў, ці не хацеў знаць і чуць. Яго жальба прападала, як прападаў туман з усходам сонца, што вісеў над балотам. Разбіраў яго адзін толькі лес, і лесу аткryваў Меншы Брат свае думкі, бо людзі съмеляліся з яго слоў і песень. А з лесам жылося вальней: лес не давіў яго, не гнаў, як гналі і давілі яго людзі. I Меншы Брат

зрабіўся ціхі, спакойны, асьцярожны і нікому не аткрываў сваей души. Меншы Брат адзічэў. Лес і балоты адгарадзілі ад Божага съвету.

Прайшло многа часу.

Усе трои браты сустрэліся. Старшы Брат пазіраў съмела. Ён быў у ботах, у крамных портках і кашулі, а паверх кашулі — камізэлька. Гаварыў Старшы Брат скора, мова яго была адменна, і Меншы Брат ледзьве мог разбіраць яго.

На Среднім Браце была высокая шапка, шырокіе белыя порткі, боты. У зубах — круглая люлька на кароткім цыбуку; гаварыў ён мала.

Меншы Брат выглядаў старэйшым за іх абодвых. Барада яго была сівая, руکі дрыжалі. Сам ён быў тонкі, худы. Яму як бы брыдка было перэд братамі, што на ім сівая рваная съвітка, круглая шапка-кучомка; на нагах лапці, а каравые ануchy авбівалі худыя ногі.

Гаварылі браты аб усім: а горкай сваей долі, а праўді, а жыццю.

Меншы Брат маўчаў. Яму не давалі гаварыць тэй мовай, каторай гаварыў ён сам с сабой, с сваімі думкамі, з лесам. З яго мовы съмеляліся старшыя браты.

— Гавары ты так, як гавару я, — кажэ Старшы Брат, — і не страхай ты мову людзкую. Твая мова — нямая мова, Што сказаў ты съвету на сваей мове? Дзе песні твае? Хто чытаў твае думкі, работу твайго розуму і сэрца? Дзе песніяры твае? Чым ты пахвалішся?

— Лепшай мовы я ня чуў. Гавару, як знаю. Брат! хто доўга маўчаў, таму хочэцца многа гаварыць. А я маўчаў ўсё жыцьцё, і мне хочэцца гаварыць: не адбірай ты ад мяне хоць гэтага права. Спытайся ў хваёвых крыжоў. Яны табе скажуць пра мае думкі. Мае думкі напісаны съязьмі, а сълёзы разам з думкамі разліліся ў рэчцы. Вечер — песніар мой. Горэ і боль радзілі мае песні, і слухаў іх лес. Спытайся у леса — ён скажэ пра песні мае.

Скажу табе казку. Пасадзіў пан дудара у глыбокім склепі за каменные съцены. Кажэ яму пан: „Грай мне на дудцы, каб я чуў твае песні, і тагды я пазволю табе съпеваць ~~людзям~~ песні, дарую права рассказаць съвету пра думкі твае“.

Праз каменные съцены ня выбілася песня дудара, і ніхто яго не пачуў. — „Ты павінен маўчаць! — кажэ пан дуда-

ру, — бо песнья твая нічога не сказала
майму сэрцу. Нехай астаюцца ў табе твае
думкі і песні". І дудара с таго часу слу-
хала пустое поле, балота і лес.

Брат! усе мы шукалі щасльця, толькі
йшлі мы не аднакімі дарогамі. Табе хоць
трохі съяціла сонцэ, а я йшоў, як у но-
чы. Запалім-жэ мы лучыны і пойдзэм еш-
чэ шукаць долі, будзем памагаць адзін ад-
наму, а як заблудзіць хто з нас, падамо
яму голас. Ня съмейцеся-ж, браты, і не ад-
брайце ў мяне таго, што можэ адабраць
толькі Бóг!

І сълёзы блішчэлі на вачах Меншаго
Брата.

1906 (15/жн.)

Зло не заўсёды—зло.

Цэлае лета вісеў жолуд на старым дубе. Бог ведае, як далей, а пакуль ён быў малы, вялікага гора зазнаць яму не прышлося. Праўда, на яго тады ніхто не звачаў і ўвагі: якбы яго і на съвеці не было, толькі сонейка, выплыўшы з-за лесу, узіралася на яго і пеставала сваім цаплом, бы тая маці. А калі, бывала, яно прыпекала надта горача — любоў часта пераходзіць свае граніцы, — маленькі жалудок хаваўся у цяньку густых лістоў, як пан пад парасонам, і яму заўсёды было добра.

Так і вісеў ён, ні для каго незаметны.

Але-ж ўрэшці вісець яму абрыдла.

Яно такі і праўда: якбы там ні было добра, але калі гэтае дабро цэлы век астaeцца без усякай зьмены, то яно лёгка

перэстае быць дабром. Гэтак было і з жолудам: захацелася яму другога жыцьца: так і цягнула яго саскочыць з галіны і пакачацца па мягкай зямлі. Не раз ён ужо парываўся зрабіць гэта. Сказаўшы праўду, трохі з ветру гарыць съвет. Бывала, чуць што ўзыйдзе сонцэ, гэты жартаунік і штукар-вецер зараз і паткрадзецца, але так, каб ня чуў стары дуб, і пачне баламуціць дубовых сынкоў. Што казаў жолуд, ня ведаю. Болей съмелы вецер гаварыў грамчэй, і вось што ён шэптаў раз жолуду.

— Дурны ты? я пражыў на съвеці болей вякоў, як лістоў на гэтым дубе, і кажу табе: раз у цябе ёсць сіла, ты заўсёды знайдзеш спосаб жыць на съвеці, і ты праб'еш сабе дарогу — штоб жывое, жывым і застанецца. —

А стары дуб тым часам гаварыў так.— Сынок! патрываі ешчэ трошкі, падрасьці, ўздужай. О! ты ешчэ ня ведаеш, як цяжка жыць на съвеці. Паслухай мяне, старога. Ведама бацька: шкада яму сына. — Не пускае бацька, — ціханька шэптаў жолуд на намову ветра.

І трэба-ж было, каб гэту гутарку прачула съвіньня! Раз, ужо зусім пад весень, жолуд убачыў, як пад дуб, рохкаючы, труш-

ком падбегла лапавухая асоба. Углядзеў-
шыся добра, жолуд аbamлеў: на зямлі ле-
жала шмат такіх-жэ, як і ён, жалудоў,
і съвіньня хрумстала іх без усякай жалась-
ці. На тое-ж яна і съвіньня, даруй Божэ
грэх. З вялікага страху бедны жолуд за-
дрыжаў, вылузаўся з місачкі і упаў на
землю у двух кроках ад съвіньні! Але упаў
ён як раз у ту ю яміну, што вырыла съвінь-
ня сваім ўласным доўгім лычом.

І вось што вышла: съвіньня хацела па-
есьці жалуды — і памагла вырасьці ад-
наму жолуду, вырыўши яму пасьцельку.
Жолуд на другі год прарос і стаў дубком,
а съвіньню людзі закалолі, і яна стала
мясам.

Старасць—не радасць.

Аб чым гэта думае стары Базыль, седзючы ўсю зіму на печы, а вясною і летам гдзе небудзь на дварэ, або на прызыбі ў халадку? Сядзіць ён цэлымі гадзінамі і моўчкі пакурывае такую-ж старую, як і ён, люлечку, і сыліна часта цячэ па кароценькім цыбучку. Падыдзе да яго хто — сын ці нявестка, ці унук, або хто с суседзеў, ён скажэ колькі слоў, і скажэ ціха, спакойным роўным голасам. У гэтым голасе не чутно ні задору моладасьці, ні злосці і крыўды сталага чэлавека, ні жальбы старасьці. Так гаворыць толькі той, хто усё перажыў, усё пахаваў і каму ўжо нічога не асталося у жыцці. Скажэ ды ізноў сядзіць маўчком, апусьціўшы многа пажыўшую на съвеці пасівелую галаву.

А была і яго пара! Была у яго мола-

дасць, былі сілы і здароўе, радасці і надзеі, былі і нягоды, і іх нават было больш, як дабра. Гучны, поўны сілы голас яго не раз калісь будзіў поле, як с конікам ціха йшоў ён за сошкай, або як востраю касою рэзаў траву ў лузі, ці як сякерай ссекаў ён векавыя дзерэвякі ў лясох і выдзіраў з зямлі, глыбока і моцна засеўшы у ёй, карчы, каб прыгатаваць для збажынкі мягкую пасыцельку.

І дзе яно усё падзелася?

Ці было ўсё гэта?

Жыў чэлавек на съвеці, многа бачыў усякай прыгоды, не адно пакаленне прашло прад вачыма старога Базыля, а прышла пара і здаецца, што ты якбы і ня жыў на съвеці, якбы усё гэта рабілася у съне, бо усё злілося у адну чорную пляму, катоная вот-вот гатова патануць у багне прошласці.

Выйдзе стары Базыль на вуліцу і сядзе на прызыбі. Ён ужо нічога не бачыць, толькі вушы ешчэ злучаюць яго з жыцьцём, каторае шуміць і гамоніць усюды, ідзе ды ідзе сваім парадкам, але сам Базыль стаіць з боку, здалёк ад яго. Шарасцяць па пяску вуліцы калёсы і крэкчуць ад ціжару наваленага гною ці дроў, забарараба-

ніць пустое вядро на плечах маладзіцы, ці дзяўчыны, з рэчкі дакоціца крык плытнікаў і рыбакоў, дзесять з боку звонка гучачы дзіцячыя галасы, адным словам ад усюль даносяцца зыкі жыцьця; ўсе, каму йшчэ трэба прайсьці свой круг, шумяць і гаманяць і робяць сваю работу. Адзін толькі Базыль лішні тут і усім чужы, толькі для аднаго яго міма праходзіць гэтае жыцьцё.

І сядзіць ён, пакурывае старую люльку, абапёршыся на кіёчак, і нешта думае, апусціўши у зямлю свае невідущыя во-чы. Аб чым-жэ ён думае? Можэ аб тым, што ён такі адзінокі і забыты, што ўсе яго таварышы даўно ўжо лежаць пад крыжамі, і толькі ён, як той стary падгніўши дуб, растраціўши сваё лісьця, стаіць між зялённымі дубамі і ўжо ня можэ сьпеваць з імі у вадзін тон песьню жыцьця.

Адно толькі чуецца ў гэтых думках старасць — чуецца ў іх смутак, бо цяжка стаяць над магілаю свайго жыцьця і пазіраць на яго разваліны.



У старых дубох.

Цэлы гай старасьвецкіх дубоў раскінуўся па беразі Нёмана.

Такіх дубоў цяпер рэдка дзе убачыш. Іх не чапіла рука людзкая, толькі доўгіе часы палажылі на іх свой сълед—печаць глыбокай старасьці. І многа ўсякіх зъмен часаду бачылі гэтые нямые съведкі прошласьці! Жыцьцё многіх людзкіх пакаленій нёў прайшло перад імі і праходзіць, бы тые хвалі Нёмана, што пакручастым зъмеем абавівае тут іх сялібу, іх высокі, роўны груд; а яны ўсё стаяць, спакойные, важные, і жывуць сваім асобным жыцьцём. Праходзяць дні, ідуць сваёю чэрадою зімы і леты з іх халадамі і съпякотамі, з іх бурамі і навальніцамі, а яны спакойны, як чэлавек, каторы ўсё пераведаў на съвеці, ўсё перажыў і ўжо нічога новага не чекае ад

жыцьця, апроч съмерці. Зваленые-ж на дол таўстые камлі з асмаленымі знізу жэрэламі іх таварышаў напаміналі жывым аб апошнай іх долі.

У леці пачыналася ўжо тая чуць значная зъмена, той паварот часу, калі жыцьцё прыроды ідзе на убытак. Скошэнны луг і раскіданые курганамі стагі, парыжэўшые ад дажджоў і сонца, ужо гаварылі аб гэтым уміраньні. Буслы зъбіраліся ў чароды і доўгага стаялі па грудах, або ляніва аглядалі лагчыны. Але было заметна, што не на пажытак назъбіраліся яны сюды, а для якойсь-то другой справы. Пастаяўшы, павольна, адзін за адным, уздымаліся яны ў гару, кружыліся там, і кожны круг падымаў іх ўсё вышэй і вышэй. Там яны сплеталіся у адну фігуру, ў адзін шырокі круг і, не махаючи крыльямі, плаўна і сагласна, як па камандзе, насіліся ў неаглядным просторы сініх небясоў... Асірацелые стaryе дубы у чорных шапках бусляных гнёзд даў спакойна стаялі, не варушачы ніводным лістом, і купалі на сонцы свае адвечные лапы. На скошэнym лузе, нідалёка ад дубоў, пасъвіліся стадкі. Там і сям сядзелі пастушкі. У кожнай іх кучы былі свае інтэрэсы, свае забаўкі і гутаркі. Сонцэ даў-

но ўжо звярнула с поўдня, але съяціла
ешчэ горача. У воздухе было ціха, толькі
звон летнікоў (кузуркі, падобныя да пчол)
зліваўся ў адну доўгую-доўгую аднатонную
песьню, і, здавалася, прырода была закалы-
хана гэтым крыху сумным звонам. Ма-
леньkie камарыкі - таўкунчыкі кучкамі
гулялі на сонцы, якбы чыясь-то нявідная
рука трасла у воздухе маленскую сетачку.

— Чаго яны таўкуцца тут? — спытаў
Грышка свайго таварыша Базыля і махнуў
рукой па кучцы камарыкаў.

— Гуляюць, — кажэ Базыль: — ты
думаеш, і ім на хочэцца пагуляць? Цяпер
іх час, і гуляюць.

Базыль і Грышка найлепшыя дружакі.
Даўно ўжо цягнецца іх дружба — як за-
памятаюць. Даўве зімы у школцы сядзелі
яны на аднай лаўцы і трэйцяе лета пасуць
разам кароўкі. Калі катораму маці дасць
у торбачку сала, то гэтае сала разрэзвалі
папалові і пяклі яго на ражончыках.
А смачнае сала, спечанае над агнём у по-
лі! Прыгнаўшы з раніцы, хадзілі разам ла-
віць рыбу і купацца. І ні с кім яны не злу-
чаліся і, апроч свае кампаніі, другой не
хацелі. Раз толькі сварыліся хлопцы і па-
сварыліся за глупства — за ножык-цыган-

чык, катораму уся цэна тры грошы. І толькі ў злосыці назваў Грышка Базыля Насалём — у Базыля быў дойгаваты нос, — а Базыль Грышку абаваў Рабэйзаю. Але рэдкіе здарэнья лаянкі толькі на кароткі час раскідалі іх дружбу, і хлопцы скора зноў гадзіліся, посьле чаго Базыль, водзячы пальцамі па носі, гаварыў:

— Здаецца, мой нос, Грышка, не такі ўжо вялікі?

— Ды не! — супакоіваў яго Грышка: — твой нос — мерны нос. Вось я, дык праўда рабы! — гаворачы так, Грышка хадеў учучь пацвярджэнье Базыля, што ён не так-то рабы, бо сам Грышка не лічыў сябе рабым.

— Што тваё за рабаценьне! — казаў Базыль: — зімою зусім не знаць, а цяпер праста сонцэ трошкі асмаліла твар.

І хлопцы зноў былі дружкамі і пачыналі гульню або гаворку аб чым-небудзь. Гаворка у іх бадай ніколі ня зводзілася, а вакруг было так многа ўсяго, што давала ім страву для гутаркі.

Улягуцца часамі хлопцы пад дубом; Грышка ляжэ на спіну і колькі мінут моўчкі угледаецца на той дуб, пад каторым лежалі.

— Як ты думаеш, Базыль: ці ёсьць на съвеці такі чэлавек, каторы-б панёс гэты дуб?

Базыль акідаў вокам дуб і, крыху падумаўшы, казаў.

— А пэўне ёсьць.

І тут-жэ рассказываў свайму сябру здаўнине з якім-небудзь асілкам. Так адзін мужык (Базыль нават назваў яго прозвішчэ) паехаў красыці хвою у княжэцкі лес. Ссек ён такую таўстую хвою, што і два чэлавекі не абнялі-б яе. Узваліў на воз і паганяе каня. Конь — ані з мейсца! А якраз насунуўся лясьнік. „Стой-жэ, думае ён: — нігдзе ні ты нядзенешся: не ўцячэш ты з гэтай хвойей“, і сам пазірае, што будзе далей. Чэлавек гэты, нічога не гаворачы, выпраг каня, прывязаў яго да канца калоды і, сказаўшы: „ніхай-жэ будзе брыдка каню“, узяўся за аглослі і пацягнуў калоду! Лясьнік толькі галавою пакруціў — і слова не сказаў мужыку.

— Вось каб мы былі такіе дужые: усіх бы зарэчэнцаў пабілі! — Ўздыхнуўшы, гаварыў Грышка.

— Вось дзіва! што-ж іх тады біць? дзымухнуў бы, і ўсе-б пакідаліся.

— А ці праўда, што наш Нічыпар Шу-

лай дужаўся с чортам? — Запытаўся зноў Грышка.

— Нёж не: у яго самога чортава рабро — яго ніхто не пакоціць. —

— Ну, ніхто! а калі ў каго два рабры?

— Ведама паборэ той, у каго два... Але, мусіць той, хто мае чортава рабро, пойдзе ў пекла, — памаўчаўшы, зноў скажаў Базыль.

— Чаму ў пекла? ён-жэ родзіцца з гэтым рабром. Калі і пойдзе хто, дык пэўне маці, бо яна с чортам любілілася, — скажаў Грышка.

Базыль на гэта нічога не атказаў і задумаўся.

— А каб табе, Базыль, сказаі: „Умірай цяперака, і ты пойдзеш у рай“. Ці згодзіўся-б ты уміраць.

Базыль памаўчаў.

— Не! — атказаў ён.

— Чаму? —

— Мне было-б там маркотна аднаму; а тут усе: бацькі, хлопцы, ты. Каб са ўсімі, то пашоў-бы.

— І як гэта памрэ чэлавек, што з ім робіцца? — Як бы сябе самога пытаў Грышка.

— Што-ж? душа выходзіць. Прыйдзе

съмерць і памрэш. Зяханеш разоў два і німа!.. Я бачыў, як уміраў мой дзед Гаронім. У хаці мы былі адны з дзядзькам. Як дзед сканаў, дык дзядзька атчыніў комін.

— На вошта? — спытаў Грышка

— Каб душа выходзіла... І страшна, брат, страшна стала!

— Я-б у хаці ня ўседзіў! — стрэпянуўшыся, сказаў Грышка і потым дабавіў:

— Вось, каб яе пяруны з гэтаю съмерцю. Каб злавіў дзе, халеру, ды спаліў. Тады людзі жылі-б і жылі.

— Калі-ж бо для яе німа съмерці.

— У съмерці німа съмерці, — сказаўши гэта, Грышка углыбіўся ў думкі.

— Што-ж, брат: каб гэту съмерць узяла другая съмерць, дык зноў-бы съмерць асталася. Ніяк, брат, ад яе ня выкіруешся.

— А што, Грышка: калі я памру і па съмерці буду прыходзіць да цябе, ці будзеш ты баяцца?

— Кіньма гаварыць! чорт яе бяры съмерцю, — сказаў Грышка, падняўся, азірнуўся і пачаў съвістаць, каб адагнаць паганые думкі.

Хлопцы съціхлі і задумаліся.

Было тут у дубах адно мейсца, дзе Базыль любіў сядзець, пазіраць і думаць.

Гэта было тое мейсца, дзе над абрывістым бергам Нёмана стаяў стары, прысадзісты, таўсты дуб. Ад доўгіх часоў бераг, падмываны вадою, паволі асоваўся і агаляў таўстое карэнья старога дуба. Сам гэты дуб крыху пахіліўся на бок, як падгуляўшы гаспадар, а аголены і працягнуты пад вадою яго корэнь здаваўся нагою, і выходзіла здалёк так, што дуб збіраўся перэбрысьці Нёман. Сеўшы на гэтым корэні, Базыль пазіраў, як беглі дробныя хвалі, як звівалася ў вадзе, доўгая раса; вада то ўздымала яе, то апускала, то раскідала ва ўсе бакі і гуляла ёю, як вечер дымам. Каля самага берагу стаяў у вадзе голы лазовы ражон. Ён тое і рабіў, што борздзенька ківаўся пад напорам вады. І ніколі ня меў спачыну гэты ражон: і ў дзень і ў ночы ківаўся ён, як багамольны жыд. Хіба можэ зімою, як маразы скуюць лёдам ваду, атпачыне гэты пахілак-ражон. Базыль пазіраў і думаў. А вакруг было ціха. І Базылю здавалася, што ён чуе съпевы гэтай цішыні, доўга ён прыслуховаўся, але съпевы былі нейкіе невясёлые, і яму стала маркотна: ўсё йшло, здавалася яму, сваю дарогу і жыло сваім жыцьцём, сярод като-раго ён пачуў сябе чужым. А Грышка тым

часам бегаў па беразі і зварочываў у ваду навіслы берэг. Якраз на тым баку ішоў з вудамі рыбак.

— Дзядзька! — гукнуў Грышка: — пе-
ракінь мне закурыць. —

„Дзядзька“ азірнуў Грышку і сказаў:

— Пакуры, браце, ў сабакі!

— Рыбак — дурак! У рыбака голые
бака! — атказаў яму на гэта Грышка.

— Аа-а! гэта-ж, здаецца, той самы,
што пакраў яйцы с-пад сучкі? — гукнуў
с того берагу рыбак.

Не съяміўши насымешкі, Грышка не
знайшоў нічога сказаць і толькі спытаў:

— С-пад якой сучкі?

— Што брэшэ с-пад анучкі.

— Каб ты-ж, дай Бог, нічога не зла-
віў, каб ты ўсе вуды папарываў! —

А рыбак рагатаў і начэпліваў на ву-
дачку чэрвяка.

Пабегаўши па беразі ешчэ колькі ча-
су, Грышка пашоў шукаць Базыля. Углу-
біўшияся ў свае думкі, Базыль нічога не
уважаў і сядзеў усё на тым-жэ дубовым
карэніні, дзе сядзеў і раней. Звесіўши но-
гі над вадою, пазіраў ён у ніз, як цёк Нё-
ман. Тут было глыбока, і вада мела цём-
ны қолер ад гэтай глыбіны. Аб чым-жэ

думаў хлопчык? Відаць, нешта важнае і сур'ёзнае, бо губы яго былі шчыльна самкнуты, а вочы пазіралі кудысь-то ў глыб. Схаваўшыся за куст, Грышка моўчкі паглядаў за сваім сябрам. І без усякай злой мысльі раптам выляцеў з-за куста і гукнуў на ўсю моц:

— Га-а!

Знячэўку Базыль так перэпалохаўся, што ўвесь задрыжаў і патскочыў. Спужаўшыся, ён ня мог ужо утрымацца і ссунуўся ў ніз. На момэнт, зачапіўшыся лапцем за дубовы корэнь, павіс галавой над гладзьдзю вады, а потым шугнуў і... прапаў з вачэй. Нёман злёгка здрыгнуўся, вада расступілася і дала нешчаснаму хлопчыку мейсца ў мокрых і халодных сваіх недрах ды колькі кругоў пабегла па вадзе ва ўсе бакі. Разы два ці тры паказалася яго галава; рука незграбна і сударажна лавіла воздух, зрабіўши невялічкі паўкруг, і, захлёбываючыся, прапаў на зусім...

Грышка ня ведаў, што так можэ кончыцца яго дурасць, і ён падняў праразлівы крык і лямант.

— А Божэ-ж мой! утапі-і-іўся!
— Гвалт, людзі, ратуйце!

Другіе пастушкі зъбегліся на гэты крык
і прылучылі свой лямант.

Рыбак дабег першы. Скінуўшы адзежу,
адважна рынуўся ён у ваду.

Зъбегліся людзі.

Заламаўшы рукі, маці, разрывающим
душу крыкам, галасіла і прычытвала.

Як непрытомная, кідалася яна ў ваду,
ды яе трымалі мужчыны...

Сонцэ так сама пазірала любоўна і на
гэту зъяву; так сама было ціха ў прыродзі
і ўсё жыло сваім жыцьцём. Старые дубы
стаялі спакойна, важна, як і заўсягды.
Толькі галкі, спуджэніе людзкім крыкам,
пазлеталі з дубоў ды сіаваронкі с сярдзі-
тым краканьнем кружыліся над дуплясты-
мі дзерэвякамі, якбы злуючы на тое, што
патрываожылі без усякай прычыны іх пры-
вольны спакой, зіялі на сонцы сваім зялён-
ным пер'ем.

Базыля выратавалі і аткальхалі, але
посыле такога здарэння, ён утраціў голас
і застаўся нямым.

„Дзеравеншчына“.

Як яно будзе далей, сказаць трудна. Скарэй усяго, што кепска, і сам Міхалка так думае, стоячы на каленках па неколькі разоў на дзень. Ён ужо кінуў і жаліцца сабе самому на сваю долю і пакорна згінаў калені ў куточку. И гэты куточек стаўся яму нават блізкі, якбы родны. Ды яно і ня дзіва: тое мейсца, дзе ронім мы першыя сълёзы і пакідаем частку сябе самых, становіцца дарагое для нас. А ў гэтым кутку Міхалка многа чаго перадумаў. И адзін толькі ён, гэты куточок, знаў ўсе яго думкі, бо пагаварыць тут німа с кім..

Ох, гэты горад! На пакуту сюды ўзялі малога Міхалку. А горш за ўсё, дык гэта тое, што ніхто тут яго не шкадуе, ніхто за яго не закіне слова. А часамі выскачыць ён на двор,—куды забяжыць знячэўку які са-

бака, можэ такі самы непрыхыльнік у горадзі, як і сам Міхалка,—каб хоць с сабакай адвясьці душу. І толькі пачне Міхалка заводзіць знаёмасць з ім, кінуўшы яму перад гэтым кусочкам хлеба (а хлеба не ўкраўшы ня возьмеш), як ужо братавая барабаніць у шыбу.

Міхалка ўжо ведае, што яму рабіць: ідзе ў хату і займае свой куточэк. Сам Міхалка, калі хто выпадкам запытае, чаго ён стаіць на каленках, тлумачыць так:

— Я ешчэ — „дзеравеншчына“, ня ведаю гарадзкіх парадкаў і кепска трymаю сябе. От, з мяне і выбіваюць „дзеравеншчыну“.

— А ты любіш вёску? паехаў - бы туды?

• Раней чым атказаць, Міхалка баязьліва азірнецца і ціханька скажэ:

— Паехаў-бы.

Праўда, Міхалка нідаўна прыехаў з вёскі. Але гэта толькі гаворка адна „прыехаў“. Проста забралі яго сюды і ўсё, бо дома не было дзе дзецца. Бацька памёр, маці памёрла, от і забралі яго сюды. Цяпер, дзякаваць Богу, ужо нічагутка — прывык; але спачатку, дык было надта дрэнна. Сядуць бывала за стол. На малень-

кім століку каля дзъвярэй стаіць самавар; скавычэ ён на ўсе галасы або пішчыць, як тая свіння у плоці, аж пáра з яго верне. На стале стаіць масла; тут-жэ ў місцы лежаць цэлыя кавалкі мягкой і белай булкі і такая, на яе ліха, цікавая, што Міхалка ня можэ адарацаць ад яе вачэй.

— Чаго ты ўтаропіўся, як воўк на парасё?

Міхалка спускае вочки і бярэцца за гарачую шклянку і тут-жэ борздзенька адрывае ад яе апечаную руку. Шклянка з гукам кідаецца на ісподак. Гарбата, якбы яе чэрці таўхануць, разліваецца пастале і на порткі Міхалку. Міхалка схватываецца с крэсла і стаіць, расставіўши руки.

— Сьвінюк ты! — чуе ён сярдзіты голос брата.

— У карыці цябе трэба карміць, — дабаўляе братавая.

Згарэў-бы ты лепей, гэты чай і гэта булка, каторая цяпер ужо і ў рот ня лезе Міхалку.

А калі абходзіцца без такога ліха, то, выпіўши шклянку, Міхалка павінен быў падзякаваць. Тут ізноў не заўсёды абходзілася шчасльва.. Заміж „благодарю“ ляп-

не Mіхалка ні к сялу, ні к гораду „дзякую“.

— Што за „дзякую“?!

Mіхалка чуе, што вушы яго чырванеюць. Яму[†] неяк саромна сказаць „благодарю“, — здаецца, ўсе яго на съмех падымуць,

Але ўсё гэта было раней. Цяпер ён, дзякаваць Богу, навучыўся казаць „благодарю“, і „благодарыць“ і калі трэба і калі ня трэба. Ды ізноў-жэ — з адным „благодарю“ на съвеці не пражывеш—зноў знайдзеца якое небудзь ліха. А што гэта ліха нязводзілася, то можна было бачыць хоць-бы і с таго, што Mіхалка па колькі разоў ў дзень стаяў на каленках. То скажэш не так, то ступіш ня гэтак, і за ўсё пападала то вушам, то каленям. Дайшло да таго, што Mіхалка марокаваў на вушы і калені. Ніхай-бы былі сабе дзірачки ў гававе, але на чорта ешчэ гэтые храсткі? Або ногі: ці ня лепши было-б, каб яны не згіналіся? Тут Mіхалка прабаваў хадзіць, не згінаючы ног.

Выходзіць, што можна.

Найгорэй было яму вясною і летам, калі сіняе неба ласкава зьвесіцца над зямлёю, як маці над калыскаю, дзе ляжыць

яе любое дзіцятка. А гэтые хмурынкі! Хто іх ведае, аткуль яны павыпоўзаюць і ідуць сабе згодненка, лёгка, такіе мілые ды прыветные. От-бы ўзяў ды сеў на іх і паплыў-бы разам з імі, каб толькі дзялей быць адгэтуль Сонейка так хорашэнка заглядае ў вокны. Ў садку шчабечуць птушкі. Верабейчыкі з вясёлым чырканьнем снуюць у паветры.

Міхалка дўога пазірае ў вакно. Ў канцы ў яго не хапае сілы працівца кліку, вясны, і ён, азірнуўшыся, каб яго не затрымаў хто, ціха выходзіць на двор. Прытуліўшыся дзе небудзь каля вугла, дўога стаіць Міхалка. Ў гэтые мінuty ён нічога ня думae. Ён толькі чуе, як прыемнае цяпло песьціца яго маленъкае цельца. І добра так і радасна на сэрцы. А што робіцца на душы, то гэтаго і не скажэш. Толькі часамі замігацяцца ў вачах родныя зъявы далёкай вёскі, дзе Міхалку так вольна жылося, і сэрцэ неяк ападзе, як успомніць ён сваё тут жыцьцё. Там, на вуліцы, чуваць, як тупаюць па тратуарах ногі, як грукаюць капытамі пабрукуюко-ні, як шуміць і гудзе многагалосы горад.

Дўога стаіць так Міхалка. Потым, ні с таго, ні с сяго, захочэцца прабегчыся,

і ён, як куля, рванецца на двор, ганяєцца за верабейчыкамі, покі братавая ня крыкне на яго, каб ішоў забаўляць Лідачку.

Усе чары ападаюць з яго душы, і уздыхнуўши, нехача плящецца ён у хату. А тут ешчэ горэй апануюць яго думкі, ешчэ мацней пацягне яго на двор, ешчэ з большаю сілаю, ешчэ ярчэй устануць прадвачыма дзіўные малюнкі роднай вёскі.

Дом, дзе жыў Міхалка, стаяў на краю горада. Глухаватая вуліца, на абапал каторай ляпіліся дзервяныя дамы, скора выходзіла за горад, у поле. Міхалка не адзін раз выбегаў на гэту вуліцу і нюхам вясковага чэлавека угадываў, што нідалёка тут павінна быць поле. Раз ён, выбегшы на вуліцу, адышоўся ад дома. Тут ён ужо ня мог стрымашца і пабег да таго узгорка, што вясёла пазіраў жоўтым спахам сваіх пяскоў. Міхалка ўзляцеў на гэты узгорак. У нізу рассцілаўся горад з блішчастымі вежамі цэркваў і касцёлаў. То там, то сям высака ў небі тырчэлі трубы фабрикаў і заводаў, распускаючы па ветры доўгіе хвости чорнага дыму. А з другога боку раскінулася поле, чарнеўся лес і вяслы пералескі; а там, ешчэ далей, чуць-

чуць виступалі сіневатай смагі стрэхі мужыцкіх хат. І так моцна пацягнула Міхалку туды, што аж душа яго млела. І так ярка прыпомнілася яму свая вёска, што, каб меў крыльля, то узняўся-б і палящеў-бы. Міхалка ўсё цікаваўся у адзін бок. Там, здавалася яму, павінна быць дарога да роднай вёскі. Божэ мой! як добра ў іх вёсцы! От, Міхалка стаіць тут, на гэтым узгорку, а яна восьвось здаецца тут перэд самымі яго вачыма. І так ясна, як цяпер, не бачыў ён яе і тагды, як жыў у ёй. Вось высокі касагор над самым Нёмнам. Пад гэтым касагорам стаяць пахіленые старые вербы, дзе так многа калісъ было ракаў. Там ляжыць зялёны луг, а за лугам цягнецца высокі і заўсёды пануры лес. Гэтаго лесу Міхалка калісъ баяўся. Асабліва нешта страшнае і непрыветнае прыдаваў яму густы алешицк, што зялёным доўгім валам цягнуўся каля самаго лесу. Цяпер-жэ гэты лес быў такі мілы і жаданы, што каб прымеў, то абняў-бы яго і цалаваў. Міхалка так задумаўся, што ня чуў, як да яго падышоў брат.

— Чаго ты тут, шыбельнік? — спы-

таў брат і крэпка пацягнуў Міхалку за вуха.

Міхалка задрыжэў увесь, як злоўлены праступнік.

— Пашоў да дому!

Хлопчык, прылажыўши руку да вуха, катарае бытцым гарэла на агні, пабег да дому, ня съмеючи зірнуць у бок.

За самавольства забаранілі яму гуляць на дварэ.

Але Міхалка не абразуміўся.

Куды там! ён задумаў такую рэч, што ўсе дзівіцца будуць. А покі што ціхачом ён рыхтаваўся споўніць тое, што задумаў. У самы глухі куток пад ложкам, дзе наўват венік служанкі іх, Насты, рэдка калі зазіраў, складаў Міхалка розныя прыпасы на дарогу, бо Міхалка задумаў уцекаць ад гэтуль. Тут ён запасіў з восем кусочкамі цукру, акрайчык хлеба з асушкам. Праўда, хлябок высахне, але Міхалка знайдзе ў дарозі крынічку і размочыць яго. Ўсе гэтыя прыпасы лежалі на газэці, которую Міхалка цішком узяў са стала. Разам з гэтымі прыпасамі лежаў мячык і чэлавек з гумалістыкі, ў катораго трэба было толькі дзьмухануць, каб ён загукаў, як жывы. Ўсё гэта міхалка аткraў ад Лідачкі. Мя-

чык і чэлавечка ён дасць сваім сябром, бо хто-ж ідзе з горада без гасцінца? Асталося толькі пашыць торбачку, каб забраць увесь скарб с-пад ложка. А там... ад аднай гэтай думкі лёгка рабілася на сэрцы.

А наўперад ён ешчэ па дарозі зайдзе ў ту ўёску, дзе яго брат служыў летась. У гэтай вёсцы Міхалка згубіў многа грошэй—капеек пятнаццаць медзякамі. А найці іх лёгка, бо Міхалка, як цяпер, бачыць тое мейсца, дзе згубіў іх, не знайшоў-жэ іх тагды за тым, што скора перабіраліся ў горад і не было калі пашукаць, як належаць быць...

Доўга ня мог заснуць Міхалка у суботу вечэрам перад Сёмухай: заўтра рана, досьвіта, выберэцца ён у дарогу. У тых думках, што цяпер мятушыліся ў яго гававе, трудно было разабрацца... Э, ды што!

Ўстане і пойдзе; пойдзе перш да таго ўзгорка, аткуль ужо лёгка папасьці на дарогу... Скарэй-бы толькі заснуць ды ўстаць заўтра раней. Міхалка плюшчыў вочы, але сон, як сумысля, ня йшоў да яго, і толькі можэ пад поўнач заснуў Міхалка. Ня глядзючы на гэта, ўстаў ён ранютка, асьцярожна падняў галоўку, разглядзеўся, пры-

слухаўся. Брат і братавая спалі, нават гэта жаба, Підачка, і тая ня рушылася. Ціхенька адзеўшыся, Міхалка павольненъка выцягнуў сваю торбачку, у каторую ешчэ з вечэра злажыў ён усе свае манаткі. Прыгатаваўшыся, як мае быць, ён ешчэ раз азірнуўся і, трасучыся ўвесе, паткраўся да дзъвярэй і ўзяўся за ключ. Павярнуў раз і абамлеў; ключ на яго ліха, так загрымеў, што напэўне ўсе абудзіліся. Са страху Міхалка выпусьціў з рук торбачку. Ўсё было ціха. Відаць, ніхто ня чуў. Узяўши торбачку, Міхалка ціха скрыпнуў дзъвярмі і вышаў на двор.

Ня ведаю: ці на дабро ці на нешчасце Міхалкі вароты на дворэ былі замкнёны; агарожа-ж была такая высокая, дашчаная, што ўляпіцца было недзе. Колькі мінут Міхалка парыўся на дварэ, шукаючы пэрэлазу. І ня думаў ён ніколі, што гэтае здарэнье папсуе яму ўсю справу! Можэ-б і пералез як, але на бяду трэба было як раз цяпер выйсьці на двор яго брату!

Міхалка думаў, што ўжо яму будзе цяпер канец — так крэпка лупіў яго брат.

І што ты зробіш, калі не шанцуе? Міхалка, як і наўперад, жыве ў горадзі і толькі тым і цешыць сябе, што тагды напэўне будзе яму палёгка, як выб'юць з яго — „дзеравеншчыну“.

Адгукнуўся.

Ноч была цёмная, ціхая, цёплая. Ні месяца, ні зорак зусім не было відаць. Праўда, ў гэту ноч месяц і не падымаўся; можэ і ён пёк сабе дзе-небудзь шрагі і бабкі к Вялікадню, повярнуўшыся сьпіною к зямлі. А што належыць да зорак, то яны хаця і былі на небі, але пазакрываліся хмарамі. Можэ яны там мыліся ды прычэсываліся — іх дзявочая справа. А ўрэшті ці ня ўсё роўна? Толькі-ж усюды было ціха. І усё пазірала не так, як заўсёды. Неба і земля абняліся у змроку і маўчалі. Калі-не-калі на зямлю спадала колькі капеляк дожджыку. Здавалася, што хмарка не магла стрымацца, каб не шэпярнуць чагось прыемнага маладой зялёненъкай траўцы і маладзенькім лісточкам на дрэвах, каторые ешчэ нясымела выглядалі с сваіх калысачэк на Божы съвет.

У сяле так сама было ціха. Там і сям па хатах съяцліся вокны. У двух ці у трох хатах за сталамі сядзелі старые мужчыны і съпевалі. Так вядзеца з даўных часоў. У ноч перэд Вялікаднем збіраюцца старые мужчыны у хаты і там съпеваюць съвятые песні аб покуці Хрыста, покі бацюшка ня кончиць і не пасьвенціць пірагоў, бабак і скораму. Самы на божны і самы пісьменны селянін сядзіць на покуці, а другіе абапал яго і спеваюць. Часамі мужчыны зъбіваюцца з голасу і съпевы не ладзяцца.

— Ты, Андрэй, ня гэтак вядзеш, —
знаходзілі зараз-жэ вінаватаго.

— Як-то ня гэтак? Вы спытайцеся
у Пранціся. Гэта вы зъбіваеццеся. Во як
трэба.

І Андрэй паказываў, як трэба...

Мужчыны выслухоўвалі Андрэевы съпевы. Падтрымоўвалі яго старану. Съпевы зноў наладжываюцца, зноў съпеваюць згодна, іnota іх сумнай песні вылетае на вуліцу і, зліўшыся с цішынёю ночы, замірае.

А цэрква поўна народу. Плашчаніца, абстаўленая маладымі ёлачкамі і залітая блескам капеечных съвечак, стаіць пасярэ-

дзіне цэрквы. Дзяцюкі чытаюць „Дзеянія св. апосталаў“ на пераменку. Усякаму хо-чэцца паказаць свой голас, і не адзін пасъ-ля змены пытае:

— А я, як чытаў?

Заціснуты народам, прыпёрты у куто-
чак, стаяў селянін Лукаш Глузд разам
з другімі у цэркві. На душы было спакой-
на і лёгка. Ён часамі кідаў погляд на цэр-
кву. Здавалася усе былі вясёлы, давольны
і радасны. Людзі прыходзілі, кленчылі ка-
ля плашчаніцы, білі паклоны і маліліся.
Пахла сьвечкамі і маладымі ёлачкамі. Сто-
ючы тут у гэту ноч, забываў Лукаш па-
куту і ціжар свайго жыцьця, сваю горкую
бядоту і галоту. І ў Лукашовым сэрцы
абудзіліся думкі і ўспомніў ён далёkie га-
ды свайго дзіцячага жыцьця. Як лёгка та-
ды жылося на сьвеці! Ні аб чым не бале-
ла душа. Як радасна ён сустрэчаў, бывала,
Вялікдзень! Як вясёла бегаў с сябрукамі
па валачобнаму! А гдзе цяпер яго сябрукі?
Іншые, як і ён, даўно пажаніліся, цягнуць
гэтае самае ярэмцэ, што цягне і ён, а ін-
шым Бог даў спосаб выбіцца у людзі.
Э-эх! Уздыхае Лукаш. Думкі патхапілі Лу-
каша, моцна узяўшы яго пад сваю абладу,
і панясьлі далёка-далёка у той сьветлы

рай успамі наньня, на каторы, як нехта скажаў, кожын з нас мае права, і с катораго нас ніхто ня выкіне. Думаючы так, Лукаш забываўся, дзе ён, і крок за крокам азіраў сваю прошласць.

У гэтай самай цэркві стаяў ён перэд труною свайго бацькі і мацеры; тут-жэ стаяў ён с своею жонкаю, і над імі трымалі вянцы... І былі мамэнты, калі ў Лукашову душу ўлівалася нейкая горэсць і туманіла яе, якбы яго хто крэпка хапаў за самое сэрце. Гэта была съядомасць утраты чагось добраго, мілагро, харашаго, далёкаго. Лукаш моцна праводзіў рукою па твары, каб адагнаць гэту гаркату. І раз узварушыўшыся пабеглі гэтай дарогай Лукашовы думкі. Каб адагнаць іх, Лукаш хрысьціўся, успамінаў пра Хрыста, пра яго пакуту за людзкіе грахі. Толькі-ж, сам того ня хочучы, Лукаш зноў думаў аб сваім жыццю. А гэтые плыты! Вось дзе ешчэ сабачы заработак! Тры тыдні стаіць яго плыт на адным мейсцы. А ён думаў да Вялікадня загнаць яго у Коўну. Ды дзе там? Вада, як морэ.

А дзяцюкі чытаюць, цягнуць голасам і тым даўжэй, чым горэй хто разбірае славянскі друк. Тымчасам падышла і поўнач.

Народ прыбывае і прыбывае, Пачалася ад права. Бацюшка адзеў съветлые рызы. Нават і ён сягоńня весялейшы і здаецца лагаднейшым. Зноў Лукашу робіцца лягчэй. Пеўчые на клірасі стараюцца з усіх сіл. І натоўпілася іх там колькі! Потым пашлі с працэсіей кругом цэрквы. Лукаш бачыў, як да аднай харонгі сунуліся Гаронім Дзежка і Язэп Чупрына. І таму і другому хадзелася несьці харонгу. Бачыў Лукаш, як абодвы мужчыны паляпіліся рукамі, покі Язэп, як часьцей ходзючый каля бацюшкі, ня вырваў у Гароніма харонгу і панёс. Лукаша змарыў сон, і ён заснуў. І ў той час, як народ хадзіў кругом цэркві, Лукаш съніў сон. Прысьніўся яму пракляты плыт. Вот, здаецца, Лукаш стаіць с прысам на галаве плыта, а Піліп—заднік, яго памочнік, завіхаецца на задзі. Вады чуць-чуць тоўпіцца ў берагох і плыт пльве па ёй лёгка, як трэска, толькі ў нартох звіваецца ён, як вужака, скрыпяць лаўкі, і плыт борздаборзда бяжыць за вадою.

Працэсія вярнулася у цэркву, і зноў началося маленьне. Вось выходзіць з аўтара бацюшка с трысъвечнікам, кланяеца народу, віншуе яго і радасна кажэ:

— Хрыстос ўваскрос!

Тут толькі прымеціў Янка Бязногі, што Лукаш, с каторым Янка стаяў поплеч, съпіць. А Лукашу ў гэты момэнт сънілася, што яго плыт крута заламала ў бераг. „Дам казла! дам казла!“ думае у ва съне Лукаш і кідае апачыну, хапаецца за прыс.

У гэты момэнт Янка Бязногі пачаў штоўхаць Лукаша пад бок.

— Лукашка! Лукаш! Хрыстос уваскрос! прачніся, адгукніся! Хрыстос уваскрос! — Лукаш не прыйшоўшы ў памяць, лыпнуў вачыма і, думаючы, што ён ешчэ на плыце, загаманіў на ўсю цэркву:

— Піліп! Кідай шырыгу!...*)

*) Шырыга — гэта прылада для кіравання плытам.

Б у н т.

I.

Нешта трывожнае і потаённае рабілася ў вёсцы. Мужыкі зьбіраліся ў кучкі, спорылі меш сабою і талкавалі. Як толькі паяўляўся старшина ў гэту кучку, яны змоўкалі, або пачыналі гаварыць аб чым небудзь другім.

Вечэрамі мужыкі зьбіраліся ў крайнюю хату дзеда Юркі. Гэта быў самы стары чэлавек у вёсцы, яе жывая кніжка. Дзед нікому не баяўся сказаць у вочы праўду; на усіх, навэць на земскаго начальніка казаў ён „ты“. Раз на судзе у валасным праўлењні земскі сказаў на дзеда, як дзед рэзнуў яму адчу праўду:

— Гэта цябе не касаецца, стары бацук!

Гневам заблішчэлі старые вочы дзеда:

— А што, брат: не так баліць, як съмярдзіць?

І памаўчаўшы, дабавіў з гневам, глянуўшы на вусы земскаго:

— Ой, падла, хрушч, жабіны начо-вачкі! — Плюнуў дзед і вышаў с канцы-ляры.

Сабраўшыся ў хаці вось гэтаго Юркі і закурыўшы люлькі, мужыкі садзіліся каля стала, над қаторым смутна блішчэла лямпа. Дзед сядзеў на лаўцы каля печы. У пячурцы лежаў яго капшук с тутуном і крэсіва. Вакруг дзеда круціліся ўпукі. Некалькі мінут у хаце панавала цішыня. Толькі дым ад люлек звісаў над столълю, хрыпеў часам чый-небудзь цыбука ды стукаў хто люлькаю аб кіпець, выбіваў з яе попел.

Гутарка йшла аб зямлі, аб цяперашнім уціску народу.

Сцёпка Ляўшун у гэтых спраўах быў самы дук ў вайсім сяле. Гарою стаяў ён проці крыўды обчэства і на сходах быў першы праціўнік начальства. Ня любілі яго ні пісар, ні старшина. Нават сам земскі наводзіў часта спраўкі у старшины пра Сцёпку Ляўшуна. Адным словам, гэта

быў чэлавек „падазрыцельны“. І поп не раз казаў:

— Да, Ляўшын врэдны чэлавек. Ды і народ з яго ласкі стаў не такі, як быў раней: нядобрае ён нешта замышляе; пазірае ваўком і гаварыць с табою ня хочэ. Трэба пазіраць за ім.

— А вот у мяне ёсць свежы, лісток, казаў той самы Сцёпка сабраўшымся мужыком і даставаў з-за пазухі праклямацию.

Мужыкі цесным кружком садзіліся каля Сцепана. Лямпу зьнімалі на стол і ставілі яе ў гаршчок. Лісток чыталі доўга. Многа было ў ім непанятнага для мужыкоў. Былі там такіе слова, каторые яны ніколі ня чулі.

— А праўда! — казалі мужыкі, як лісток дачытываўся ўвесль: у нашай, напрыклад, воласьці шэсць обчэств, а каб памерыць нашу зямлю, то у нас яе будзе пэўне меней, як у дварэ:

— Меней! — смеяўся Сцепан: у нас усяго 3 тысячи маргоў, а у пана — 27 тысячаў! Гэта я добра ведаю.

— От ты і шукай праўды.

— Шукай — найдзеш!..

Далей мужыкі гаварылі аб тым, як

Цяпер трудна ім стала жыць; што дваро-
вае поле, як падкова, акружылі іх благіе
палеткі і што нема як і кроку ступіць,
каб не папасьці ў панскіе лапы.

— Эгэ! — круціў стары Юрка сівою
галавой, — а я, нябогі, ешчэ сам, як быў
маладым хлопцам, пасьвіў быдла пад Дубамі. А ў затоках, што цяпер арэндуе стар-
шына і царкоўны стараста, ўсё сяло лаві-
ла рыбу. А рыбы, рыбы было!..

І дзед не раз гаварыў пра зямліс пад
Дубамі, пра заплавы на рэчцы, каторые
калісь-то належалі да мужыкоў.

Мужыкі слухалі, і злосцю і зайдрасцю
гарэлі іх вочы.

II.

— На начлег сюды мы ездзілі, —
гаварыў стары Юрка, ходзячы раз у съя-
та з мужыкамі па полю, — каней тут
пасьвілі. Пад гэтымі старымі дубамі агонь
калісь-то клалі. І дзед прыглядаяўся на
землю, якбы шукаў даўнейшаго вогнішча,
каб патцвярдзіла яно яго праўду. Але
не было ніякаго знаку: пяцьдзесят пан-
скіх ніў выраслі ўжо на гэтym полі.

— Съмех і песьні хлопцаў і дзеўчат будзілі некалі ночны спакой гэтых палёў. Увесь кавалак аж да Сярэдніх Дарог заставалі насты мужыкі... — даканчываў дзед сваю мову.

Мужыкі хадзілі с хмурнымі тварамі і мерылі шырокімі крокамі цоле, каторае належала цяпер да двара. Яны астанаўляліся, радзіліся, шукалі спосаб вярнуць назад сваю зямліцу.

— А вы вось шчэ пахадзілі-б па полі, — съмейуся з іх дзед: можэ што і выхадзілі бы.

— А што-ж ты кажэш рабіць? -- пыталіся мужыкі.

— Мне ня трэба зямлі. Я, брат, — у вырай скора; досі тапталі мае ногі сырую зямлю. Вунь гдзе мая земля! — і старав Юрка паказаў рукою на могілкі с трухлявымі крыжамі, што сіратамі стаялі ў полі, як і самі могілкі, абкопаные невысокім пешчаным валом.

Раз, ужо ў познью восень, грамада мужыкоў прываліла ў школу. Сцепана выбралі дэпутатам і атправілі яго да вучыцеля.

— Пане вучыцель, — пачаў Сцепан, прышоўшы на кватэру вучыцеля: мы маем

да вас просьбу. Ніколі вы нам кепскаго не рабілі і кажыце нам адну толькі праўду. Напішыце вы нам пэтыцю (прашэнье) да пана. Самі мы малаграматные, а прасіць, апроч вас, німа каго: поп запужае нас пеклам, пісар — казакамі.

І Сцёпка расказаў, ў чым іх просьба.

— Вось паглядзіце на плян, калі не праўду мы гаворым.

Сцёпка дастаў с-пад кожуха бляшаную качалку, ў каторай быў плян і ўсякіе дакументы.

— Праўда: па пляну — земля ваша, — сказаў вучыцель, — толькі, браце, ня ведаю, ці паможэ вам гэта пэтыція. Гэта выйдзе ні больш і ні меныш, як стрэляньне варэнным гарохам у цэгляную сцяну. А вы с панам нічога, не гаварылі аб гэтым?

— Як не гаварылі? гаварылі. Першы раз нам сказали, што пана німа ў хаці, другі раз пан сказаў, каб прышлі іншым разам; а трэйці раз як прышлі, пан накрычаў, нашумеў — не баяўся: казакаў было повен двор — і, паказаўшы сваю панскую спіну, ён схаваўся ў пакоях. Вось і ўся напа гутарка с панам.

— Ну, то добра. Я напішу вам; прыходзьце вечарам — патпішыцесь.

— Дзякуем вам, пане вучыцель!

У вечар, як рой пчолаў, гудзелі мужыкі ў школі. Яны прышлі ўсім сялом паслушаць, што напісаў вучыцель, і патпісаць пэтыцію. Вось, коратка, гэта пэтыція

„Вам (пану) павінна быць ведама, што робіцца цяпер у Ресей. Ліецца кроў, гарашаць панскія палацы... Людзям німа куды дзевацца, німа чаго есьці, і яны пацілі адбіраць ад паноў тое, што паны адабралі ад іх. Мы ня хочэм грабіць і паліць, каб чужою крывёй і слязьмі купіць сабе шчасьце; ня хочэм браць чужога, а трэбуем ад вас того, што вы ўсякімі канцылярскімі кручкамі адабралі ад нас: 1) вярнуць назад зямлю ў вурочышчы Дубы, каторая, як значыцца на пляні, належыць да нас; 2) вярнуць права карыстаць з рэчкі: лавіць рыбу, зьбіраць чарот і т. д.

Чэкаем скорага і пэўнага атказу...“

— Добра напісана! — хвалілі мужыкі.

І мазалістые руکі з вялікім трудом пісалі фаміліі сваіх уладзельцаў. Крывые потпісы мужыкоў занялі ўвесь ліст паперы.

— Як пазволіць пан лавіць рыбу, дык тагды панічу будзе рыбы, колькі паніч захочэ! — казалі мужыкі вучыцелю.

III.

Прачытаўшы пэтыцію, пан не дрэмаў. На тройцы каней панёсся ён у вуездны горад П. праста да маршалка. Ўсё начальства паднялося на ногі. Паклікалі паліцмэйстра, спраўніка, земскаго начальніка, прыстава, казацкаго афіцэра. На гэтым ваннім савеці-радзе нашлі, што мужыкі бунтующца. Казацкі афіцэр навёў спраўкі, колькі ў вёсцы мужыкоў. Расчытаўшы, што адзін казак „у пяць мінут можэ забіць дваццаць пяць мужыкоў“, ён сказаў, што для „усмірэння“ мужыкоў досыць будзе дваццаці казакаў. Спраўнік паслаў у вёску выведаць, хто пісаў пэтыцію.

Нічога аб гэтым ня ведалі мужыкі і ўсё чекалі ад пана отказу. А як пан отказу не пасылаў, то мужыкі, ўважаючы, што закон яны споўнілі, сабраліся ізноў і напісалі прыгавор лавіць рыбу ў тых затоках, каторые паліцяну належалі да іх. Узваліўшы на сані невад, чалавек дванаццаць мужыкоў пад камандаю Леўшуна паехалі на рыбу. Як на грэх, лоў быў шчасльвы. Пападаліся найбольш ліны і шчупакі... За высокім сухім чаротам нічога не бачылі рыбакі. Толькі

✓ что яны выбралі рыбу з апошнай тоні, ба-
чуць — лятуць на іх казакі ў високіх
касматых шапках. У бедных „бунтароў“
і люлькі павыпадалі з зубоў на лёд, адна
нават укінулася ў палонку.

— Кладзі невад на сані! — крыкнуў
адзін казак.

Пакорна споўнілі мужыкі гэта прыка-
занье, худая кабылка цягнула мокры не-
вад і цэбар з рыбаю, а мужыкі, апусьціўши,
галовы, ішлі за возам, падганяные казацкі-
мі нагайкамі.

Бедных мужыкоў вялі церэз сяло. Дзе-
ці галасілі на ўсю вуліцу; бабы прычыты-
валі, як па нябошчыках. На другіх санях,
на абапал каторых ехалі конна казакі, ся-
дзеў вучыцель. На ім было халоднае паль-
то і летняя шапка.

— Вось і рыбы налавілі, і на санях,
як губэрнатары, пад ахранай павозімся,
жартаваў вучыцель, каб развесяліць кам-
панію, а сам такі бледны, і горэ съяціла-
ся у кожнай яго жылцы... ✓ 60.

Малады дубок.

I.

— Ну, і людзі! — гаварыў сам сабе Максім Заруба: — ну, ўкраў, ну, съсек, хай цябе ліха сячэ; ды не рабі-ж ты на зьдзек чэлавеку, не рабі так, каб кожнаму кідалася ў очы тваё зладзеяства, гіцлю!

Максім старанна аглядаў съляды не-даўнай кражы ў яго абходзе. Высокі, ў палаўіну чэлавека, дубовы пень ясна выдзе-ляўся сярод дзерэвяк і съвяціў сваім съвет-ла-жоўтым верхам і съвежымі трэскамі вокаł, а широкая, разложная верхавіна і атсечаные суки пазіралі так невясёла, так сумна, бы тые пакінутые бацькам дзе-ци. Зірнуўшы ў гару, Максім углядзіў ма-ладую бярэзінку з абламанымі галінкамі.

Гэта дуб, звалены безжаласным тапаром,
кідаючыся, чапіў яе сваімі крэпкімі сукамі.

У лесі было ціха і маркотна, толькі
у гары стаяў глухі шум старых хвой і ялін.
Высокіе асіны і бярозы прылучалі зредка
і свой голас да гэтага шуму, як часамі
дужэй падыхаў сырый халодны вецяр і ва-
рушыў іх голае вецыце. На гэтым мейсцы,
дзе рос дуб, мала назначылася прастору,
і маладыя высокіе елкі ўжо разгарнулі свае
кашлатыя зялёныя лапы і занялі мейсцэ
дубу. Так і за сталом жыцьця, дзе сядзіць
чесная людзкая семья, ня пустуе мейсцэ
выхвачэнага съмерцьцю семяніна.

Максім трывожна азірнуўся вокал, зьняў
з-за плеч свою старасьвецкую стрэльбу
і паставіў каля хвоі; дастаў з-за пояса
сякерку і пачаў заметаць съяды неўпіль-
наванага злодзея. Ён ацерабіў верхавіну,
пасыцягаў сукі ў гушчар, съсек пень каля
самай зямлі, завалок яго далей ад дарогі,
пад вывараць, а тое мейсцэ, дзе быў пень,
закрыў зялёным мохам. Максім сам у гэту
мінуту быў крыху злодзеям. Але яму больш
нічога не заставалася рабіць, як прыкрыць
сълед гэтай кражы, каб самому не нага-
рэла ад лясьнічаго. Кончыўшы работу, Ма-

ксім адышоўся крыху і азірнуў сваю працу, ці німа ешчэ якога знаку, па катораму можна было-б замеціць, што тут украдзе-ны дуб. Усё было прыбрана гладка, але Максіму здавалася, што варта толькі зірнуць аб'ешчыку, каб адразу прыкмеціць, што не хватает аднаго дубу. А можэ аб'ешчык раней яго агледзіў гэтых недагляд, і ўжо вядома ў лясьніцтве аб гэтай пакражы.

— І выбярэ-ж часіну, паганец! — зноў разважаў с сабой Максім.

— Ну, каб папаў! Гужы, лейцы — усё пасек-бы.

Максім ніяк ня мог супакоіцца. Ен вышаў на дарогу, куды вёў сълед ад калёс. Але далей трудна было разабраць, куды ён пашоў: ці мала едуць па дарозі ва ўсе канцы? Максім пастаяй, патупаў, якбы разбіраючы важную справу. На душы ў яго было цэлае пекла. Злосць на таго, хто съеск дуб, хто як сумыслу, як на зьдзек яму зрабіў гэтую кражу, ніколечкі не клапоцячыся схаваць канцы; далей — страх перад лясьнічым, страх за страту куска хлеба: даўно ўжо капаецца пад яго аб'ешчык, не раз дакляровываў яму лясьнічы пра-

гнаць яго з мейсца. / Ўсе гэтыя думкі і пачуваньня і рабілі тое пекла, што было на душы Максіма.

— І хто-ж бы мог зрабіць гэта? — Максім пералічыў колькі гаспадаю з вёскі, каторые былі ў яго ў вялікім падазрэнні. Але, не злавіўшы, не кажы, што злодзей.

Максім ешчэ раз прышоў на тое мейсце, дзе рос ешчэ ўчора прапаўшы дубок. Як дарагі нябошчык, стаяў ён у вачах беднага лясьніка. Прыкрыўшы камель яловымі лапкамі, Максім памалу пасунуў лесам.

Увесь гэты дзень, цэлы вечар і нач ня меў Максім супакою. Нават есьці не хацелася яму. Нейкі страх і трывога душылі яго. Кінуцца за весьніцы на дарогу сабакі, забрэшуць на каго, ці так што здаецца іх сабачаму розуму, Максім чуў, як у сярэдзіне ў яго нешта траслося, і яму здавалася, што гэта пэўна ідзе Марцін с каморы ад лясьнічага з наказам зъявіцца ў кватэру. Але сабакі, пабрэхаўшы, змаўкалі, і патрываожэнай нач ешчэ цяжэй насыдала на халодную сырую зямлю, і ешчэ маркотней шумеў над рэчкай аголены лес.

Старая верба, стоячы над самай хатай, шумела і хвастала галінамі па стрэсі і як на зло Максіму гаманіла пра пакражу.

Стукне вецяр у ваканіцу, Максім увесь пацепаўся: яму думалася, што гэта лясьнік, ці аб'ешчык.

II.

Андрэй Плех даўно ўжо меў сабе на прымесі дубок у лесі. Ешчэ летам, соваючыся с каробкаю па грыбох, насунуўся ён на гэты дуб. Як чэлавек, катораго агарнулі грэшныя жаданьні, Андрэй наўперед азірнуўся і пачаў агледаць важнецкае дрэва. Высокое, роўнае, выноснае, як точэнае, яно, здавалася, сумыслу тут вырасла на пакусу чэлавека. „А пся кроў яго“, цма-каў Андрэй: — „от былі-б восі! А якіе хвацкіе вышлі-б паліцы на сохі!“ (Андрэй быў майстар па часьці сох). Да не так-то лёгка ўхопіш яго тут: съячы, пападзіся, — такі табе штрап закоціць земскі, што і кароўкаю не адапхнешся. І Андрэй, ешчэ раз акінуўшы вокам дубок, ўздыхнуў і паплёўся дамоў. На ўсякі выпадак ён за-

меціў гэта мейсцэ. Скора пачалося жніво, і Андрэй забыўся аб дубку, але як на грэх, у яго колах разышліся сыпіцы. Трэба было думаць, як справіць новые колы. На ка
лодкі і вобады Андрэй меў пра запас бя
рэзіну, добрую, баравую, чачоткаватую бя
рэзіну с казённага лесу. Гэта Мікола Сі-
няўскі ўдружыў яму. А дзе-б узяць дубін-
кі на сыпіцы? І адразу ў яго вачах стаў
малады дубок, што бачыў у лесі, зъбіраючы
грыбы. Бадай ня кожын дзень думкі Андрэя вярцеліся каля гэтага дубка. Кепска
толькі, каб яго качкі, калі пападзешся з ім.
У сваім жыццю Андрэй кіраваўся прыказа-
каю: „Не бяры чужога і на бойся нікога“.
Але во прыпёрла так, што прыходзілася
касаваць гэты мудры кірунак. Праўда, што
ў лесі красыці ня грэх. Гэта ня тое, што
залезьці да чэлавека ў хату. І хто ў лесі
ня злодзей, той у дому не гаспадар. Лес-
Божы — Бог яго росыціць і Бог гадуе.
А князя чорт ня возьме, калі ён, Андрэй,
сьсячэ адзін дубок. Так разважаў вечэрамі
Андрэй, пыхкаючы люльку.

Раз, пад вечар — гэта было ў нядзе-
лю — Андрэй ішоў з места. І так неяк
зрабілася, што ногі Андрэявы самі пашлі

па тэй дарозі, калія каторай стаяў гэты шальмоўскі дубок. Андрэй ня мог стрымацца, каб не даведацца свайго даўнейшаго знаёмага. Лес быў ужо саўсім бяз лісцьця, і малады дубок выгледаў цяпер ешчэ раўнейшым, ешчэ прыгажэйшым.

— Ах, злодзей! — гаварыў, цешучыся, Андрэй і агледаў дубок.

Ідуцы дамоў, Андрэй вылічаў, калі схадней яго съсеч. Квадра месяца пры гэтых стаяла у Андрэя на першым пляні. Праз колькі дзён будзе маладзік. Ось тады ён і зызьне яго.

Якраз прад Усімі Святымі, натачыўши сякерку, Андрэй шэптаў свайму сыну:

— Запражэш каня і пад'едзеш пад Доўгі Лужок. Я буду там чэкаць цябе. Ды глядзі, калі хто спытае, куды едзеш, скажы — па каноплі.

Андрэй выбраў такіе съцежкі, дзе-б яго ніхто не спаткаў: асьцярога не пашкодзіць, і ішоў, прыгнуўшы галаву. Аднак чым бліжэй патходзіў ён да лесу, tym большы чуў ён страх. А змрок густы, халодны, няпрыыветны, нярухома аблегаў зямлю. Ціха, глуха. Хоць-бы дзе зык чэлаве-

чага голасу. І нейкая жуда ахапіла Андрэя. Почуванье маркоты і адзіноты агарнула яго. Андрэй азірнуўся назад, на сяло. Скрозь цемрадзь прыветна свяціліся вокны мужыцкіх хат чырвонымі і бледнаватымі плямкамі. Там сядзелі людзі, і на душы ў іх была згода. Толькі ён, як злодзей, крадзеца адзін скрозь гэты змрок, прыхільнага хаўрусьніка кожнага злодзея. Андрэй пачынаў каяцца, што выбраўся на гэту справу. Лепш-бы паставіць кварту за кусок дубіны—і сам выпі-бы чарку і быў бы съмел і спакойны. І яму хацелася, каб хто перашкодзіў яму цяпер, каб мець за коннае права вярнуцца дамоў. Так было на душы Андрэя; ногі яго ўсё несылі і несылі ў гэты страшны, пануры лес, дзе цяпер так цёмна і жадусна. Ешчэ гусьцей-шы і цяжэйшы змрок апрануў Андрэя, як ён уступіў у лес. Падышоўшы с поўварсты, Андрэй спыніўся. Во тая хвоя з вехаю, ад каторай трэба ступіць колькі кро каў направа. Патупаўшы, Андрэй сяк-так намацаў гэты дубок, катораго старажыў ня толькі Максім, а ешчэ пільнавалі і другіе старажы, каторые былі ў самым Андрэю — страхі. Андрэй прыслухаўся. Лес маўчаў. Можэ ён зацікаваўся, што будзе

рабіць тут гэты чэлавек, чаго ён прышоў
сюды варушыць і трывожыць яго цяжкі,
блізкі да съмерці, сон. І было штось страш-
нае ў гэтых нямым спакою лесу, і гэты
страх перэдаваўся Андрэю: ён стаяў ціха,
баяўся кашлянуць і павольна адводзіў яло-
вые лапкі. Калі-некалі жалобна шорхаў сухі,
завяўшы ліст, адрываючыся з дзерэва і кі-
даючыся на сырый дол.

— Ну, што будзе, то будзе.

Андрэй узяў сякера, хацеў перахрысь-
ціца, дыstryмаўся: гэта справа не съвя-
тая, і ён не адважыўся прызываць на по-
мач Імя Бога. Сякера высака паднялася
ў гару, і пачуўся першы стук. Вострая
сталь глыбака ўрэзалася ў маладое дрэва,
і гэты першы зык быў падобны да цяж-
кога, адрывістага кашлю, каторы выры-
ваўся з глыбіні надарваных грудзёў су-
хотніка.

Андрэй, секануўшы раз, атскочыўся
ў бок і на момант замёр, прыслушаючыся.
Але кругом было так сама глуха і ціха.
Зноў узляцела сякера і пашла латашыць
усё часцей і зласцней. Скора адна пала-
віна дубка была патсечана; Андрэй зай-
шоў з другога боку. С кожным узмахам
сякеры дуб слабеў і хістаўся, дрыжэў го-

лымі сукамі і ўсім сваім целам. Во ён чуць пахіліўся, аbamлеў і, здавалася, агледаў мейсцэ, дзе-б упасыці. Андрэй упёрся рукой і таўхануў яго. Голые сукі крануліся сукоў суседніх дзэрэвак, якбы жэгнаючыся з жыцьцём, зачапіліся на момант і, аслабеўши, асуналіся і маладое дзерава цяжка ўпала, застагнаўши, на зямлю. Андрэй адышоўся і зноў стаў слухаць. Адмерыўши чатыры тапарышы па камлю, Андрэй з нейкаю злосцю зноў стаў атсекаць кавалкі дубу. Атсекшы кавалкаў шэсьць, ён пазнаціў іх на дарогу. Спадалёк пачуўся глухі стук колаў аб карэнъне. Андрэй пашоў на спатканье сыну.

III.

Ешчэ ніколі не зазнаваў Андрэй такога клопату, як цяпер. Не дарма гаворуць людзі: „Хто украў парасё, таму і ў вушох пішчыць“.

Прывёзши да хаты шэсьць кавалкаў дубу, Андрэй да часу паскідаў іх на старану, дзе лежала ешчэ немалочанае жыта і салома. Признацца, Андрэй нават не рад быў, што съсек гэты дубок: мала што мо-

жэ стацца! Быць ня можэ, каб хто не бачыў, як ён пхаўся ў ночы з лесу. А языкі ў людзей доўгіе... Пад уплывам гэтых думак Андрэй быў неспакойны: спаў кепска і часта абуджаўся, прыслушіваўся, што робіцца на двары.

Кожны грук, шум, аброненае кім на вуліцы слова прымушалі трывожыцца і думакаць, чорт ведае што. И якая гэта схованка — гумно? Усякі дурэнь першым дзелам паткне туды свой нос. Тут Андрэю прышлі на памяць тыле здарэньні, калі ў гаспадароў знаходзілі дубкі, бярэзінкі і ўсякіе падобные рэчы якраз у гумнах... Трэба перэхаваць і чым скарэй, тым лепей,— покі не ўзялі ешчэ тропу.

— Што гэта, Андрэй, на цябе сягоньня сну німа? — пытала жонка.

— Так ня съпіцца.

І, памаўчаўшы, Андрэй сказаў:

— Ведаеш, я ўсё думаю, каб не агледзіліся гэтага дубка.

— Можна-ж схаваць так, каб не знайшлі.

— Ось і я гэта думаю: ў гумне якая схованка? А дзе схаваць?

— Схаваеш заўтра—будзе часу. А пяпер съпі.

Жонка адварнулася да съцяны, і праз мінuty дзьве заіграла носам. А Андрэй ешчэ доўга лежаў з аткрытымі вачымі і разважаў. Страшные думкі лезылі ў яго галаву. А што, калі хто удасьць яго? Прыдзе вураднік, стражнікі з аб'ешчыкамі і лясьнікамі, зробяць вобыск і напэўна знайдуць у яго дубок. Знаў Андрэю ўспаміналіся падобныя здарэнныні. Моташна рабілася ад гэтых думак. Андрэй усунуўся ў шляпакі, накінуў на плечы кожух і вышаў на двор. Божэ, якая цёмная нач! Здавалася, неба блізка-блізка нахілілася к зямлі і ціснула яе сваім густым і цяжкім змрокам. І ўсё вокал было так глуха, так нема, ўсё роўна як закамянела, або вымерла. Андрэй зірнуў у той бок, дзе быў лес. Яго аж склахнула: здаецца, цяпер каб і золатам абсыпалі яго, ён не пашоў-бы туды; як толькі хапіла ў яго адлагі ісьці туды, ў такую цемраж! У сяле было так сама ціха і глуха, нават сабакі і тые ўсе змоўклі; відаць, і яны чулі гэты страх магільнай цішы і не адважываліся зрабіць між сабой пярэкліку. Толькі ў Яхіма хлявшку заблеяла жаласна ягнятка, згубіўшы сваю матку, і раз-жэ пачуўся кароткі атказны воклік старой авечкі: „Ідзі да мяне!“ ды часамі

ў съвінушніку ціха стагнала іраз сон свінь-
ня такім змарнелым, стамлённым галаском,
ўсё роўна якбы ёй заставалася тры цвер-
ці да съмерці.

Андрэй пастаяў, паслушаў. Гэта маўча-
лівая і страшная нач не дала яму ніякаго
атказу, і ён пашоў у хату.

„Сягоныя ешчэ можна быць съмелым,
думаў Андрэй, кладучыся на палок і ўкру-
чываютыся ў дзяругу. Покі тое ды сёе, то
ешчэ ёсць часу схаваць, а цяпер можна
спаць съмела“. Але Андрэй лежаў ешчэ
с паўгадзіны і думаў, як хітрэй схаваць
дубкі. На гэтых думках Андрэй і заснуў.
І прысьніўся яму сон. Здаецца, прышоў
лясьнік, Максім Заруба, ў чыім абходзе ён
высек дубок. Прышоў на злосны, як мож-
на-б чэкаць, а надта маркотны. Твар яго
быў белы, якбы вымазаны мукой.

Адабраў, брат Андрэй, ты ад мяне ку-
сок хлеба!—сказаў Максім,—ад цябе я гэ-
таго не спадзеваўся.—Сказаў, і невядома
дзе дзеўся.

Андрэй стаяў, як аглушены. Хацеў
сказаць слова—язык не варушыўся; хацеў
бегчы за Максімам—ногі ня слухалі. І, цяж-
ка застагнаўшы, Андрэй абудзіўся.

Ноч, доўгая, жудасная, трывожная нач,

ешчэ цяжка аблегала зямлю. Толькі што атсьпевалі другіе пеўні, і сяло ўсё ешчэ спала цяжка і глыбока, Андрэй лежаў і тросясь — так узбунтаваў яго гэты сон, і такі ён быў ясны, жывы і страшны. Трудна выказаць, што рабілася цяпер на душы у Андрэя. За ўсе тыя часы, як ён убачыў гэты пракляты дубок і аж да цяперашней мінuty, Андрэй ні разу не падумаў аб tym, што цяпер яму прыснілася. І ня было прычыны так думачы: ці мала людзі крадуць у лесі? Каб за кожную неўпільна-ваную кражу ў лесі выганялі лясьнікоў, то і лясьнікоў ня было-б на съвещі.

І чаму-ж ён прысыніўся і прысыніўся так ня добра? Цяпер Максім ні на адзін момант ня сходзіў з вачэй Андрэя. Андрэй успомніў, што яны з Максімам калісь сябравалі, разам гадаваліся, разам былі на прызыві і ў адзін год жаніліся, і ўжо потым разышліся, разышліся не з-за якога ліха, а так — проста, разлучыліся; а сходзіліся — кожны з іх мог съмела паказаць вочы адзін другому. І Андрэй першы раз пачаў, што нейкая съцена вырасла ў гэту ноч між ім і Максімам. Андрэю было чагось шкода. Чаго? ён і сам ня ведаў.

Гэта была цяжкая і неспакойная ноў
у жыцьцю Андрэя.

IV.

— Ну што ў цябе чуваць? — Парубкі
у лесі німа?

Максім пачуў, што па съпіне ў яго
запоўзalі мурашкі, і нейкі холад прабег
па ўсім яго целі. Маленькае замешанье,
і Максім цвёрда сказаў:

— Усё ў парадку.

— Ў парадку? Ну, то хадзі-ж, я табе
пакажу, які ў цябе парадак.

Сказаўшы гэта аб'ешчык, сярэдніх га-
доў чэлавек, правая рука лясьнічаго і пяр-
вейшая шэльма, скрыва і злосна зірнуў на
лясьніка і павёў яго ў лес. Максім увесь
задрыжэў. Залажыўшы рукі за съпіну і крэп-
ка съціснуўшы стрэльбу, ён моўчкі ішоў
за аб'ешчыкам. Ён добра ведаў, куды вя-
дзе яго гэты кат і што хочэ паказаць
яму.

„Вядзі, нехай цябе съляпора водзяць.
Кланяцца табе я буду і прасіць тваей лас-
кі не стану. Што будзе, то будзе,—думаў
ідучы Максім.

— Ці ня будзеш ласкаў зірнуць, — гаварыў тым часам аб'ешчык, прывёўшы лясьніка на тое мейсце, дзе колькі дзён назад стаяў дубок. Аб'ешчык добра націкаваў гэта мейсце, і ў яго наўперед усё было разлічэна. Нават яго далікатная прамова да лясьніка была абдумана раней, каб злосна нацешыцца с таго, як будзе выгле-даць Максім Заруба, стоючы перад інём съсеченага дубу. Але працягнутая рука яго так і засталася: перад німі было гладкае мейсце і вокал стаялі дзёравы, ды дзеня-дзе тырчэлі абросшые мохам даўнейшые пні. Максім пазіраў на аб'ешчыка поглядам чэлавека, каторы нічога не цяміць і чэкае тлумачэння.

Аб'ешчык зірнуў на Максіма. Чуць значная усьмешка прабегла па губах лясьніка. Нават елкі, каторым на гэтым мейсцы было крыху прастарней, здавалася, усьмехліся, пазіраючи на аб'ешчыка — такую дурную меў ён міну ў гэту мінуту.

— Што за чорт! — сказаў ён: — тое са-мае мейсце, а дзе-ж пень?

— Мала тут пнёў? — спытаў Максім, стаўшы на прыкрыты мохам пень недаўна украдзенага дубу і паказываючи рукоў на старые пні. — Ды і сам пан стаіш, як

пень,—ня вытрываў Максім, каб не пасьмяцца з аб'ешчыка.

— Ты мне кпінак ня строй!—крыкнуў аб'ешчык і забегаў вокал лясьніка, як ганчак, вынюхіваючы съляды. Улучыўши мінуціну, лясьнік зірнуў адным вокам сабе пад ногі. У адным мейсцы мох атхіліўся, і с-пад яго съвяціўся съвежы пень. Максім чуць-чуць пасунуў нагу, каб закрыць гэтую лысінку. Аб'ешчык як каршун, зірнуў на лясьніка.

— А на чым ты стаіш, ягомосьцю? Максім пачуў, што ён прапаў.

— Стаяю, як і пан: нагамі на зямлі — Аб'ешчык раптоўна патскочыў да лясьніка, таўхнуў яго ў грудзі і кашкянуў нагою мох.

Пень раскрыўся.

— Зладзюга! лес крадзеш, сам канцы хаваеш! — як гад, сінеў аб'ешчык.

У адзін момант усё пазелянела ў вачах Максіма, і лес закружыўся, заскакаў. Нічога не разважаючы, размахнуўся ён, і яго цяжкая рука з голасным плескам апусьцілася на шчоку аб'ешчыка. Шапка зляцела з яго галавы, і сам ён захістаўся і паляцеў потырч носам на гэты пень. Ма-

ксім накінуўся на свайго ворага і пачаў мяць яго.

— Удущу! — хрыпей ён, як звер, съціснуўшы аб'ешчыка за горла. Аб'ешчык ззвіваўся, як вуж, малашіў нагамі, кусаўся. Вочы яго вылазілі с сваіх гнёздаў.

Памыкаўся ён крычэць, клікаць на помач, але голас яго ня мог выбіцца з грудзёў, а вокал ня было ні аднай жывой душы. Адзін толькі лес, нямы съведка людзкога глупства, стаяў вокал глухой съянай і маўчаў, не варушыўся. Відаць, ён бачыў ешчэ не такіе справы, стоячы тут векамі.

— Братка, зымлуйся! за што? — енчыў аб'ешчык, страціўшы надзею выкруціцца з рук лясьніка.

Да Максіма вярнулася памяць і розум. З вялікаю ненавісцю зірнуў яму ў твар, борзда падняўся і сказаў:

— Ідзі жалься на мяне, — і злосна пашоў у лес.

Аб'ешчык падняўся, ўзлажыў шапку, дзіка азірнуўся вокал і кінуўся бегчы.

— Гвалт, ратуйце! — крычэў ён. бягучы.

V.

Досьвета, другога дня, Андрэй ужо кошкаўся ў хлеве. Запаліўши газоўку, павесіў яе на съцяне і ўзяўши сахор, Андрэй аткідаў гной ад съцяны с таго боку, дзе было вышэй. Чорная карова з аднай загародкі, цялушкица—выпустка—з другой і чырвоны конік ўставіліся пільна на гэту цікаўную дзею. Толькі адна съвіньня не хадзела зьвертаць увагі на Андрэя. Яна спакойна лежала ў сваім бярлогу і, здавалася, ніколечкі ня дзівілася, якбы даўно ведаўчы, што і чэлавек зазвычай бывае съвіньнёй. Прабраўши ямку і выслা�ўши яе саломаю, Андрэй перанёс сюды з гумна дубкі, закрыў іх тоўстым пластам саломы і наверх нагарнуў гною. Скончыўши работу, Андрэй акінуў вокам гэты куток, і на твары яго зъявілася усмешка здавлення.

Згніоць тут, калі я сам не дастану іх—сказаў сам сабе Андрэй, і спакойна вышаў на вуліцу. Тут ён пастаяў, высмактаў люляк са дзьве, павітаўся с суседзямі і суседкамі, каторые ішлі па ваду, і, як чэлавек, каторому німа чаго баяцца, пашоў уладжы-

вацца калі гаспадаркі. Ходзячы па дварэ, ён нават мармытаў сабе пад нос нейкую песнью: „Шапка мая магерачка“.

Прайшло днёў два. За гэты час ня выявілася нічога такога, што-б магло патрывожыць Андрэя, і ён ужо рыхтаваўся да стаць с-пад гною дубкі, каб пусьціць іх у дзела. Якраз прышоў да яго сваяк, Яхім Бубен.

— Чуў ты,—гаворыць Яхім:—Зарубу гоняць вон с стражнікоўства.

Андрэй зъбляднеў. У сярэдзіне ў яго нешта заныла, якбы адарвалася, і ён пачуў, як сэрцэ яго затахкала дробна-дробна.

— За вошта?—спытаў ён.

— А хто яго ведае. Кажуць, аб'ешчыка набіў,—парубка там нейкая знайшлася ў лесі, ну, і завяліся.

А можэ так абгаварыў яго аб'ешчык, хто іх там разъбярэ... От, прасіся за стражніка, — закончыў Яхім.

— А! махнуў рукой Андрэй: служачы—хлеб сабачы.

— Ну, не скажы гэтага. Можна, брат, жыць лепш, як на гаспадарцы: наша дарэмная, дровы—дарэмные, поле, сенакос, сякі такі абрывак,—жыць можна.

— Э, брат Яхім: дзе ён ёсьць лёгкі хлеб? Добра служыць з добрымі людзьмі. А калі пачнуць кусаць адзін другога, то доўга не паслужыш. За які-нібудзь паршывы дубок, зжался Божэ..

Тут Андрэй замнуўся.

— Не, брат, лепей не знаць такога хлеба.

Яхім бачыў, што Андрэй ня хочэ, не мае ахвоты быць лясыніком. Ну, яго воля.

Усё сяло гаманіла пра Максіма, разбірала яго справу на ўсе лады. Адны трымалі руку Максіма, шкадавалі яго; другіе—наадварот былі рады, бо зайдросцьцілі яму. А наагул нікога блізка не чапала тое, што чэлавек страціў кавалак хлеба і нікога не цікавіла, як ён страціў яго. Пра гэта ведаў адзін толькі Андрэй. Але ўсё тут абярнулася так, што яму ня выпадала падзяліцца з людзьмі сваімі думкамі. Горэ ня ўтым, што людзі ня прыймаюць нашых думак, або насымехаюцца з іх: тут мы можем хоць цешыць сябе tym, што нашы думкі калі-небудзь знайдуць для сябе лепшы грунт, ці tym, што людзі ешчэ не дарасьлі да іх, і ўсё-ж такі мы можем сымела гаварыць іх, крычаць, не саромяючыся паказаць іх прад вачыма ўсяго съве-

ту. Але таму, хто ня можэ съмела сказаць
аб сваіх думках, хто баіцца вынясьці іх
с сваей душы на людзкі суд і хто мусіць
насіць іх, як атруту, на сваім сэрцы. Та-
кіе нядобрые думкі апанавалі цяпер Андрэя.
Як-не-як, а ён быў прычынай таго,
што чэлавека выпіхаюць вон на зіму без
кавалка хлеба... Праўда, Андрэю ешчэ ня
верылася, што гэта праўда. Яму зредка
думалася, што ўсё гэта можэ ешчэ ўладзіц-
ца і Максім застанецца. А можэ тут ха-
ваецца сусім іншая прычына? Гэтые дум-
кі на момант супакоівалі Андрэя, і ён пыт-
ка прыслушіваўся, што гаворуць людзі. На
другі дзень не заставалася ніякага сум-
неніня, што Максіма гоняць. Цяпер пачалі
гаварыць ясьней і а прычыне, па якой яго
выганяюць. Максім, казалі, прадаў дубок
у лесі. Моташна было Андрэю слухаць та-
кіе гутаркі—проста съвет здаваўся яму ня
мілы.

Здаецца ўзяў-бы завязаў вочы і ішоў-
бы няведама куды, абы знайсьці заспака-
еные, абы ня чуць тэй згрызоты, што бы-
ла на яго сэрцы.

І чаго яму было лезьці ў гэты лес?
Сядзеў-бы сабе спакойна і гора не знаў-бы.

Эх, здаецца, каб нічога гэтаго не было—
каб яно толькі прысьнілася яму! Ўсё-б было
добра, каб на гэты дубок.

VI.

Як толькі настаў вечэр і добра съязмі-
нелася, а людзі крыху аціхлі, Андрэй ізноў
пашоў у хлеў, адгарнуў гной і павыносіў
дубкі на дрываютню.

Відаць Андрэй нешта надумаўся. Пры-
хіліўшы дубкі да съязны, Андрэй доўга
пазіраў на іх. Хвацкіе дубкі. Важнецкіе
вышлі-б съпіцы для колаў. А паліцы на
сохі!.. На момант Андрэй забыўся аб tym,
чаго ён прышоў і ўзяў самы таўсты кава-
лак дубка, палажыў яго на плечы і панёс
у Нёман. Гэта было яго ахвяра сумленню,
гэтым хацеў ён выкупіць свой грэх прад
Максімам і вярнуць спакой душы. Няучы
дубок, Андрэй раздумываў над tym, ці доб-
ра ён робіць, ці ёсьць тут які-небудзь толк.
Колькі разоў ногі яго ішлі павольней, ён
азіраўся назад—ці на лепш вярнуцца, ды
зноў схаваць іх?

— Э! — сказаў сам сабе Андрэй: —

збуду з галавы гэты клопат, раз пакончу
з гэтым ліхам!

І борзда пашоў на бераг Нёмну. Апусьціўшы павольна дубок, Андрэй узяў яго за адзін канец, а другі апусьціў у ваду. Нёман зараз-жэ патхапіў яго на свае плечы, і Андрэй адразу пачаў, як яму стала лягчэй у руках. Тут ён з усей сілы стаўханую камлюк на ваду. Дубок стралой панёсься на сярэдзіну, і толькі гладзенькая палоска вады абазначылася яго съледам, і ён прапаў у халодных і чорных ад змроку хвалях Нёмну.

— Якому-ж лысаму чорту гатаўваў я гэты дубок?!—крычала нешта у Андрэю. Для каго я выпакутаваў яго сваёй крывёй? Хто спажыве боль мазалёў маіх?—І Андрэй забегаў па беразі Нёмну. Ён пабег на ніз, туды, дзе за нортамі прыгожа разлёгся шырокі гак, у той надзеі, што вада вынясе камлюк дубу на бераг... Бягучы, Андрэй папаў у вырытую свіньмі яму і ўпаў, ляпнуўшыся жыватом на халодную і мокрую зямлю. Падняўшыся, ён зноў пабег. Во і гак. Але ноч была такая цёмная, што нічагусенка ня было відаць. На другім беразі глуха шарасьцеў вецир у сухіх лозах і чаротах. Халодная, як жалеза, вада плю-

хала ў пустые берагі і ўсхліпывала, як маці, страціўшы дзяцей сваіх... Пастаяўшы колькі мінущін, Андрэй пашоў да дому. Раз пачаў,—трэба канчаць. Усё роўна не на карысць яму вырас гэты дубок. Андрэй ўзышоў на свой двор.

— Андрэй: гэта — ты? — аклікнуў яго голас.

— Я!—аказаўся Андрэй.

— Дзе цябе чэрці душаць?—спытала сядзіта жонка,—вячэра даўно стыне!

— Чорт яе ня возьме, тваю вячэру,— атказаў Андрэй, і падажыў на плечы два кавалкі дубу.

— Куды ты іх валачэш?

— Не табе ведаць.

— Жонка змоўкла, а Андрэй зноў пашоў на бераг. Ён быў злосны і шоў борзыда, а жонка назіркам ішла за ім. Яна зацікаўлася, куды нясе Андрэй гэтые дубкі. Спыніўшыся на беразі, Андрэй паўкідаў абодвы кавалкі ў ваду. Жонку ўзяў нейкі страх. Ні слова не гаворучы, яна пабегла да дому. Ёй здалося, што Андрэй звіхнуўся з розуму.

Праз паўгадзіны Андрэй вярнуўся. Моўчкі зьняў ён шапку, расьпіразаўся, павесіў сывітку і сеў за стол.

Жонка ня ўтрывала і пачала распіты ваць Андрэй.

— Ат, ня дуры ты мне галавы! — адмахнуўся Андрэй.

— Ну, ці-ж ёсьць у цябе розум? Навошта-ж было іх сеч? Каму з гэтага карысьць?

— Чорту лысаму! — сказаў Андрэй.

— Толькі-ж чорту... Хіба іх агледзіў хто? — не атступала жонка.

— Во дзе яны ў мяне сталі, дубкі гэтые! сказаў Андрэй і паказаў рукой на горла. — Чэлавека вось выгналі з-за іх, а ты...

— Дык ты вярнуў яго гэтым?

Андрэй не знайшоў што сказаць, маўчаў.

VII.

Ешчэ больш заблутаўся Андрэй. Толькі цяпер ён праканаўся, што кідаць дубкі ў ваду была дурная выдумка. І праўда: ці вярнуў ён гэтым Максіма на мейсцэ? Ці дастаў сабе спакой? І ласне можна аткупіцца ад сумлен’ня тым, што ён пакідаў у ваду дубкі? — „Дурэнь я“, — думаў Андрэй трасучы карове трасянку.

Ухадзіўшыся, Андрэй вышаў на вулі-

цу. Во, ўжо колькі дзён ён староніцца ад людзей і жыве толькі сам сабой, сваімі думкамі, каторые так моцна стамілі яго душу. У сяле, ў тым яго мейсцы, дзе вуліца выходзіць к Нёму, стаяла даўней старая карчма. Гэта карчма, бывала, бітком была набіта людзьмі. Сюды сходзіліся і ў радасці і ў горы; тут была гарэлка, каторая, як кажуць знайкі па часці вышукі, была і крапчэйшая, і таньнейшая, і шмат прыямнейшая ад цяперашняй манаполькі. Во, па старой памяці, сюды ўсё ешчэ цягнула селянаў гэта мейсцэ, дзе стаяла калісь карчма, ад каторай застаўся адзін толькі падмурак; і тут стаялі яны, ўсунуўшы ў зубы цыбукі і схаваўшы руکі ў рукавы кожухоў, пад аткрытым небам. І гэтым разам былі тут мужчыны, і сярод іх ішла сур'ёзная гутарка. Андрэй стаяў здалёк адзін і не адважываўся падыходзіць бліжэй. Раптоўна ён задрыжэў: у гэтай кучцы селянаў быў Максім Заруба. Андрэй быў павярнуўся, каб ісьці назад, але яго цягнула нейкая сіла да гэтай кучкі. Патаптаўшыся момант на адным мейсцы, ён зноў павярнуў назад. Максім стаяў і штосьць гаварыў. Аб чым ён гаворыць? Андрэй ня мог больш працівіцца жаданню ведаць,

што гаворыць загублены ім чэлавек, і ён пашоў. Яму паказалася, што людзі глядзе-лі на яго так, якбы ведалі ўсю справу з дубком. Андрэй прывітаўся с селянамі агульным „дзень-добры“, а Максіму пра-цягнуў руку і нясьмела сказаў:

— Здароў, Максім!

— Здароў, брат Андрэй! Ну Андрэй сказаў Максім: прымай брат, у патсуседзі,

Сэрцэ у Андрэя так і апала: няўж^о Максім ведае, што ён, Андрэй, съсек дубок—чаму загаварыў аб патсуседстве? Не! каб ведаў, то наўрад-бы падаў яму руку, ня толькі што звярнуўся-б да яго с такой мовай.

— За вошта-ж, брат, цябе выдалі? — спытаў замест атказу, нібыта нічога ня-ведаючы, Андрэй.¹

— Тырчэў на дарозі пень, пакуль за яго ня чэпляліся; а сталі чэпляцца — пню не стрымацца.

— Дык не за дубок аткасалі ад мей-сца?! — з жарам спытаўся Андрэй, і вочы яго прас্তрэлеліся.

Максім нахмурыўся, якбы цень лёг на яго лоб.

— Скуль ты ведаеш аб дубку?

— Каму і на ведаць, як не Андрэю,—
пажартаваў Стаська Гук.

Андрэй зъмешаўся, пабляднеў і ска-
заў:

— Так гаворуць.

Андрэй зірнуў на Максіма. За апошніе
часы Максім асунуўся, паходзеў. Вочы яго
глыбака запалі ў лоб. Відаць, многа гор-
кіх думак, трывогі і клопату перэмятушы-
лася ў яго мазгох. І было с чаго: што зло-
га ён зрабіў за чью віну паплаціўся? І ку-
ды цяпер дзеца? Андрэй, як праступцік,
апусьціў галаву. Момант, і ўвесь здрыга-
нуўся, падняў галаву, акінуў усіх погля-
дам.

— Максім, братка! Гэта за мяне ты
пакутуеш: гэта я съсек дубка! Рабі са мной
і то хочэш. Бій, катуй мяне!—Усе змоўклі
і пазіралі на Андрэя.

— Нехай будзе пракляты той час, ка-
лі я першы раз зірнуў на гэта непраснае
дрэва. За што цярпіш ты?

Максім горка усьмяхнуўся.

— Ты съсек дубок? Ось ніколі не спа-
дзеваўся!.. Э! цяпер ужо ўсё роўна. Табе
можэ ад гэтага лягчэй, а мне—адзін чорт.
Ды, калі на праўду выпла, то ты не такі
ужо вінаваты, як табе здаецца... О, каб

я цябе злавіў у лесі, то быў-бы другі рахунак. А цяпер твая споведзь паможэ мне як мёртваму кадзіла.

— Паможэ, паможэ! — закрычаў Андрэй:— я пайду ў лясніцтва і расскажу ўсю праўду. Нехай мяне судзяць, нехай забяруць апошнюю карову, нехай пухнуць з голаду дзеци,— не кажы толькі, што Андрэй цябе згубіў!

Андрэй крута і сілай павярнуўся.

VIII.

— Съмейцеся добрые, людзі: здурнеў саўсім чэлавек! — пачёкаўшы с паўгадзіны, чуўся жаночы голас каля Андрэявай хаты.

Андрэй, апрануўшы каждух і ўзяўшы палку, вышаў з двара на гароды, каб ня ісьці вуліцай, а жонка стаяла каля парогу і атчытывала Андрэя.

Андрэй маўчаў. Твар яго быў сур'ёзны, важны і спакойны.

— Вярніся, вярніся, Андрэй! — не ўнімалася жонка. Андрэй ня слухаў і съцігаў дальш, не азіраючыся.

— Божэ мой! што з ім сталася? пагі-

белі сабе і дзецям шукае чэлавек... Каб ты ногі паламаў, каб ты дарогі не бачыў! Вярні-і-ся!

Жонка ешчэ доўга плакала і галасіла, а Андрэй тым часам мінуў ужо сяло і вышаў на дарогу. Вокал расьцілалася поле, голае, пустое, абабранае. Збоку цягнуўся луг на абапал Нёмну. Там і сям стаялі парыжэльные стагі. Далей, перад Андрэям, пачынаўся лес, праз каторы ішла дарога. А над усім гэтым вісела хмурае неба, як кепска загаранае поле. На ўзгорках падыхаў халодны паўночны вецяр, гразъ съцікалася марозікам, пад нагамі цвярдзела. Гадзіны праз поўтары Андрэй быў у лясьніцтве.

За сталом у канцылярыі сядзеў стары лясьнічы. Гэта быў ня ўступчывы чэлавек, с каторым было трудна дайсьці да ладу.

Пераступіўши парог канцылярыі, Андрэй нізка пакланіўся. Лясьнічы кіўнуў галавой і зноў стаў пісаць. Потым павярнуў галаву да Андрэя.

Пажваўшы сківіцамі, пан запытаў:

— А што скажэш, чэлавечэ?

— Панок! — сказаў Андрэй і ўесь падаўся на перад, — дарэмна пакаралі Максіма

Зарубу: я ўкраў дубок! Тут Андрэй зла-
жыў на крыж пальцы і пацалаваў іх.

— Пакарай мяне Бог, калі я за зго-
дай Максіма высек гэтых дубоў.

Лясьнічы, вытрашчыўши вочы, пазіраў
на Андрэя. Пажваўшы сківіцамі—такі быў
звычай у старога пана жваць сківіцамі
прад тым, як гаварыць,—ён сказаў:

— А заўважай, небарачэ: ты гаво-
рыш—дуб высек?

— Я, я, паночку!

| — Гм! то які-ж бы ты быў гаспадар,
каб не краў у лесі,—спытаў лясьнічы.

— Панок, залаценъкі! Даруй, панок,
Максіму! Я вінават, — штрафуйце, судзіце
мяне. За што-ж будзе нявінны чэлавек цяр-
пець?

— Табе Максім не сваяк?

— Не, панок, ня свой.

— То мусі быць, ён цябе падга-
дзіў?

— Панок, грэх гаварыць гэта! Максім
нічога ня ведаў. Толькі сягоныня пры лю-
дзях я прызнаўся яму, і сам сабой пры-
шоў да пана. Даруй паночак, Максіму. Не-
хай лепш мяне пан судзіць. Я вінаваты,
і я павінен атпакутаваць.

— Ха-ха-ха! А зауважай, небарачэ: съмешны ты чэлавек. Вось-жэ ня буду ні штрафаваць, ні ў суд падаваць, калі ты гэтаго просіш. А Максіма ня прыму, бо ён забіяка, разбойнік.

Доўга прасіў Андрэй лясьнічаго, але пан быў цвёрды і збываў жартамі.

...Грудкі хмарак разгладзіліся, неба пабялела, і пашоў дробненъкі съняжок, як Андрэй ішоў з лясьніцтва.

Усю дарогу разважаў Андрэй ў сваіх думках. На душы яго стала спакайней, як паслья кожнай буры. А сънег усё падаў гусьцей; земля забялелася. Лес стаяў спакойны; толькі ў гары шумелі паціхеньку хваёвые галінкі, якбы віталі першы съняжок. А можэ яны шэпталі што Андрэю, як шэпчэ маці, схіліўшыся над дзецям, расказывалі сваёй мовай аб tym, што Андрэй супраўды не такі вінаваты, як гэта крычыць яму кожную мінуту яго чуткае сумленъне. Эх, лес! колькі чаго давялося бачыць яму на сваім вяку. Многа ён ведае ўсяго! І каб Андрэй расчытаў яго гутарку, то саўсім-бы інакш пазіраў на съвет.

І ўспомнілася Андрэю старая казка,

каторую даўно-даўно ў шчаслівые годы яго дзяцінства, рассказывала нябошчыца баба.

Скінула неба на зямлю дзіўны клубочак. Усіх карміў гэты клубок і карміліся ім людзі, карміліся зьверы і птушкі і розные маленькіе жывёлінкі, бо для ўсіх прадназначыла яго съятое неба. І ўсе жывіліся, і для ўсіх яго ставала. Пазайздросцьціў гэтаму злыдзеню, і німа ведама дзе дзеўся дар неба. І цяжка стала жыць на съвеці. Земля пачала бяднець і спустошывацца. Дзе былі даўней шырокіе рэкі—там засталіся цяпер чуць значные палоскі вады, дзе і саўсім яна высахла, парабіліся пустэчы. Лясы сталі зводзіцца, пачаўся голад сярод звяроў, многа іх пазыхала. Мошкі накінуліся на людзей, разьвёўся бруд, каторы накінуўся на чэлавека і стаў піць яго кроў. Земля пачала кепска радзіць; пашлі на съвеці паморкі, паўстала сварка, калатня, бойка. Людзі сталі трывожные, неспакойные, ўсё чагось спадзяюцца, чагось шукаюць, да чагось прыслухіваюцца. Само неба спахмурнела і адварнула ад зямлі свой воблік...

Лес кончыўся. Во бераг Нёмну. Вяр-

сты дзьве адгэтуль у гару пакідаў Андрэй дубкі. Ён ішоў берэгам, прыглядаяўся, якбы чагось шукаў. Вокал было пуста. А сънег ўсё сыпаў і сыпаў...

Т р ы в о г а.

I.

Ужо два тыдні, як над сялом павіс нейкі страх і трывога, чэканьне чагось страшнаго і неадваротнаго. А што паслужыла першаю прычынаю, дык гэта — вялікая суш. Як толькі пачалася весна, ніводнаго не было дожджыка. Пасеянае збожжэ ў поліх і агароды гібелі. На гэтым грунце і пайшлі ўселякіе гутаркі. То тут, то там на вуліцы зьбіраліся мужчыны і жанкі і разъбіралі прычыны, чаму німа дажджу, тут-жэ расказывалі розные страшныя здарэнья апошніх дзён. А нідаўна пастушкі бачылі такое дзіва, што і ў лысых падымаліся дыбам валасы: па цолі совалася ваўчыца, ў каторай была чэлавечча гала-ва! Апроч гэтаго, ў лесі, як казалі, туля-

ліся катаржнікі, уцёкшы з астрога. І ўсё гэта, ўзятае разам, і радзіла той страх і трывогу, што, як туман, віселі над сялом.

А на ўсё сяло найбольшым трусам быў Мікола Гляк. Такога палахліваго і баязыліваго чэлавека, як ён, трудна знайсьці. Баіцца ён воўка, баіцца магілак, разбойніка, чорта. Хоць вы азалаціце яго, ніколі ня пойдзе ён адзін у ночы праз лес. А калі, бывала, захопіць яго ў дарозе шэрая гадзіна, то каню — беда! І ўжо яго коцік сам ведае: чуць толькі пачне зъмеркаца, ён не чэкае, пакуль Мікола будзе тузаць яго лейцамі і паддаваць ахвоты пугай, а сам, пырхнуўшы для съмеласьці, выгінаў сваю худую шыю с куртатаю грывай і борзда драбязіў таўставатымі ножкамі. А калі Мікалаю даводзілася ў такі час ісьці пяхотам, то ён так шпарка ішоў, што прыходзіў да дому ўвесь мокры. Ішоў ён раз вечарам. Да сяла ешчэ было вярсты тры. На небі ўжо пачалі ўсходзіць першыя зоркі. Раптам с-пад ялаўцовага куста выляцела птушэчка. Мікола знячэўку стаў, і з яго грудзей, проці яго волі, выляцеў жаласны і доўгі крык:

— А-а-а-ай!

II.

Не спалася ў гэту ноч Мікалаю. Ў хаті з ім быў адзін толькі Міхаська, яго сын, хлопчык гадкоў шасьці. Жонка ешчэ ў дзень пайшла да хворай сястры. Пакуль сяло гаманіла, Мікола сяк-так трymаўся і барукаўся са страхам, не даваў яму надта вялікай аблады над сабою. Сон-жэ, як на злосць, ніяк не замыкаў яму вочы. Праўда, ў дзень Мікола даў храпака і выспаўся. „Трэба кінуць гэты паганы звычай спаць у дзень,“ думаў ён і хаваў галаву пад коўдру, плющыў вочы, пробаваў нават храпці. Але, храпануўшы раз, ён сплохаўся свайго храпу і зараз-жэ перэстаў. Тым часам сяло моўкла, ноч ўсё цяжэй і глыбей наседала на зямлю.

— Mixась! Mixаська!

— Га!

— Ты ўжо сьпіш, сынок?

— Сплю, — пачуўся з запечка голас Mixася.

— Можэ-б ты, сынок, зъбегаў да цёткі ды паклікаў-бы матку? Скажы—тату нешта нядобра зрабілася.

— Ого! я баўся!

— Дурэнь ты! чаго баяцца? вось сказаў! — стаў бацька высьмеіваць страхі сына, а сам увесь калоціца ад страху.

— А як спаткаю ваўчыцу с чэлавечай галавой? — сказаў сын.

— Якую ваўчыцу? што ты пляцеш? сасьніў, ці што?

— Сасьніў! ці-ж ты ня чуў хіба?

— Дзе? што? — спытаў бацька апаўшым голасам, а сам пачуў, як уся скура якбы стала съязгацца, каб вылужыць яго цела.

А Міхаська стаў рассказываць пра ваўчыцу с чэлавечай галавой і расказаў гэта такім тонам, што съмешна было сумлевацца ў праўдзе.

— Брэшущ! — чуць не плачуны сказаў бацька.

— Даляр-Бог, татачка, праўда! Вось, тата, не дасі веры! спытайся, ў каго хочэш.

Але тут у Міколы і язык адняўся. Ён баяўся зірнуць у вакно, бо быў пэўны, што ў вакне ўжо тырчыць страшная галава.

Памаўчалі.

— Міхаська! — зноў аклікнуў бацька сына: — паглядзі ты там на прымурачку мой капшук с тытуном і прынясі мне яго, сынок: нешта закурыць захацелася.

Гаворачы так, Мікола думаў залучыць

да сябе сына і палажыць с сабою — ўсё-ж весялей, як чуеш каля сябе жывую душу.

— Даль-Бог-жэ, татачка, не ўстану! Зарэж мяне — не падыймуся: я чуў — нешта шалпатала ў качэргах!

— Цьфу, брыда! — вырвалася у Міколы. Цяпер ён калаціўся, як асінавы ліст, і мусіў тримаць шчэмленай губу, каб не ляскалі зубы. Але быў такі момант, што сіла шчамленьня перэрвалася, і зубы так застукалі, ўсё роўна, як Марцін Паліваны працеваў на Вялікдзень моц яйца, зъбираючыся гуляць у біткі.

А сыну здалося, што гэта нехта бразгае ў ваконніцу. Ён падняў галаву і абаўёрся на локці.

— Тата! — голасам, поўным перапруду, аклікнуў цяпер сын бацьку: — нехта трасе ваконніцу!

Ці з вялікага страху, ці ад гічаноў, каторые бацька еў на вячэру, толькі-ж у жываце ў яго як забурчыць! Як-бы хто ў трубу затрубіў!

— Ай! В-в-у! — нема загукаў на ўсю хату Мікалай, ды так страшна і дзіка, што сыну здалося, што ўжо бацьку душаць, і ён с свайго кутка як залиякочэ!

А бацьку чорт ведае, што здалося.

— Ай, тата!

— Г-г-гу!

І такі справілі кірмаш, што хата траслася.

Мікола ўсхапіўся с пасьцелі, як непрытомны. Ён нічога ня помніў, звалок с шэстка жончыну спадніцу і накінуў яе на плечы. Бягучы да дзъвярэй, вырваў с коміна заткала і выскачыў на двор. Каля яго, ўляпшыўся за зэрбные порткі, стаяў Міхаська. А на гэты час праходзіла тут варта. Пачуўши крык, вартаўнікі так сама перэпaloхаліся. Зірнуўши туды, аткуль нёсся крык, убачылі агонь: Мікалаева суседка, Лэя, пекла булкі і вышла з лучынай у сені.

— Пажар! — загаманіла варта.

Адзін з вартаўнікоў кінуўся на званіцу і давай жарыць у званы. Абудзілася сяло, падняўся крык, гвалт. З усіх двароў забрэхалі сабакі.

Хто гарыць? хто гарыць? — пыталіся, бягучы людзі.

Мікола Гляк высунуўся з двара на вуліцу з заткалам у руках і з жончынай спадніцай на плечах.

Убачыўши Мікалаю ў такой вопратцы і з заткалам у руках, цэлая чарада селян

аткінулася назад і с крыкам: „Чорт! чорт!“ —
пусьцілася на ўцёкі.

Стойце, браткі! гэта-ж я! — загаласіў
Мікалай і пабег за імі з заткалом, а за ім
і Міхаська. Але на вуліцы ўжо нікога не
было. Ахамянуўшыся, Мікалай узяў за ру-
ку сына і сказаў:

— Сынок, хадзем да хаты! І маўчы,
нікому нічога ані шэп!

А назаўтра ешчэ большая трывога па-
вісла над сялом.

На начлезі.

I.

Не малады ўжо чэлавек Тамаш Чучка,
і не яму-б езъдзіць на начлег. Праўда, начлег не такая ўжо цяжкая рэч: але, што ні кажы, ўсё-ж такі старым косьцям куды лепш было-б лежаць на сяньніку каля печы. Але хто-ж паедзе? Якуб можэ гэтymі днямі прыедзе с плытоў, а покі што трэба зьбірацца. Падапронуўшы кажушок і патперазаўшыся путам, Тамаш вышаў с хаты.

На вуліцы ўжо тупалі капытамі коні, бражджалі званкі сіпаватымі галаскамі. Начлежнікі ехалі шумна. Сярод іх было колькі дзяцюкоў, а найболей ўсё былі дзеці, хлопцы патшывальцы; былі тут і дзеўчаты. Ўся гэта галда крычэла, гаманіла; дзяцюкі, а за імі і жэўжыкі—хлопцы пазвалялі са-

бе злішняе: ніводнай хаты не прапускалі яны, каб ня выкусіць якой штукі на шпот гаспадара, гаспадыні або іх дачкі.

Едуць, скажэм, каля Дземянаўай хаты. Ну, Дземян дык Дземян: чэлавек, як і ўсе людзі. Не! Ім трэба чапіць чэлавека. Ось, пад'ежджае адзін да вакна, спыняе каня і пытае:

— Дземян дома?

— Дома,—чуецца с хаты.

— Тэм-латадэм, Дzemян дома!--крычыць распусьнік і едзе далей. За ім едзе, другі, трэці і гэтак усе.

— Дzemян дома?

— Тэм-латадэм, Дzemян дома!—патхопліваюць усім гуртом.

Усякі ведае, што „Тэм-латадэм“ чорт яго знае, што азначае, але ў канцы Дземяну так намазоліць вушы гэта „Тэм-латадэм“, што ён зрываетца у адных портках і кашулі, хапае качаргу і вылетае, як бура, на вуліцу. Гэтаго толькі і трэба патшывальцам. Яны с крыкам і съмехам задаюць махні драла верхамі на конях. А Дzemян, лаючы і праклінаючы іх, бяжыць за імі вератнёу два, покі дух не захопіць яму. Пад'ехаўши да Тамаша, начлежнікі зацягнулі песнью:

У нашаго Тамаша
Гной цячэ с капелюшам!

— А ты глядзі от—каб у цябе з носу не цякло,—спакойна адазваўся Тамаш, пад водзючы каня да плоту, каб сесьці вярхом. Каню, відаць, ня вельмі падабаецца нясьці на сабе гаспадара, і ён, як толькі Тамаш нарыхтуеца сесьці, зараз-жэ уцекаў ад плота. Тамаш крычаў на каня, зноў цягнуў яго да плоту, покі сяк-так не ўсварэцціўся вярхом. Начлежнікі ужо ад'ехалі далёка, як Тамаш выїжджаў з двара. Ды яно і лепей. Якая яму кампанія гэтае блазенства, толькі выскаляцца будуць, а конь і сам патрапіць за імі.

II.

Начлежнікі выбралі высокі, сухі груд, каб можна было прылегчы і разлажыць агонь. Кожны начлежнік вёз з дому па палену дроў, бо луг быў голы, як бубен. Спышніліся начлежнікі, спышніўся і Тамаш, ён спутаў свайго коніка, павесіў яму на шию пярэвясла, каб заўтра скарэй знайсьці свайго каня, і прылёг ваодаль ад гэтай маладой галды.

С шумам і гукам раскладалі начлежнікі агонь, штурхаліся, дурэлі. А Тамаш, скінуўшы капялюш і ўзняўшы на неба во́чы, гаварыў пацеры. Іншые малітвы ён гаварыў і па каталіцку і па праваслаўна́му—нікому не хацеў крыўды зрабіць Тамаш. Зоры, як Божые матылёнкі, трапыха́ліся, дрыжэлі, і іх блеск пераліваўся дзіўнымі колерамі нязлічэнных агнёў. За лугам чуць-чуць выступала сваім чорным абрыйсам зубатая палоска яловаго лесу, а над ім мігацелі чырвоныя стужкі трывожных зарніц. Кругом было так спакойна, так ціха і згодна, што душа мімавольна адрывалася ад зямлі і неслася ў невядомую высь, каб зліцца с хараством, з безгранічнасцю гэтага таёманага, неразгаданага сьвету. Тамаш маліўся, і нейкая безпрычынная радасць расходзілася па ўсіх закутках яго цела. Памаліўшыся Богу, Тамаш лёг на съпіну, падлажыўшы пад галаву рукі. Доўга ён лежаў гэтак і разважаў у сваіх думках. Аб чым думалася, ён і сам не атказаў-бы, каб яго хто спытаў аб гэтым. Думкі самі йшлі і праходзілі, бы тые лёгкіе хмаркі на небі, йшлі і раставалі, як съняжынкі.

А там, каля агню, варушиліся і бегал

дзеці, адтуль нясліся песьні і вокрыкі. Памалу ўсё супакоілася. Толькі съмех, дружны і закатны, гаварыў, што каля агню ешчэ не съпяць. Тамаш зацікавіўся і стаў прыслушовывацца. Пачуўся сабачы брэх, праўдзівы сабачы голас. І зараз-жэ вырваўся дружны рогат начлежнікаў. Тамаш падчяўся і падышоў к агню.

Начлежнікі сядзелі ў кружок. Пасярэдзіне гарэў агоńчык, а каля агню сядзеў хлопчык, Пятрусь. Ён і пацешаў начлежнікаў. Пятрусь, як ніхто, умеў паказаць, як брэшэ чый сабака.

— Ну, а як брэшэ Гаронімаў Лыска? —
пыталі Пятруся.

Пятрусь брэхаў. І ніхто не падумаў бы, што гэта брэшэ Пятрусь, а не Гаронімаў Лыска.

Тамаш слухаў, і губы яго самі разнімаліся для съмеху.

— І ~~крошкі~~ пабраў,—сказаў гаркаючы Тамаш.

— Пятрусь! —ня вытрываў Тамаш: —
а як брмат мая сучка брэшэ?

Жулік-Пятрусь зірнуў на Тамаша.

— Гэрл! гэрл! гэрл! — перэдражніў ён
Тамаша і яго сучку.

Усе так і паехалі са съмеху.

— От брладзяга,—сказаў Тамаш і плюнуў. Тамаш пасядзеў ешчэ колькі мінущін; гаворка начлежнікаў, іх крык і шум нейк адлеталі ад яго і не трывожылі; потым ён прылёг, патпёрши рукою галаву. Сон непрыкметна самкнуў яму вочы, рука аслабела, і галава сама з'ехала на распрастаную руку.

III.

— Пан Бог з намі, Дух Святы! што са мною? дзе я?

Тамаш узьняў галаву і стаў прыгледацца. Ён чуў, што нешта цяжка навалілася на яго плечы, і павярнуўся. Гэтае мягкое і цяжкое бяз шуму спаўзло з яго. Яму было холадна, ўсе часткі яго цела дрыжэлі ад ранічнай сырасці. Тамаш успомніў, што тут пагінен быць агонь. Але дзе-ж начлежнікі. Ні агню ні начлежнікаў не было і почуту,

— Што за праява?—Тамаш правёў рукою па твары, працёр вочы. Змрок і туман, прадвеснікі раніцы, густа віселі над зямлёю і ўсё закрывалі ад вачэй. Ўсюды было ціха. Тамаш стаў прыпамінаць мейсцэ,

куды прыехалі начлежнікі, прыпомніў вечар, жарты начлежнікаў, Пятруся—брэхуна. Не без пачуцця крыўды ўспомніў ён гэтага самаго шэльму, каторы састроіў кпіны з яго, паказаўшы, як брэшэ яго сучка. А што было далей? Ці то яму сънілася, ці гаварыў хто з начлежнікаў, — тут Тамаш увесь закалаціўся! І вось што цяпер яму ўспомнілася. Было гэта на начлезі. У адным мейсцы тварылася штосьць страшнае і няўцешнае. Нейкая сіла (ведама, нячыстая), не давала людзям спаць на гэтым мейсцы. Сядзяць, гаворуць — нічога. А як чуць толькі задрэмлеш, зараз-жэ с-пад цябе ляціць к чортавай матары вобраць, шапка, люлька, нават халат здзярэ і закіне так, што ня скора і знайдзеш. Ці не стаўся і ён, Тамаш, ахвярай чортавай сілы?

Тамаш перахрысьціўся — так яму стала страшна — рука яго кранулася чагось мягкага і сырога; аглянуўся — кушіна; яна нібы заварушылася, і на ёй на момэнт бліснуў агоньчык. Шапка ўзнялася, валасы паўставалі на галаве Тамаша, і ён усхапіўся і пусьціўся на уцёкі. Але не прабег Тамаш і дзесяць крокоў, як уляцеў у нейкую багну. Тамаш крута павярнуў назад. Лапаць заеўся ў гразь, і нага вылузала з яго.

Бягучы назад, Тамаш спатыкнуўся на купіну і паваліўся. Тут яго апанавала такая дзікая злосць, што ён пачаў таптаць і мянсіць нагамі купіну с такою сілаю, што купіна зраўнялася з долам і толькі чорная пляма асталася съследам ад гэтай паганкі. Тамаш чуў, што пад нагамі якбы нешта піснула, але гэта толькі паддавала злосці. І Тамаш ешчэ доўга, як ашалелы, скакаў па чорной плямі, падгуківаючы.

— Ву! ву! ву!

Зніштожыўши ў канец купіну, Тамаш скруціў дзьве фігі і сунуў іх у розные канцы съвету.

— Вось вам, брладзягі!

У Тамаша знайшлася такая ахвота пакрышыць рэбры ешчэ якому-небудзь чорту, што ён, здавалася, і не рад быў, што на ўсходзі пачынала святлець і што заміж чорта звонка паняслося па лузі.

I-i—га-га-га!

Конскае іржаныне прывяло Тамаша да памяці, і ён пашоў у той бок, дзе былі коні. Прайшоўши колькі вератнёў, Тамаш насунуўся на начлежнікаў. Скорчыўшыся ў тры пагібелі, спалі яны вакруг таго мейсца, дзе быў агонь, а на самым вогнішчы, закрыўшы яго жыватом, лежаў Панас, пяр-

вейшы штукар ва ўсім сяле. Нідалёка хадзілі і коні. Узяўшы вобраць і нікому не сказаўшы і слова, Тамаш пашоў браць каня. Тамаш прыглядаўся шукаючы каня с пярэвяслам на шыі. А, вось ён! Тамаш працяг руку, каб узяць каня за грыву. Конь, ухмыліўшы вушы, павярнуўся задам і намерыўся убрыкнуць Тамаша. Тут толькі разгледзіў ён наравістую кабылу Андрэя Мотузу. Тамашу стала ясна ўсё. Сярдзіта глянуў ён у бок начлежнікаў. Адтуль нёсся прыдущэны рогат Панаса.

— А каб ты ў чыстым полі рагатаў,
каб цябе вон нагамі выняслі, як ты мяне
нёс, каб на тваю шыю вяроўку завязалі,
як завязаў ты перэвясла, гіцлю!

Кажух старога Анісіма.

(Казка для старых).

Хто толькі знаў старога Анісіма, той знаў яго стары кажух. Ніколі ён з ім не расставався ні летам, ні зімою. Такі ўжо быў звычай у старога Анісіма. А як ён шанаваў гэты кажух!

Ад доўгіх часоў свайго жыцця кажух сусім сашмуляўся, выліняў, і сам чорт не сказаў-бы, ці гэты кажух быў белы, ці чырвоны. Ды і самы гэты кажух стаў не падобен да кажуха, а калі яго і называлі кажухом, то называлі ўжо ў сілу звычаю. Паміж мужыкоў было многа жартаў пра гэты кажух. Дзеці праста пальцамі тыкалі на яго, чуць толькі дзед Анісім пакажэцца ў ім на вуліцу.

А дзед якбы і ня чуў, і вухам ня вёў.

Толькі ўжо ў канцы, як стануць надта дапекаць яму, ён усердуецца.

Калі кажух і трymаўся так доўга, то трymаўся толькі дзякуючы старому Анісіму: чуць гдзе пакажэцца дзірка, Анісім браў голку, ніткі, чэпляў на нос акуляры і садзіўся за рэпарацыю кажуха. Зашые адну дзірку, паложыць латку, прыгладзіць, глядзіш—у другім мейсцы кажух разлазіцца. Знаў дзед садзіцца за работу. Потым ён больш нічога і не рабіў, як толькі клаў латкі. Латка чэплялася за латку, то як каstry аладак, то як кучкі медзякоў. І не было на кажусе ні аднаго жывога мейсца: так застракаціл яго белые і чорные ніткі і так патыкала яго голка. А колькі ўсякаго бруду завялося ў кажусе! Ды станоўкі быў гэты дзед: ні чым яго не перэставіш, ніяк не ўдзяўбеш яму ў галаву, што схадней зрабіць новы кажух.

— Ого! Зрабіць новы кажух! Лёгка сказаць „зрабіць новы кажух“, — круціў дзед старымі калтунамі і пачынаў вылічываць і заўсёды канчаў тым, што рабіць новы кажух ешчэ рана.

— Гэ! ці многа ты налічыш, хто-б меў такі добры кажух? Ведаю я цяперэшнюю моду. Зробіць стрынгала і бегае, як кот

з апечэным задам, калі мароз удэрыць, —
съмеяўся Анісім.

Бадай ты спрогся, стары пень!—ляялі-
ся мужыкі:—гэта-ж ён расплодзіць такога
бруду, што і не акараскацца,—заразу раз-
вядзе.

І вось маладые хлопцы надумаліся
украсыці гэты кажух і спаліць. Але-ж як
яго украсыці? Праўда, цяпер дзед жыў
адзін — усе поразьбегаліся ад яго. Толькі
prusy да тарканы гнездзіліся ў суседстве
з дзедам. І дзед так шанаваў свой кажух,
ніколі з ім не расставаўся і так крэпка
з ім зжыўся, што трудна было распазнаць,
гдзе пачынаўся дзед і гдзе канчаўся ка-
жух. А зойдзеш у яго хату, як ён съпіць—
prusakі і ўсякі бруд так заварушыцца, што
няіменна абудзіць дзеда. Толькі-ж хлопцы
выбраўся такі часіну. Дзед спаў. Але і спаў
ён у кажусе. Думалі, думалі хлопцы, як
выкрасыці кажух. Нічога не прыдумалі, як
толькі расперэзаць яго і лёганька съязг-
нуць. Але старые съяць чутка. Праўда,
кажух такі расперэзалі. А як сталі зьнімаць
яго, дзед абудзіўся. Стары быў ешчэ крэ-
пак. Як схопіцца ён, як пагоніцца за хлоп-
цамі, як пачне латашыць кульбаю! Не для
ўсіх кончылася шчаслыў: хто сіняк зара-

біў, хто ліхтар на лбе, а хто дык і рэбер не далічыўся. Толькі і ўсьпелі зрабіць, што рукаў адараўаць і кусок крыза вырваць. Але дзед уставіў новы рукаў с старой аўчынкі і нават каўнер патправіў, і ўсё-ж такі фарсіць у старым кажусе.

— Ахвота вам, хлопцы, займаць старага! Бог з ім. Ніхай дацягае свой век. Колькі яму засталося? А памрэ ён, і кажух паходаваем з ім: разам жылі, ніхай разам і спачываюць.

Ды хлопцы на гэту гутарку ня згодзіліся: ходзяць за дзедам крок у крок ды кажух яго скубуць. А выжыўшы з разуму дзед ганяеца за імі с кульбаю.

Старые падрызнікі.

Саўсім другім чэлавекам стаў Сыцепан, як купіў ён два старые бацюшкавы падрызынікі. Ці яго чорт падбіў на гэта, ці другіе ўвялі ў пакусу (а ўвясьці ў гэты грэх было не цяжка, бо ўсе, як крумкачы на падлу, накінуліся на гаспадарку старога наўбошчыка — бацюшкі), — ня ведаю.

Зранку да вечэра стаяў тут гоман, ішоў торг,—кірмаш дый годзі! Сыцепан хадзіў, як заўсёды, моўчкам, снуючы ад клуні да кухні і ад хлева да клеці і ад клеці ізноў да кухні. Часамі ён заглядаў у пакой, стаўшы на парозі і прыслухоўваўся, як розные людзі — жыдкі, панкі і поўпанкі расцягалі збіранае доўгімі годамі дабро. Былі такіе мамэнты, калі Сыцепану моцна хацелася ўскочыць у пакой і штурхануць у каршэль надаедліваго Шлёму Цырліка.

Дый папраўдзе сказаць, трэба было мець цярпеньне з гэтым шэльмаю—круцялём: як начне енчыць, біць у грудзі, разводзіць рукамі, ківаць галавой і крычаць такім праразлівым голасам, якбы з яго з жывога зьдзіралі скuru, то ня толькі такі чэлавек, як Сыцепан, але і кожын ня вытрывае тут.

Сыцепану ў гэтые дні было моташна на сэрцы. Адна прычына: ён тут пражыў бадай усё сваё жыцьцё. Кожны вугал двара, кожная жэрдзіна ў іплоші былі яму так блізкі і так знаёмы, якбы гэта былі яго дзеці. А гэтые таўстыя вязы, которые чародамі стаялі вакруг пасады, которые ні кропелькі не адмяніліся с тых часоў, як іх запамятае Сыцепан, і пад каторымі не адзін раз даваў ён храпунца ў гарачы летніе дні, здавалася, казалі яму: Эх, Сыцепан! цяпер-то разлучымся мы! Другая прычына была тая, што ў асобі старога бацюшкі Сыцепан страціў ня толькі добраго гаспадара, але, можна сказаць і дарагога друга. Божэ мой! Колькі разоў, бывала, лаяліся яны. Бацюшка Сыцепана, Сыцепан бацюшку. І гэта ні на адзін шэлег не псовала іх крэпкую, векамі гадаваную дружбу.

І цяпер, стуючи на парозі і бачучы, як Шлёма Цырлік сваімі бруднымі пальцамі калупае кожную закарвашыну, кожную плямку на бацюшковых падрызыніках, Съцепан ня мог болей трываць. Адважна ступіў ён у пакой, приста ү тое мейсца, дзе стаяў Шлёма, вырваў з рук падрызынікі і, зварнуўшыся да матушкі, спытаў.

— Колькі яны каштуюць?

— Восем рублёў, Съцепанка. —

— Дык адлічыце з маіх грошэй: я забіраю іх! —

Сказаўшы гэта, Съцепан кінуў на Шлёму такі пагляд, якбы хацеў сказаць:

— Шалудзька ты! Ось як купляюць людзі! — Жыдок толькі үскінуў плечыма, у сыміхнуўся і сказаў:

— Ну-э!

Съцепан-жэ, высака падняўшы галаву, можэ першы раз за ўсё жыцьцё, вышоў с пакояў. Яму здавалася, што ён памаладзеў на цэлых дзесяць гадоў, што ён зрабіў штось важнае, і на яго пазірае цяпер увесь съвет. А ідучы праз кухню, ён звысока зірнуў на Зосю. Хоць яна і добрая зараза, але ўсё-ж такі была нешта якбы яго жонка, хай сабе і не венчаная.

Зося зірнуўшы на тое, як высака трыв-

маў Сыцепан старые падрызынікі і як съяціўся яго твар, адразу съцяміла, ў чым тут справа.

— Пашоў-бы лепиш на съметнік ды выкінуў гроши,—сказала яна.

— Ведаеш ты... з носа ды ў рот, — атказаў Сыцепан. Можэ, каб хто сказаў, то Сыцепан звярнуў-бы увагу, а то яна! што яна знае, заткала^{*)} гэтае старое?

Сыцепану цяпер хацелася пабыць аднаму. Найлепшым для гэтага мейсцам быў хлеў, дзе стаялі з аднаго боку коні, а з другога каровы. У хлеве Сыцепан пражыў добрую палавіну свайго веку.. Што ён тут перадумаў, ведаюць адны толькі съцены. Толькі мала хто цікавіцца апаведаньнем гэтых съцен і загарадак, дзе стаіць скаціна і жыве чэлавек.

Зневажкыўшы Зосю, Сыцепан, аглядаючы падрызынікі, спаважна пасунуў у свае пакоі. Чуць толькі паказаўся ён на парозі, як каровы зараз-жэ прыветна замыкалі. а коні вясёла загагоналі. Можэ яны хацелі сказаць яму: „Дзень добры, дзядзька Сыцепан! А с чым ты прышоў?“ Убачыўшы пад-

^{*)} Заткіла—жмут ануч, каторымі даўней затыкалі коміны.

рызьнікі, ўсе жывёлы разам пацілі. Рыжая карова, зірнуўшы на лахманы, сумна затрасла галавой і выставіла ногі. Відаць і ёй не спадабалася Сыцепанава пакупка. Толькі бугай аказаў Сыцепану, як трэба, увагу. Ведама, мужчына мужчыну заўсёды лепиш разъбярэ. Прасунуўшы галаву праз загарадку, ён панюхаў падрызьнікі, потым прытуліў губы к ноздрам і, задраўшы галаву, доўга стаяў так, выскаліўшы зубы, якбы съмлючыся.

— Чаго выскаляешся, воўчае мяса? — сказаў нездаволены Сыцепан і махнуў на бугая рукою. Бык, не апускаючи галавы, атхіліўся і смеяўся столькі, сколькі лічыў гэта патрэбным. Знайшоўшы на шуле калі варот гвозд, Сыцепан павесіў падрызьнікі і пачаў іх разглядаць: браў іх за рукавы і доўга прызіраўся, шоргаў рукою, абціраў пыл і абчышчаў іх. А калі замечаў дзе плямку, то плёваў на яе і моцна шараваў рукавом. Часамі ён адыходзіўся на колькі кроکаў, каб пацікаваць, як яно выглядзіць здалёк. Матэрыя хоць куды! Прауда, Сыцепан, купляючи падрызьнікі, і ў думках на меў які-нібудзь гандаль: проста купіў, уважаючи памяць старога бацюшкі. А як гэта высокое парыванье яго душы

крыху уляглося, то Сыцепану само сабою прышло пытанье, на якую рэч могуць прыгадзіцца яму гэтые падрызынікі. Гм! на якую рэч? съмешна і пытаць: ці ён сам ня здужае насіць іх? Ось трошкі павузіць рукавы — нават і краўцу ня трэба даваць, надзеў пад халат і насі, здаровы. Каб праверыць гэта Сыцепан зьняў адзін падрызьнік і апрануў. Глянуў на рукавы — і вузіць ня трэба; с-пад халата нічога ня будзе відаць. Агледзіўши рукавы, зірнуў на полы — шырокіе, на іх ліха. Э! с шырокага заўсёды зробіш вузкое... А каровы, высунуўши галовы, пільна глядзелі на Сыцепана і нічога не цямілі тут. Толькі Падласка ні с сяго ні с того ўзяла ды зараўла на ўвесь хлеў так, як равуць каровы, убачыўши разынікá. На гэты час міма хлева праходзіў Цырлік і затрымаўся крыху. Ядавіты съмех скрывіў яго губы і Цырлік сказаў:

— Ой, Сыцепан, як хорошэ! Каб цяпер ты стаў на агарод, то не было-бы на съвеці лепшага пужала, — і зарагатаў ешчэ сморад!

— Каб табе калом вочы пасталі, абармот ты! Ідзі, ідзі, бо зацкую сабакамі! —

Ужо Цырлік адышоўся далёка, а Сыце-

пан ешчэ доўга гаварыў, якіе круцялі гэтые жыды.

Абапёршыся на загарадку, Сыцепан дастаў люлечку на кароценькім цыбучку, накладаў ў яе махорку і разважаў. Думкі яго вярцеліся каля падрызынікаў. Ніхто не павінен быў думаць,—мысьліў Сыцепан,—што яму дыхтавала якая-нібудзь карысць, як ён купляў падрызынікі. І ня думала быць! А хто ня верыць гэтаму, ніхай праканаецца сам: адзін падрызынік Сыцепан непрыменна зашле ў сяло свайму нябожу, сястрэнічу Мікалаю. Аддасцьце краўцу, то такіе выфастрыгуте нагавіцы або світку, што перveyшая ў сяле красуня будзе млець па Мікалаю. Толькі ці варта даваць яму? Ешчэ летасць ён патстроіў Сыцепану штучку, за каторую прышлося пасъвяціць вачымама. Як роднаго, прыхіліў Сыцепан свайго нябожу, а той назаўтра выцягнуў з варывенкі у бацюшкі бутэльку наліўкі і два скруткі каўбас, як добрые заваратні. Калі каму даваць, то не Мікалаю.

— Дзень добры, дзядзька! як маешся? —

Сыцепан знячэўку аж патскочыў і выпусьціў у гной люльку.

— Бадай ты, Міколка, спрах: так спу-

жаў мяне? Сыцепан і не сцікаваў, як вайшоў той, пра каго ён думаў.

— Што гэта ў цябе, дзядзька, вісіць? — спытаў Мікалай.

— Дзе вісіць? — спытаў, нібыто нічога няведаючы Сыцепан і дабавіў:

— А! гэта! гэта... так рэч адна.

Мікола зьняў падрызынік і стаў разглядаць яго.

— Ці ты, дзядзька, хочэш быць папом? на вóшта яны табе?

Доўга ня думаючы, Мікалай нацягнуў на сябе падрызынік. Потым ён, як вар'ят які, выскачыў на двор і давай круціца.

Сыцепан узлаваўся.

— Пакінь, Мікола, дурэць! чуеш ты? — крикнуў Сыцепан і выбег на двор, каб съязгнуць з Мікалая падрызынік. Мікалай адбегся і давай падражнівацца з дзядзькам. Ды гэтага мала: ён ешчэ стаў выбрыківаць нагамі, прысядаць і размахіваць падрызынікамі, як крыльлям. Сыцепан вышаў с цярпеньня і давай лавіць Мікалая. Ды дзе ты дагоніш яго, калі ён вёрткі, як чорт. Хіба прышёрці да плоту? Але і платоў яму німа, каб ён апруцянеў! Якраз на тое ліха Зосья заярыла с кухні сабак. Убачыўши не знаёмаго хлопца і Сыцепана, каторы за ім

ганяўся, пакрыўдзеныe і злыe сабакі с трох бакоў кінуліся на Мікалая. Мікалай выла- маў с плоту кол і давай ваеваць с саба- камі. А яны так і лезуць съляпіцаю. Адзін з іх злаўчыўся і скочіў Мікалая ззаду за падрызынік. Падняўся страшны гаўк, крык. Выскачыла Зося с кухні, матушка с пако- яў; з-за вугла высунулася галава Шлёмы Цырліка. Мікалай вылазаўся с падрызыніка, прысланіўся да вяза і адмахіваўся калом ад сабак. Съцепан падняў падрызынік, адаг- наў сабак і, не гаворучы ні слова, хвася- нуў разоў два Мікалая гэтым падрызы- нікам.

— А ты, нехрысьць, чаго тут?

На цю на! на цю на! —

Шлёма падняўши лапсардак, задаў такога лататы, што пыл курэў с-пад ног.

— Не сядуй, дзядзячка, і ня гневай- ся,—сказаў Мікола:—праўду гавораць лю- дзі: „ня поп,—не ўбірайся ў рызы“.—

— Пашоў ты к чортавай мацеры, гі- цэль! Думаў зрабіць, як чэлавеку, а ця- пер — вось табе гула асмаленая!—злосна сказаў Съцепан і сунуў пляменніку у нос хвігу.

— Дзякую, дзядзячка, і за гэты гась- цінец.

Сыцепан плюнуў і зачыніўся ў хляве.

Ён быў цяпер злы; больш усяго ён злаваў на Цырліка, бо гэта яго работа, гэта ён падгаварыў Мікалая састроіць такіе кпіны з дзядзькі... І на чорта было купляць гэтые нешчасныя лахманы? Ну, што ў іх ёсць? Золата з іх ліецца? Толькі сэрцэ сабе пераеў. Тут Сыцепан з невавісцю зірнуў на падрызынікі. А яны сабе вісяць, як нічога. А ўсё гэтые чортаў жыд: не нагані яго чэрці, і ў галаву не прышло-б Сыцепану купляць гэтые дрынды, прасьці Госпадзі. Ні іх надзея, ні іх перэрабляць. Праўду казаў той Мікола: „каля ня поп—не ўбірайся ў рызы.“ А перэрабіць? Колькі-ж яны будуть каштаваць? А ён, Сыцепан, што? дзяцюк малады? Дзякуюй Богу сівых валасоў у галаве колькі... А восем рублёў, як ў печы згарэла.

І ўвесь гэты дзень Сыцепан быў сярдзіты. Куды-б ён ні пашоў, за што-б ні ўзяўся, ўсюды гэтые падрызынікі стаяць у вачах, якбы іх там хто певесіў. Бадай на іх упадкі! Ня толькі людзі, а і жывёлы съмяюцца з яго. Тут Сыцепану ўспомніліся: слова Зосі, Цырлік, Мікалай, як скакаў ён лявоніху, рыжая і падласая карова і бык. Ну, ўсе-ж з яго съмяяліся. А сабака дык

нават разарваў ззаду. І маюць клёк, бо ён дурны, хоць і стary. Нават у ночы ня меў Сыцепан супакою. Прысьніўся такі брыдкі сон. Здаецца, сънілася Сыцепану—ён даваў каровам, а падрызьнікі (зноў яны!) віселі на старым вязе. Так сабе і вісяць яны. Потым гэты вяз, якбы ўздрыгнуўся, сагнуўся, павярнуў сукамі і ўсцяг на сябе падрызьнікі. Сыцепан падыйшоў і кажэ:—„Стары ты ўжо чэлавек (так і сказаў—чэлавек) і займацца такімі жартамі не фасуе“. І толькі Сыцепан хацеў зьняць падрызьнікі, як гэты вяз падняўся ў гару, потым сарваўся з мейсца і пашоў бегаць па дварэ, а за ім—сабакі, Зося, матушка; зноў выскачыў з-за вугла. Цырлік і пашоў каля вязу у прыядкі.

Сыцепан прахашўся, правёў рукою па съянне—падрызьнікі вісяць на мейсы.

— А каб вас агонь спаліў!

Тут ён падняўся, зьняў іх і давай маляціць ім па загарадцы.

— Панясу тапіць!

І Сыцепан цвёрда пастанавіў утапіць іх у рэчцы. Ніхай толькі разьвідніцца. З гэтай пастановай Сыцепан заснуў ізвоў. Настала раніца, і Сыцепан супакоўся.

— А каб папрабаваць панясьці іх пра-

даць? Съцепанавые думкі па шлі па новай дарозе. Прадаць, непрыменна прадаць. Ешчэ і зарабіць можна будзе. Ухадзіўшыся, каля жывёлы, Съцепан зноў стаў прыводзіць у парадак падрызынікі: разгладзіў іх, патчысьціў і ціханька шуснуў у горад. А горад быў тут-жэ. Прышоўшы ў горад. Съцепан распасцёр падрызынікі на руках так, каб паказаць іх з найлепшага боку. Прыйшоўся па аднай, па другой вуліцы. Ніхто не пытае — німа купца. А часам які цікавы падыдзе, паглядзіць, ускіне плечыма і пойдзе.

— Манах! манах! — гукнулі два патышувальцы і, тузынуўшы Съцепанавы падрызынікі, пусьціліся драла.

„Ня мела баба клопату, купіла парасё“, —
думаў, ходзючы Съцепан. А купца ўсё не было.

„Толькі і астaeцца утапіць іх“, — падумаў ізноў Съцепан, страціўшы надзею найці купца:

І ўжо Съцепан павярнуўся, каб ісьці да дому. Зірк — Шлёма Цырлік.

— Ну, Съцепан, многа зарабіў?

— Многа. Каб ты столькі на съвеці пражыў — атказаў Съцепан.

— На, два рублі.

Съцепан перш хацеў паслаць Шлёму к чорту, ды апомніўся і стаў таргавацца.
— Паглядзі, якая паткладка — шоўк,
чысты шоўк. А верх!..

Прадаў Съцепан падрызынікі за тры рублі.

І нічым ня можна было горш раззла-
ваць Съцепана, як спытаць яго:

— Ці многа зарабіў, Съцепан, на пад-
рызыніках?

„Соціаліст.“

(З апаведання селяніна).

— Г съмех і беда. Галоднай куме, кажуць, хлеб на вуме. Прислушоваліся мы, селяне, до того, што аб зямлі гаварылі. Паявіліся у нас нейкіе доўгінькіе паперкі друкаваные — „праклямациі“. Чыталі мы іх, перачытавалі. Мне яны надта падабаліся, і цяпер ешчэ адна такая праклямация ляжыць у мяне за аброзом.

Пытаю у людзей, где іх можна дастаць? — „У мястэчку,“ — кажуць.

Прыехаў я ў мястэчка. Зайшоў у вадно мейсца, у другое. Хаджу па рынку ды пытаю.

— Щі на ведаецце, браткі, дзе праклямациі прадаюцца?

— А спытай, — кажэ адзін ашуканец. — вунь, у стражніка.

✓ А я, як той дурэнь, узяў дый спытаў:

— Скажы, браце, гдзе тут можна да-
стаць праклямацию?

— А вось я табе пакажу,—кажэ страж-
нік:—хадзі адно за мною.

„Стукайце і атчыніцца вам,” — успом-
ніліся мне слова нашага папа.

Як падышлі мы да канцэлярыі прыста-
ва, тут толькі схамянуўся я, што папаўся,
як лісіца ў саладуху.

Выходзіць прыстаў.

— Дак ты, гад, унь якая птушка! Ат-
крыта праклямациі разносіш? Да чаго да-
ходзіць дзёрзасць?! Пасадзіць у кутузку!..

Цэлы тыдзень прасядзеў я ў прыстава,
а пасьля аднялі мяне ў гарадзкую турму.
От, зазнаў гора! аж вошы па мне пашлі...
Месяцы праз тры выпусцілі мяне, пасъме-
яліся з маей дурноты на дапросе. А я га-
варыў праўду.

— Эх, ты,—кажуць,—соціаліст, дэма-
крат ты бязмозгі!

Съмейцеся сабе, думаю я, цяпер я ўжо
не такі дурэнь! Турма крыху навучыла
мяне: не мала там людзей разумных ся-
дзела...

У турме навучыўся я съпеваць песні.

Адна песьня вельмі спадабалася мне; яна
пачынаецца так:

„Констытуцію далі,
Атчынілі дзъверы,
І ў турму нас павялі,
І таўкуць бяз меры“.

Прыпей:

„Трай-рай, рыта-тай,
І таўкуць бяз меры!“

Як часам горка мне стане, съпеваю,
яе ды турму ўспамінаю... *н*

Недаступны.

Быў гарачы летні дзень, адзін с тых дзён, аб каторых гавораць: варыць, як у гаршчку. Далёкая цёмная палоска лесу абвязалася наміткаю сіневатай смагі, як маладзіца хусткаю, каб не так пякло сонцэ. Падыхаўшы зранку вечер съціхнуў саўсім; і здавалася, што ён съціхнуў не дзеля таго, што гэта так трэба, а зумыслу, на злосць усім тым сілам, да каторых належала не даваць у зьдзек гарачыні зусім распарэнай зямлі і ўсё яе стварэнье. Адным словам, здавалася, што вечер зазлаваўся, як той дзядзька Піліп, каторы бачучы, што ён адзін толькі працуе ў хаці, а ўсе туляюцца ад работы, як сабакі ад мух, і што адзін ён нічога ня ўскурае,—

плюнуў, кінуў работу і лёг у халадок, скажаўши: „Чорт-жэ вас бяры!“

І ціха было ўсюды. Маўчаў луг, маўчала поле: на вуліцы ў сяле не відаць было нікагутка. Толькі зредка перебегаў з надворку ў надворак сабака, высалапіўшы язык і шукаючы лепшай схаванкі ад мух. Праўда: дзень быў святы. Селяне пахаваліся па халадкох, а Карусь Цесьля ешчэ ад снедання залёг на таку голым жыватом.

З аднаго канца вуліцы раптам выскочыла у аднай кашулі без шапкі нескладная хвігура селяніна. Па тым, як нясьлі яго ногі, людзі свядомые адразу пазналібы, што дзядзька Арцём крыху „хлясануў“, што цяпер няспрытнымі нагамі выратовываў сваю асобу і што ззаду за ім павінна быць нейкая грозная сіла, ад каторай і нясьлі яго непаслушные ногі. Пробегшы некалькі хат, Арцём звярнуў на агадорды, шуснуў у каноплі, адтуль разораю між капусты забег у надворак Юркі Труса, з надворку заламаў у вулачку і пасучыў праста к калодзіжу. Дабегшы да студні, Арцём азірнуўся. Вуліца была пустая. Арцём ешчэ раз азірнуўся і, уляпіўшыся за зруб студні, перакінуў сваё цела у студню,

павісшы на руках. Павісеўшы так с паўмінты, ён высунуў сваю кудлатую ўскалмачэнную галаву і павёў ею наўкруг. Якраз не далёка ад студні бегла с падаткнутаю спадніцай кабецина с качаргой у руках. Арцём борздзенька схаваў за зруб галаву, зірнуў у ніз, пусьціў рукі і... шугнуў! Праз момэнт пачуўся глухі плеск вады. Калодзіж быў не глыбокі і вады ў ім было мала. Шчасльіва апынуўшыся на дне, Арцём трохі пачухаў цяжэйшае мейсца і стаў прымайстроўваша на скрыні. Скрыня заметна выдавалася над вадой. Арцём усеўся на адным яе берэзі, а ў другі упёрся ногамі. Тут ён пачуў сябе вольна і выгодна і ўзыхнуў лягчэй.

Яму і самому ніколі не прыходзіла такая думка—ускочыць у калодзіж. Усё гэта зрабілася раптоўна, ад аднаго толькі жаданьня хітрэй схавацца ад жонкі. А як тут была прохладзь ды спакой, то Арцём ад здаволенъня нават усьмяхнуўся сам сябе. О, гэта то штука! Аб гэтым ўсё сяло загаворыць...

— Каб ведаў, то ўзяў-бы с сабою тытун і люльку,—сказаў Арцём, і плонуў пад ногі.

Грыпіна, прабегшы агароды і Юркаў

двор, згубіла Арцёма съяды. Кінуўшыся туды і сюды, яна спынілася, момэнт раздумываючы над тым, куды прапаў Арцём. Хоць Арцём і нікога ні бачыў, лезучы ў калодзіж, але яго дагледзіў малы Пятрук: ён быў у суседzkім садзе і бачыў праз шчыліны частакола, як дзядзька Арцём кідаўся ў калодзіж. І ў той момант, як Грыпіна ламала галаву, шукаючы Арцёма, Пятрук выбег на вуліцу.

— Цётка! дзядзька ўкінуўся у калодзіж! — закрычаў Пятрук палахлівым голасам.

Пятруковы слова чуць-чуць данясліся да Арцёма.

— А, пся маць яго, злодзей! такі дасачыў! — падумаў, седзючы, Арцём.

Цётка Грыпіна выпусьціла качаргу і заламала рукі.

— А Божухна! а Матухна! Што ты, Пятрук, гаворыш?!

— Даль-Бог жэ, цётачка, дзядзька ўкінуўся ў калодзіж! Я сам бачыў,—чуць не плачучы, кляўся Пятрук.

Грыпіна, забыўшыся качаргі, кінулася да студні.

— Арцём! Арцём! ці ты тут? Ці жывы

ты, Арцёмка?!—галасіла Грыпіна, перэгнуўшыся над зрубам.

Арцём задраў у гару галаву, зірнуў на жонку і нічога не сказаў.

А за гэты час Пятрук абегаў усе вуліцы і падняў усё сяло. Падняўся крык, гоман, студня бралася з бою, кожнаму хадзелася зірнуць, што робіцца на дне. Самые лепшыя мейсцы пазаймалі найболей паважныя і сталыя мужчыны. У адзін момант стала вядома, што Арцём жывы і здаровы. Там і сям, наўперед цішэй, а потым съмялей, разносіліся вясёлыя раскаты съмеху.

— Бадай ты прапаў, Арцём! як ты залез сюды? — пытаўся Арцёма Антось Главач.

— Дух Святы занёс мяне, братка, — загаманіў Арцём, і голас яго вылетаў са студні глуха, як з магілы.

Стаяўшыя каля студні перэдавалі другім Арцёмавы слова.

— Пьяніца ты, лодыр! дурасць твая, гарэлка уплішчыла цябе сюды! Гэта-ж трэба! пасароміўся-б ты людзей! — пачала атчытываць яго Грыпіна.

— Ну! ну! завела ўжо катрынку! Глуха загукаў Арцём с калодзіжа.—

Чаго ты лаешся, Грыпіна?—накінуўся на кабету Карусь Цесьля і міргнуў у бок мужчын:—мусіць добра яму жывецца с табой, калі чэлавек на зламаньне карку кінуўся ў студню. — І, зірнуўшы на жонак, дабавіў: вось што робіць ваша грызня з нашым братам...

— Гарэлка вам гэта робіць, — загаманілі жонкі дружным хорам.

Карусь замахаў рукамі і заткнуў вушы.

— А ніхай вас! вось сарокі! Толькі і астaeцца уцекаць ад вас у калодзіж.

Карусь нагнуўся і клікнуў Арцёма.

— Арцём! ці добра табе там? —

— Добра, браце! — адазваўся Арцём і заплюхаў нагой па вадзе:—такі табе тут халадок, што праста—ах!.. Карусь! ты заўсёды быў мой лепшы друг: кінь, браце, мне сюды люльку!

— Вылазь брат! тут пакурыш. Вось і драбіны табе прынясьлі.

Некалькі мужчын паволі апускалі ў студню прынесеные драбіны.

— А на што мне драбіны?—пытаўся, седзючы на скрыні, Арцём:—думаецце, я вылезу ад гэтуль? Што я там буду рабіць з вамі? што мне там міла? нічога!.. Ня чуў хіба грызня? А тут, браткі,—рай! —

„І гэй, ў Та-аганро-о-зі, да!

„І гэй, ў Таганро-о-зі да!“—

Зацягнуў Арцём у калодзіжы песьню.

— Дык ты, Карусь, ня кінеш мне люльку?—скончыўши съпеваць, спытаўся ізноў Арцём.

— Татка, галубок! выла-а-азь!—запла-
каў Арцёмаў сын, хлопчык гадкоў дзе-
сяць.

— А! гэта ты, Сымонка? А сынок ты
мой! Скажы мне, каток, які гэта прарок
сядзеў у пустыні, і крумкачы насілі яму
мяса?

— Выла-а-азь!

— Я ў цябе, пся кроў твая, пытаюся:
якому прароку крумкачы насілі мяса? —

— Выла-а-азь!

— Эх!—уздыхнуў Арцём:—Адзін шка-
дуе люлькі, і гэта лепшы друг! Другі ня
хочэ сказаць, каму крумкачы насілі мяса,
і хто? родны сын! І жыві ты пасъля гэта-
го на съвеці. Лепей-бы ты мяне, матанька,
на съвет не радзіла.—І Арцём ізноў засъ-
певаў:

„На што ты радзіла
Мяне, матанька?

На што ты радзіла
На съвет сіраціну?“—

— Доўга ты будзеш сядзець тут? — падышоў да студні стараста і пачаў гаварыць з Арцёмам, як начальнік: — ось зараз як улезу, то ты ў мяне шпарка вылезеш! —

— А ну, улезь! Лезь, стараста, даль-Бог, лезь! мейсца хопіць і табе. Бо і твая Алена добрая жонка! (Ці там яе німа?) Дык лезь, стараста, лезь, галубок! — I Арцём заварушыўся, пасунуўся, каб даць старасьці мейсца.

— Цьфу! каб ты згарэў! — плонуў стараста і адыйшоўся пад съмех селян.

— Карусь! — не сунімаўся Арцём: — дык ты кінеш мне люльку?

— Лаві! я табе кіну! — сказаў Мікіта Чувель, і ўжо выняў з губы сваю люльку.

— Я хачу, каб Карусь мне кінуў... Карусь! кінь мне, брат, люльку! —

Карусь ужо быў нарыхтаваўся кідаць, ды Грыпіна вырвала люльку з рук Каруся.

— Ато-ж! Ешчэ чаго, патураць яму! Вылазь, каб ты бокам лазіў!

— Татачка, выла-а-азь!

— А скажы, як зваўся той прарок, катораму крумкачы насілі мяса? — не здаваўся Арцём.

Тут працінуўся да студні Тарас Рубеж. I падышоў ён с такої мінай,

што ўсе нявольна зірнулі на Тараса: на яго твары кожны прачытаў, што ён выдумай спосаб выгнаць Арцёма са студні.

— Хлопцы!—сумыслу галосна загукаў Тарас, каб Арцём пачуў: вураднік прыехаў, будзе пратакол пісаць за незаконнае сабранье!—І, зъвярнуўшыся да Арцёма, Тарас пачаў яго лаяць і кричаць:

— Скарэй вылазь, Арцём! Што ты нарабіў тут?! Прыйехаў вураднік, будзе пісаць пратакол, бо ты смущіш сяло, зъбіраеш і валнуеш селян. Вылазь скарэй і хавайся, бо напішэ, пратакол, у вастрог пасадзяць!—

— Вураднік, кажэш?—спытаўся Арцём.

— Ня ўжо-ж хто! ён! —

Арцём забаўбатаў абедзьвымі нагамі і зацягнуў:

„Адракомся ад старага міра,
Атрасём яго прах з нашых ног“.

Селяне дружна зарагаталі.

— Марсельянку съпевае! —

— Вось табе і Арцём! І вазьмі ты яго голымі рукамі.—

— Што мы, хлопцы, будзем цацкацца з ім? Бяры драбіны! Ніхай сядзіць!—Сказаў асаромлены Тарас Рубеж.

— Забірайце, забірайце, хлопцы!—гукнуў знізу Арцём,—бо яны мне замінаюць

тут. А адгэтуль ня вылезу. Што вы да мяне маеце? Ня вылезу ды і годзі. Курыць не даецё, сказаць ня хочэцэ, каму крумкачы наслі мяса... Бывайце здаровы, хлопцы!—І Арцём заварушыўся і адварнуў голаву у куток студні.

— Кінь яму люльку! што с п'яным зробіш? Засыне, ешчэ захлынецца,—пачуліся нягромкіе галасы.

— Арцём! Лаві! — крыкнуў Карусь, і люлька паляцела ўніз, а праз мінуту с калодзіжа стаў узнімацца сіні дымок, як пара с катла.

— Дзе ты, Сымонка? Сымон!

— Чаго, татка?

— Ды як зваўся прарок, катораго крумкачы кармілі мясам?

— Ілля! —

— Ну, вот! даўно-б так гаварыў!

— Вылазь, татачка! — сказаў павесялеўшы Сымонка.

— Вылазь, Арцём! падурачыўся ды і будзе,—загулі і селяне.

— А вы мяне любіце?—сказаў Арцём.

— Дзіва, што любім, — отказалі мужчыны.

— Я вылезу; але калі вы мяне запраўды любіце, то павінны згадзіцца на мае

варункі. Дык слухайце: Грыпіна не павінна ні лаяцца, ні сварыцца.—Грыпіна! Чуеш ты там?

— Чую, чую! Ну, добра—ня буду! —

— Пабажыся!

— Даль-Бог, ня буду!

— Дык слухайце-ж далей: усе павінны разыйсьціся, каб ніхто ні бачыў, як я буду вылазіць. Згаджаецеся?

— Згаджаемся, згаджаемся!—Загама-нілі мужыкі.

— Ну, то вылажу!—

Драбіны заварушыліся, зараз-жэ с ка-
лодзіка паказалася кудлатая галава Ар-
цёма.

Дзяліцьба.

I.

Ну, што ты з гэтымі бабамі зробіш?

Калі ў хаці жывуць дзъве бабы, то
ўжо спакою німа.

Гыр-гыр-гыр! гыр-гыр-гыр! гыркаюцца
яны ад самаго рання.

Адна—капач, тая—мешалка.

Тая—гультай, другая—няўмека.

Так і кідаюць адна аднэй на вочы.

А як лягушь спаць, то кожная ўсю ноч
шэпчэ на вуха свайму мужыку,—нагава-
рывае на другую.

Мужыкі толькі скрыва пагледаюць
адзін на аднаго. Але, пакуль што, маў-
чаць.

Да дзяліцьбы ешчэ далёка.

Дзяліцьба ідзе вось у якім парадку:
перш-на-перш на пляц выступаюць бабы.

Бабы сварацца год, год с палавінай,
а то і цэлых тры. (Мой нябошчык дзед ка-
заў, што яго нябошчыца жонка сварылася
з яго нябошчыцай братавай цэлых дванац-
цаць гадоў!). Наўперед бабы сварацца па
троху, — так, гадзіну, дзъве ў дзень. По-
тым сварцы адводзіцца больш часу — га-
дзін 5 — 6.

Да гэтага часу мужчыны яшчэ маў-
чаць, набіраюцца толькі злосці. Мужчыны
сварацца часцей у вечар, ці у святы
дзень, бо ў будні німа часу. А бабы тым
часам пачынаюць пробаваць моц сваіх чу-
боў. Вараць яны у аднай печы, але у асоб-
ных гаршчках. Даставацца тут і бедным
гаршчкам! А ўжо посьле жанок бьюцца
мужчыны.

Каб падзяліцца, ешчэ мала пабіцца
адзін раз: трэба найменш разоў восем, каб
разоў тры засыхала скурка на носі, разоў
шэсць абадраць твар, ды ліхтар паставіць
каля вока, а лоб убраць гузам, або і дву-
мя. Тагды толькі можна лічыць, што права
на дзяліцьбу здабыта.

II.

Дзякую Богу, што Бог сядзітым людзям не дае многа сілы!

Сымонешчэ змалку паказаў сваю злосць, Раз ён завёўся нешта с сваей сястрой Марцэлляй. Мой Сымон так узлаваўся, што укусіў сястру за жывот. А то-ужо быў ён дзяцюком. Сымон любіў часамі зухнуць. Загнаўшы да Коўна плыт, ён купіў сабе стары афіцэрскі сурдук. Бацька дома і давай прабіраць за гэта Сымона. Сымон кінуў аб зямлю сурдук, пачаў таптаць яго нагамі; — потым парваў на сабе кашулю, порткі, залез голы на жорны і сказаў:

— Так Пан Езус пакутаваў!

Мікола не ўступаў у злосці свайму брату Сымону. Так, раз ён паехаў на поле на ячмень. Падыймалася хмара, грымела. Мікола наклаў воз на борздную руку. Толькі што ён нукнуў на каня, — шусь ячмень з воза. Мікола закіпей, узлажыў другі раз. Не пасьпей ён выехаць на дарогу — ізноў бух ячмень з воза!

— То ты гэтак??! — крыкнуў Мікола. Схапіў тут парубень і давай малаціць

ячмень. Памалаціў, вытрас, салому пала-
жыў на воз і сам сеў.

— Папробуй цяпер раскідацца, пра-
кляты!

Другі раз Мікола пабіў у сваей хаці
вокны, місы, гаршчкі. Нічому не давала
спуску качэрга. Пабіўши усё, што можна
было пабіць, Мікола стаў сярод хаты і па-
зірае, каб ешчэ што пабіць. Але ўжо усё
было спуставана.

Сымон і Мікола сварыліся ўжо гадоў
тры, а за апошніе часы сталі і біщца, а гэ-
та азначала, што скора будзе дзяліцьба.

Сымон і Мікола ў нашым сяле былі
тым, што ў горадзі тэатр, толькі што біле-
таў ня трэба браць: прыхадзі сабе, слухай,
пазірай, весялі сваю душу.

І Карусь с-пад карчмы кожны вечар
стукаў у вакно свайго суседа Базыля.

— Чаго ты? — пытаўся Базыль.

— Хадзі у Сьвінную вуліцу: зараз бу-
дзе бой.

Базыль апранаў кожух, браў капшук
з люлькай і ішоў на двор. Закурыўши люль-
кі, яны ішлі у Сьвінную вуліцу. — Карусь
паперадзі, Базыль на два крокі з-заду.
У Базыля ў люльцы быў цыбука просты,

у Каруся — крывы. Дым з Базылёвай люлькі ішоў з гары, а с Карусёвай — з нізу.

III.

А ў Сьвінной вуліцы, каля Мікалаевай і Сымонавай хаты, была ўжо цэлая камэдыя.

Тут былі і старые, і малые, і бабы, і дзеўчата.

Глаўнае мейсца займалі Сымон з Мікалаем. Сварка с першых слоў дакляроўвала цікавы бой. Вакруг ваяк стаяла жывая сцена народу. На перадзі стаяла некалькі чэлавек, каторые борзда умелі звясьці Сымона з Мікалаем. А другіе толькі пазіралі. Калі „звадыяшы“ бачылі, што бойка раскідаецца, то тагды ўмешваліся яны.

— Эй, Сымон! Як табе ня брыдка? Мікола даў дулю, а ты толькі нос атхіліў.

— Дык я яму дам дзъве! — кричаў Сымон і торкаў Міколе дзъве фігі.

Другі згадыаш пхаў Міколу на Сымона, і бойка гатова!

Але на гэты раз згадыашам не было чаго рабіць: Базыль с Карусём — а яны заўсёды прыходзілі к пачатку камэдыі, як

якое начальства, — убачылі вось што: Сымон тримаў у руках мялён, а Мікола — грамнічную сьвечку. Сьвечка была мала чым менша ад мялёна, — палкі, каторай круцяць жорны. Аказалася, што бой быў у хаці, і Сымон прыпёр Міколу у кутку. А як бараніцца не было чым, то Мікола і схапіў сьвечку, каторая стаяла каля Міколы Чудатворца. Мужчыны адабралі ад іх мялён і сьвечку.

Нейкі чорт так і цягнуў байцоў аднаго да другога.

Зляпіліся.

Такая была цікавая бойка, што аж месяц залюбаваўся ёй. Ўсё съціхла.

Ўжо Мікола быў тро разы на Сымону і тро разы пад Сымонам, а бой усё ідзе. Патаміліся яны, як пеўні.

— Стой! Стой! — крыкнуў Сымон: — дай, абору падвязжу!

У баю развязалася аборка на Сымонаўм лапцю. Мікола стануў.

— Гы-гы-гы! — рагатаў Карусь.

Сымон стаў падвязываць абору, а Мікола стаяў каля яго: чэкаў.

— Ну, цяпер! — гукнуў Сымон, паправіўшы лапаць.

Мікола не даў нават Сымону атсан-

нуцца і наляцеў на яго хрыбеціну. Сымон прыгнуўся йшчэ больш і схапіў Міколу у поў так, што ногі у Міколы апынуліся ў гарэ і так спрытна буркануў Міколу, што той стаў на ногі.

— Чэкай! чэкай, Сымон! — загаласіў разам Мікола.

І пакуль Сымон аглядзіўся, што таёе прылучылася, у грамадзе падняўся рогат. Карусь выпусьціў з зубоў люльку, а Базыль выцер рукою шыбу. Ўсе аж трэшчалі ад съмеху: у Міколы спаўзла адзе́жына!

Нават Сымона праняў съмех.

— Вось як біцца с Сымонам! — гаварыў ён.

І пакуль Мікола апранаўся, Сымон накладаў у люльку тутун з поглядам чэлавека, ўзяўшаго верх.

Знайшлі.

I.

Мікалай не памятае, як ён запрог каня, як сеў на воз і выехаў з Мінска. Суседзі на заўтра казалі, што Мікола сеў ўпоперак воза, так, што адна нага яго была у драбінах, а другая выстаўлена на фасон пісталета. Колькі праехаў ён такім парадкам, ня ведаюць, бо Мікалай скора схаваўся за капаніцамі на павароці. Усё гэта ні так ужо важна — ці мала як едуць с кірмашу людзі! — важна было тое здарэнье ў дарозі, каторае вымагае таго, каб упамянуць, як Мікола выехаў з гораду. Мікалай як праз сон памятае дарогу, тые крамкі на kraju горада, тые карчомкі з вывескамі „Піво“, дзе затрымоўваліся селянскіе хурманкі, каб купіць якую-небудзь дробную

рэч і ў апошні раз папрашчацца з горадам,
хлабыснуўшы на дарогу шклянку піва. Мі-
калаю нічога гэтаго ня трэба было, і каб
яго хто запытаў тагды, што ў яго на кар-
ку—капуста, гарбуз ці галава, то ён зразу
напэўна не адказаў-бы па тэй прычыне, што
ён ня чую галавы. Скарэй усяго яму зда-
валася, што на плечах у яго быў кацёл.

Мікалаёў конік, ня чуючи над сабою
цвёрдай гаспадарскай рукі, пачынаў па-
трошкі лайдачыць: ён ішоў то адным кра-
ем дарогі, то другім, то сярэдзінай, бала-
зе дарога была шырокая; а часамі проста
атпачываў і толькі азіраўся, ці зважае гэ-
та гаспадар, ці не бярэцца ён за пугу; або
падыходзіў да чужога воза, цягаў сена,
смакаваў канюшыну, вялікі быў ласун на
шчот торбы з аўсом. Шукаючы аўса ён скі-
нуў торбу с сольлю с чужога воза. „Купіў
не купіў, а патаргаваць можна“,—разважаў
Мікалаёў конь. Праўда, ён дастаў сабе па
мордзі, ды ці варта на гэта зьвертаць ува-
гу? А Мікалай ні варушыўся і лежаў як
нябошчык. Покі адышоўся конік вярсты
тры ад гораду, прайшло добрых тры га-
дзіны часу. Людзі йшлі і ехалі. Шырокая
дарога гаманіла, гула і стагнала ад людз-
кіх галасоў, груку калёс і стуку капытоў.

На бок! — гукалі часамі Мікалаю, а Мікалай і ў вус сабе ня дуў, бо нічога ня чуў. Яго абганялі, аб'ежджалі, кідалі жарты, бо што возьмеш с п'янаго? А можэ людзі памяталі слова нябошчыка Базыля, каторы вучыў:

— Не чәпай п'янаго: п'яны усё роўна,
як съвяты.

Мікалай быў ужо далёка ад Мінска, як ён крыху ачухаўся і прышоў у памяць. Конік сам даўно зьвярнуў с широкай дарогі, і да дому аставалася вёрст пяць. Палажыўши на воз другую нагу, Мікола спыніўся, агледзіў воз і паправіўся. Ўсё было ў возі, не хапала толькі аднай рэчы: на галаве не было шапкі.

II.

Нідалёка ад тэй павароткі, дзе зьвярнуў Мікалаёў конік, была ешчэ паваротка на права у другую вёску. Мікалай ня ведаў, што у некалькі кроках за ім ехала другая хурманка і што ён не адзін такі на съвеці, а ёсьць ешчэ ня горш яго дзюбануўши Нічыпар Касмык. Нічыпар так са- ма нічога не знаў пра Мікалая і лежаў на

возі, як пласт. Лежаў ён галавой к консакаму заду, абняўшы мяшок атрубоў, і гаварыў з ім, як з пярвейшим другам на съверці, бо думаў, што гэта быў не мяшок з атрубамі, а яго добры знаёмы, катораго ён узяўся падвязьці.

— Ты кажэш, брат, што гарох у цане? На ўсё цяпер расьце цана... На лета засею ўсё поле гарохам... Но-о! — гукнуў Нічыпар і хвасануў пугаю па воздусі у той бок драбіны, дзе з роду, не запрагаўся конь.

— Лявон! — гаварыў далеў Нічыпар да мешка: — давай зайдёмся гарохам, га?.. Што, брат Лявон, ці не казлы ты ўжо дзярэш? Эх, ты слабейка: выпіў, як куранё, а зьвіўся, як вуж, глынуўшы жабу. Гной ты, а не чэлавек. —

Тут Нічыпару ўспомнілася песня пра Лявона, і ён зацягнуў:

„Ды Лявон мой
Ды павёз гной,
Ды ляцела варона
Ды скапіла Лявона“.

А „Лявон“ лежаў сабе і нібыто таго. Пад'ехаўшы з паўвярсты, Нічыпар палопаў на мяшку і сказаў: — Ось ты, Лявон, і чужы мне чэлавек, а чаму я цябе люблю?

А за тым люблю, што ты, як і я, чэлавек бяз хітрыкаў. Што, я буду каго абгаварываць? Зайздросьціць каму? Ці, як Сымон Очэп, буду хадзіць у воласьць жалабы пісаць? Ні с кім я не сварыўся, ня біўся, не судзіўся, бо то апошні чэлавек, хто судзіцца. Ніхай лепш маё пярайдзе. Бог съвяты, мне верне. А калі трэба выпіць, то і выпью, ды розуму не праплюю, што тут глаўнае... піць, але не прапіваць розум. Так я кажу?.. Эх, мілы ты мой друг! абмазаліся мы с табой вакруг і сядзімо ў гнаі, як у крэпасьці! — Нічыпар цяжэй налёг на мяшок, абняў і стаў яго цалаваць.

— І съты-ж ты, ліха твайму ліху, проста, як мянёк! Дзе ты нагуляў гэтулькі сала? Ось як вазьму я цябе, як скіну, як шпурну, то ты у мяне апынешся... у Сёмкавым гарадку! Што, можэ скажэш не шпурну? Не шпурну? я цябе не шпурну?! Даляр Бог шпурну, так шпурну, што косьці забражджаць! Хто ты мне? бацька або дзядзька? дзяцей я стабою хрысьціў? Вон з майго воза! —

Нічыпар апхапіў мяшок, лёг з ім у рад, узняў таўхануў каленам і кінуў на дарогу.

— Разлёгся-бо, як пан які, — пачаў Нічыпар, каб апраўдацца перад сабою: —

я чэлавек такі: ні с кім не судзіўся, бо судзіцца не люблю раз, раз — і гатова!..

Доўга бубніў Нічыпар, — покі ахамянуўся, што і ў яго німа на галаве шапкі.

III.

На tym мейсцы, дзе раз'ехаліся Мікалай з Нічыпарам, лежаў стары капялюш. Я колькі разоў бачыў яго на свае вочы, як пехатой ходзіў з Мінска у Беларучы. Гэты капялюш і цапер ешчэ жыў ў маёй памяці. Я ні магу ня ўспомніць пры гэтым майго друга, пісара, каторы першы, можна сказаць, звярнуў увагу на капялюш, як съледуе быць. Пісар меў на рэдкасць чуткую душу, мягкае сэрцэ і жывое слова, каторым ён так валадаў, што мог, здаецца, заставіць плакаць каменьня. Ну, што, на праўду, выяўляе сабою стары, спаршивеўшы капялюш, каторы быў вывезены на поле з якога небудзь съметніка, а потым занесены ветрамі на дарогу? Так пазіраем на рэчы мы, простые людзі, так пытае звычайны чэлавек. Але ня гэтак зірнуў на яго пісар.

— Капялюш! — сказаў пісар і таўха-

нуў мяне локцям: — ляжыш ты цяпер тут адзін, і топчуць цябе людзкіе ногі. Цябе даўно забылі і кінулі аднаго, аднаго на зьдзек цэлага съвета. Пячэ цябе сонцё, дажджы паліваюць, топчуць у гразь, нагой паткідаюць. А ты, маўчалівы, ляжыш сіра тою, і ветры сярдзіта шумяць над табою! І ніхто і ніколі цябе не спытае. Што твой за век быў і доля якая. — Тут пісар выスマркаўся, вочы яго былі мокры ад сълёз.

— А былі-ж і ў цябе съветльне часы, вясёлые дні, і табе, сіраціна, съвяцілі агні. Навенъкім выйшоў ты з майстравых рук дзе - небудзь у Лодзі, або і ў Варшаві, і цябе не насілі ні Янук, ні Пятрук, а пан які важны, і быў ты у славі...

Ды дзе там?! Я не скажу і дзесятай долі того, што казаў пісар. Але ці так яно было, як ён казаў, ці іначэй, я ня ведаю. Адно я толькі знаю, што гэты стары капялюш прыцягнуў да сябе двух п'яных гаспадароў.

Звярнуўшы каня і трymаючыся за аглобіну, плёўся Мікалай, прыглядаяючыся, ці не ляжыць дзе шапка. З другога боку, такім жэ парадкам, пхаўся і Нічыпар. Што было у іх думках, сказаць трудна. Па тым,

як яны плёвалі, можна было вывесыці, якое у іх было пачуцьцё.

— Можэ паднялі часамі шапку? — спытаў Мікалай, спаткаўшы трох хлопцаў: конь, воўчае мяса, спудзіўся, нёс з вярсту, і шапку згубіў, ось.

— Не, не паднялі, — атказалі, на момэнт спыніўшыся, дзяцюкі.

— Якая-ж хвароба панесла твойго каня? Ці ня выпў ён? — спытаў потым адзін.

— Можэ ты без шапкі выехаў з дому?

— Глядзі, яе даўно ужо па этапу павялі — съмеяліся хлопцы з Мікалаем.

— Я бачыў якбы шапку на шляху. Чарнелася нешта; можэ гэта твая, чэлавечэ, шапка, сказаў-ехаўшы на гэты час гаспадар с Паперні.

— Ото дзякую, ведама мая! — сказаў Мікалай сеўши на воз і пагнаўшы коніка. З другога боку так сама і Нічыпар распыхтываў жанок, ці ні бачылі яго шапкі.

— А якая ж твая шапка? старая? — спытала адна.

Нічыпар паглядзеў на кабету: жартуе яна, ці не і гаворыць:

— Равесыніца тваей хустцы.

Жанчына угневалася.

— Ніхай сабе і равесніца, але мая — на галаве, а тваё зáткала на шляху вальеца. і ніхто ня хочэ браць такую брыду.

— Брыда, хай брыда, а знайцеца — не бяда, — вясёла залаташыў Нічыпар.

— Хто пытае, той ня блудзіць, — сказаў Мікола, здалёк углядзіўши капялюш.

— Тпrrу!

— Язык век па балоці скачэ і не гразьне дый ешчэ і ў Кіеў у карчму завядзе, — гукнуў і Нічыпар, так сама убачыўши капялюш.

І Мікалай і Нічыпар пазлазілі з вазбў і разам працяглі рукі да капялюша.

— Ня руш: гэта мая! — асекае Мікалай і тузнуў капялюш.

— Як-то твая? — спытаў Нічыпар.

— А так мая: п'яны быў і згубіў, вярнуўся і знайшоў, ось і мая.

— А я цъярозы быў і згубіў, дык, знацыца, мая! — упёрся Нічыпар.

— Ну, пусьці! — рвануў дужэй Мікалай.

— Фіў! — сьвіснуў Нічыпар, крэпка трymаючы капялюш.

— Ня тузай, парвеш! — злаваў Мікалай.

— Ня рві — патузаеш! — перэдражніў Нічыпар.

— Ось як тузану, то ты і ногі задзярэш! — сусім узлаваўся Мікола і штурхануў Нічыпара плячуком. Нічыпар — Мікалай. І два гаспадары началі валтузіцца па полі, не пускаючы з рук капялюша. Пата-мілісці абодвы, як пеўні. Ні той, ні другі не адыймаў ад капялюша рук. Маўчалі і толькі цяжка саплі, як кавалёвые мяхі.

— Што будзе? — спытаў Мікалай.

— Нічога ня будзе; атпачынем ды ізноў будзем баранаваць, — атказаў Нічыпар: — я чэлавек такі: біцца ні хачу, судзіцца не люблю і я, апроч таго, чэлавек бывалы: быў у кузьні і у млыне. І тут — гу! гу! і там — гу! гу! — і нічога разабраць ні магу, — і пашоў і пашоў балабаніць Нічыпар. Мікола перш слухаў, а потым стаў углядацца на тое, што яны трymалі.

— Ты што згубіў: шапку ці капялюш?

— Шапку, — атказаў Нічыпар.

— І я шапку. А гэта, брат, прыгледзься, саўсім не шапка, а дрэнь. І ты дурэнь і я дурэнь.

— Ці-ж?

— На бяры! — пусьціў Мікола капялюш

Павярцеўшы ў руках, Нічыпар шпурнуў яго аб зямлю і зірнуў на Мікалая. Колькі момэнтаў яны не спушчалі адзін з другога вачэй.

— Цьфу! —

- Цьфу! —

— Нічыпар? —

— Мікалай? —

— Бадай ты запаветрылася, — сказаў Мікалай: хоць-бы ніхто не бачыў! І што мы скажэм ім, бабам? заядуць! —

— Ось паедзем у Паперню, аднака блізка, і надумаемся там, што казаць. Ня выпіўшы, не патрапіш. —

Выстагнаўся.

I.

Іван Кіслы гараваў ўсё сваё жыцьцё. Усё горэ было ў тым, што у гэтага гора было ешчэ сваё горэ: заўсёды выпадала так, што беднаму Івану ніколі не удавалася выплакацца, выгаравацца, выскардзіцца і гэтым самым выліць з душы ўсю гаркату, усю боль пахілаго жыцьця. І ўсё складалася, як сумыслу, якбы нейчая злая воля неатступна цягнулася за Іванам і не давала яму здарэння аблягчыць яго душу. Цягнулася яна з даўных-даўных часоў, с тых часоў, калі Івана ешчэ трудна было адлічыць ад Мар'і, іначай сказаўши, калі Іван ешчэ пехатой хадзіў пад стол. Разравецца, бывала, Іван... ды каб-жэ раз-

роўся, як людзі: толькі скрывіць губы, глядзіш — ужо маці зьнімае хвартух і мабілізуе паскі на Іванаву съпіну—„ня съмей плакаць“. Дзе тая праўда на съвеці? Чаму Антось як пачне плакаць, то кінецца на съпіну аб зямлю і барабаніць нагамі так, што яму можэ пазайздросціць найпершы барабаншчык? Вазьмі-ж ты. Выйдзе Іван на вуліцу, завядзеца с кім біцца — што-ж гэта за чэлавек, калі ні разу ні пабіўся?— паб'юць, пакрыўдзяць Івана. Што-ж бы вы, добрые людзі, рабілі, каб вы самі былі Іванамі? Вы-б заплакалі, і ўсякі-б заплакаў. А чаму не паплакаць Івану? Але-ж ніхай папрабуе заплакаць: зас্মяюць, заплююць ды ў прыдачу горш наштурхаюць.

Раз Іван, моцна пакрыўдзены, адва-
жыўся зайці ў кусты на бераг рэчкі. Пры-
шоў Іван, азірнуўся, сеў на беражок, пры-
слухаўся. Тут, думаў ён, ніхто яму не па-
шкодзіць атилакаца за усё. Кругом было
так сумна, так ціха. Здавалася, ўсё жу-
рылася і настроілася слухаць плач Івана.
І нешта ў сярэдзіні, каля самага сэрца,
так завіло, так съціснула, што Іван раптам
нагнуў галаву і мімавольна падняў кало-
шы портачэк: яму здавалася, што у яго
так многа выцячэ сълёз, што вада ў бера-

гох на ўтоўпіцца. І толькі Іван завёў:
„А-о-о-а—гы!“ Як с таго берэга паказала-
ся с кустоў галава рыбака Сёмкі.

— Гэта ты прышоў, пужаць мне ры-
бу, злодзей ты?! Я табе паскавычу.

Так і засталіся нявыплаканые съёзы.

II.

Іван асірацеў. Астаўся ён адзін на
съвеці, бы тая калатоўка. Быў ён на плы-
тох і не бачыў, як хавалі бацькоў, так што
і тут Івану не ўдалося паплакаць, як лю-
дзі. Сёстры яго павыходзілі замуж, адзін
брат выбраўся у Амэрыку, другі паехаў
у съвет шукаць шчасця і долі. І Іван
астаўся адзін гаспадарыць. Ад бацькоў за-
сталася яму хатка, сякая-такая будоўля,
надоба, худоба і паўчверці зямлі. Была
у Іvana на прымеці і дзяўчына. Праз коль-
кі месяцаў посьле съмерці бацькоў ён зра-
біў заручыны, а на Сёмуху было назначэ-
на вясельле. За тыдзень перад Сёмухай Іван
занядужэў. Доўга ён не паддаваўся, перэ-
магаўся, і ўсё-ж такі мусіў, бедны, здацца.
У сераду перад Ушэсьцем, так пад вечар,
Іван залёг. Свяяжыць Іван, а работа ўся

стаіць, рабіць некаму, хата непадмецена,
ўсюды непарадак. А на што ён, парадак
гэты? думae Іван, ўсё роўна ён памрэ; знай-
дуцца добрые людзі і пахаваюць яго. Іва-
ну стала горка, як ніколі. Усё жыцьцё,
шэрае, невясёлае жыцьцё, прайшло ешчэ
раз прэд яго вачыма. Што-ж? ён памрэ.
Яго закапаюць, і згніе ён, забыты скора
навекі, і нічые вочы не затуманяцца слязъ-
мі, як яго будуць несці на могілкі. І гэ-
та называецца жыцьцё; гэта яго век!.. Ад-
на толькі съветная мінуціна мігалася яму,
як адзінокая зорачка ў безрадасную восень:
цяпер яму ніхто не пашкодзіць усім ну-
тром, усею сілаю змучэнай души аддацца
смутку і жалю; хоць цяпер атплачэ ён ўсё
горэ жыцьця, атстогне ўсю боль: ласкне чэ-
лавек ні мае права хоць на адну мінуту,
съветную мінуту, ў жудаснай імгле цёмна-
го жыцьця?

Іван паправіўся на пасцелі, зъяніў
палажэнне свайго цела і абвёў поглядам
хату. І толькі што ён прыгатаваўся застаг-
наць, як на парозі паказалася фігура яго
маладой. „І хто яе прасіў сюды? Чаго яна
тут?“—падумаў Іван і нахмурыўся.

— Галубок ты мой! што ты выдумаў
хварэць? — жаласьліва спытала яго Магда.

— Ня добра мне, Магда. Мусіць і я пайду за бацькамі — сказаў Іван. Яму самому так горка стала ад сваіх гэтых слоў, што сълёзы гатовы былі самі паліца з вачэй.

— Ну што ты выдумляеш? паправішся Іванка, — і Магда прылажыла руку да лба Івана. Ешчэ большы жаль падышыб Івана. Хіба ўзяць ды заплакаць? зараўці на ўсю хату? Не! падумаве, што ён — нюня, плаксівая баба; ешчэ і замуж не захочэ пайці. А боль так і ходзіць па ўсім яго целі, і яму, Івану, так хочэцца застагнаць. „Ці застагну ці не?“ думае Іван. „Ой, скарэй-бы яна йшла да дому!“

— Мне, Магдачка, ні так ужо і кепска, пачаў разважаць Іван Магду: — паляжу трохі і ўстану.

— Вось маладзец! — сказала Магда і нагнулася, каб пацалаваць хвораго. Дрож прабегла па целу Івана, яму стала надта прыемна. Ды Іван ахамянуўся: гэтак і ахвота пройдзе стагнаць і аддацца смутку.

— Можэ-б табе, Іванка, спарыць гарнушачак малака?

Іван заматаў галавою і павярнуўся на другі бок.

Магда колькі мінущіц пасядзела маўч-

ком, якбы раздумываючи над тым, узла-
вацца ці не. На ўсякі выпадак яна надзъ-
мула губкі і насупіла крыху бровы. Іван
незаметна павярнуў галаву і зірнуў на яе
адным вокам; не — не выпадае так рабіць.
Не адварочываючися, Іван падняў руку
і палажыў на плячо Магдзі. Гэтаго было
даволі, каб Магда змякчэла.

— Паляжы, саколік, а я прыбяру кры-
ху ў хаці, — і, ўзяўшы венік, яна стала
падметаць хату, рабіць парадак, стаўляючи
кожную рэч на сваё мейсца, а бедны Іван
увесь аж кіпей. Яму раптам зрабілася так
ня добра, так заламала яму косьці, якбы
хто ціснуў яго апцугамі, аж ён скрыгікаў
зубамі, каб стрымаць стагнаценьне, падкорч-
ваў і выпростраў ногі, варушыўся і паку-
таваў, як пасолены мянёк. А Магда так
павольна варушылася, якбы і ня думала
ісьці да дому. Часамі выходзіла яна ў сен-
цы ды зараз-жэ ізноў паказывалася ў ха-
ці. А Іван, чуць толькі яна выйдзе, тароп-
на углядаўся і прыслухаўся, як далёка
адышлася Магда, каб застагнаць ходзі аздін
разок, і ніяк не ўдавалася.

— Божэ мой! што яна рабіць са мною?
Скарэй-бы пайшла ўжо адгэтуль — не цярпе-
лася Івану.

— Ну, Іванка, бывай здаровы...

Іван узрадаваўся на момэнт, ды зараз-
жэ ешчэ горш апаў духам, як Магда скон-
чыла гаварыць:

— Ідзе сюды мама.

Сказаўшы гэта, Магда борздзен'ка па-
цалавала ешчэ раз Івана, прыгнула галаву
і ціхачом шмыгнула за парог, на задворкі,
каб не спатыкацца з маткай, і пашла да-
моў.

— Эй, малады, малады! брыдка! Праз
тры дні вясельле, а ён расьцягнуўся, як
навой! — громка, на ўсю хату, забарарабані-
ла Настуля, Магдзіна маці.

— Што у цябе баліць, Іванка?

— Нічога, — буркнуў сярдзіта Іван.

— Дык чаго-ж ляжыш?

— А што-ж мне рабіць? скакаць?

— На вясельлі скачы, а цяпер ачуні-
вай. Пакажы, сынок, свой лоб. — Іван зло-
сна заварушыўся, лёг на сьпіну і выставіў
лоб.

Старая Наста прылажыла руку на лоб.
потым збоку, потым з другога.

— Трохі ёсьць агонь, але нічагутка,
глупства. Гэта табе з ветру пашкодзіла. Ось

я зараз напару ліповаго цьвету с чаборы-
кам, выпьеш, прapaцееш і пройдзе.

— Я і так ужо пацею, — адазваўся
хворы.

— Ну, гэтага мала: трэба, каб спацеў
ад зёлак, — стаяла на сваём Наста.

Бачыць Іван, што тут нічога ня зро-
біш.

— Нічога мне ня трэба. Дайце мне
палежаць спакойна, і ўсё пройдзе.

— Хто-ж табе ні дае лежаць? ляжы
сабе, а лекарства я табе ўсё - ж такі
дам.

— Ведаеця што, — пусьціўся Іванка
ў хітрыкі: — мне так заманулася гарэлкі,
што здаецца, каб выпіш чарацку, то зразу
ачуняў-бы. Каб як сказаць Магдзі, ніхай-
бы прынесла мне кручок.

— Гарэлкі зажадалася, кажэш?

— Ой, як хочацца!

— Ну, то яна напэўна паможэ. Калі
хворы чэлавек моцна хочэ чаго, то тое
памагае. Я помню, мой Андрэй хварэў на
тыфус. Стаяў крыху ачуніваць. Зажадалася
яму хлеба, як табе, ось, гарэлкі. А дактары
— Божэ барані есьці чорны хлеб. Я мусі-

ла хаваць ад яго хлеб, хоць ён і стары, мой Андрэй, але хворы горш малога. Раз ён устаў ціхэнъка ў ночы, зайшоў ў камору і чуць што ня цэлы бохан вытрубіў, і што-ж ты думаеш? Як бачыш ачуняў... Ну, я пайду.

Счэкаўшы крыху, Іван падняўся, падышоў да вакна — нікога німа. Тагды Іван паваліўся на пасьцель, накрыўся коўдраю, потым нагамі съязгнуў яе с сябе, схапіўся за бакі.

— Ой! ой! ой! о-е-ё-ё-й — заойкаў, застагнаў Іван і сам ня верыў гэтаму шчасльцу. Стагнаў ён доўга, стагнаў на ўсе лады і галасы: то высока і тонка, то нізка і тоўста, то каротка, адрывіста, то працяжна і пявуча; пры гэтым ён варочаўся, корчыўся так, што зубамі мог дастаць свае калені, то выцягаўся, колькі дазвалялі яму скура, жылы і косьці.

А як перэстагнаў ўсё, то пачаў высьпевываць свае стогны на манер песні „Сонцэ ўсходзіць і заходзіць“.

— О-о-о-ей! о-ё-й! — да!

— Вось табе і хворы: ляжыць сабе ды съпевае, — сказала Настуля, пераступіўшы

з Магдай парог хаты. У хвартуху у яе
быў гарачы імбрычәк з зёлкамі і паўкварты
гарәлкі.

— Выстагнаўся, дык і паправіўся, —
сказаў усъміхаючыся Іван.

З л а в і ў!

Дапісаўшы апошнюю страніцу прызыўных спіскоў, пісар Пáвал Дурундовіч разагнуў съпіну і далёка працяг пад сталом ногі.

— Канец і Богу слава! — сказаў пісар і штурнуў на стол ручку. Зірнуўшы на гадзіннік, ён борзда падняўся, сказаўшы:

— О-о-о!

Было каля поўначы. Стораж Грыгор даўно ужо спаў, разваліўшыся па падлозі каля дзвярэй. С таго кутка, дзе ён спаў, няслося столькі ўселякіх зыкаў, што трудна было паверыць, каб гэтые зыкі вылеталі з аднаго чэлавека.

Цяпер толькі пісар зъвярнуў на гэта

увагу і, зачыняючи шафу, сказаў, зірнуўши у бок стоража:

— Маладзець, сам іграе і сам ўтурыць! Ігрышчэ дый годзі.

У спальні пісара даўно ужо чэкала ложка з мягкім матарацам на спружынах і з высока ўзбітымі падушкамі; запаліўши съвечку, пісар разъдзеўся і лёг у пасьцель, згайдануўшыся разоў пару.

— Хóраша, чорт вазьмі! — сказаў пісар, пацягаючыся, і прыемнае пачуванье агульнага здаволеняня ахапіла ўсё яго цела.

— Стушыўши съвечку, пісар да грудзей толькі нацягнуў лёгкую коўдру, бо на дварэ і ў хаці было душна, як у лазыні.

Колькі мінут пісар палежаў спакойна, думаючы аб сім і тым. Яму было добра: непрыемная работа,—прызыўные съпіскі,— закончэна: земскі начальнік знайшоў усё ў парадку; рэвізія так сам нічога кепскага не замеціла. Адным словам, пісар папаў у ту ю паласу жыцьця, калі чэлавеку шанцуе і ўсё ідзе, як па пісанаму. І сон, салодкі сон, з мінуты на мінуту гатоў быў самкнуць яму вочы. Але толькі што стаў

ён дрэмаць, як па яго съпіне борздзенька прасунулася маленькая, чорная, жвавая жывёлка, ўсё роўна, як там закраўся чарток і паказытаў яго каласком. Пісар цопнуў усей жменяй па тым мейсцы, дзе пра поўз няпрошэні госьць, моцна надушыўши съпіну. Маленькі вораг пstryкнуў і прапаў. Чутачку счэкаўши, зноў пачуў пісар лёгкі съверб, ужо на назе, якбы хто запускаў туды павольненъка тонкую голачку. Прыгнуўши нагу, каб спрытней было злавіць скочку, пісар раптам накрыў пальцамі съярбючае мейсцё і, крэпка паціснуўши, павёў па назе. Праклятая жывёлка зноў прапала. Ня ўсьпей ён, як мае быць, пачухаць нагу, як у яго зас্বярбеў зразу і карк і бок, цяпер ужо шмат мацней, якбы яго секанулы крапіваю. Сон пісараў адразу прапаў.

— Бадай вас агонь высмаліў, як вы смаліце, — сказаў пісар, сілаю хапаючыся за карк.

Пісараў карк быў абросшы густымі валасамі. Ловячы блаху, ён няумысля скраянуў сябе за валасы, ды так моцна, што чуць ня крикнуў ад болю. Гэтак, бывала, як ён быў малы, нябошчык дзядзька яго паказваў яму, „як даюць квасу“. Уся гэта

гісторыя кончылася тым, што пісар узлаваўся.

— А каб вас маланка папаліла! —
сказаў ён і падняўся. Абмацаўшы на століку серчыкі, пісар запаліў съвечку і адварнуў коўдру. Жвавыя скочкі разам скакнулі на ўсе бакі і паҳаваліся; толькі адна разоў трох кульнулася па падушцы, і пісар разоў трох пакрываў яе рукою, але спрытная скочка кожны раз шчасліва выкручывалася ад сярдзітай пісарэўскай рукі. Ператрос ён ўсе бэбахі на пасьцелі, але нічога не злавіў. Хоць-бы адна, съцерва, папала, хоць-бы злосць спагнаў. Абрэзвізаваўшы пасьцель і ўласные пазухі, пісар зірнуў на съцяну. Там павольна, не съпешаючыся поўз клоп. Здавалася, што ён сабраўся у вялікую дарогу, толькі што не было у яго палкі і клунка.

— А, гад! а пашпарт у цябе ёсьць? —
спытаўся пісар і патекварыў яго съвetchkaю.

Падняўшы съвечку у гару, пісар азірнуў увесь пакой. Праз вокны глядзела чорная ноч. Вакруг было ціха. Толькі з другога ложка даносіўся мерны сап яго жонкі ды з-за съцяны Грыгор не перэставаў спраўляць ігрышчэ.

— И скачыхі іх не кусаюць, — пазай-
здраваў пісар і зноў патушыў съвечку.

Колькі часу пісар лежаў з аткрытымі
вачамі. Сон ужо ня йшоў да яго. Але па-
маленъку, ён зноў начынаў съцішывацца, зда-
валася, ужо цяпер блохі баяліся чапіць пана
пісара, і ён ужо забываў пра іх. Якбы гэ-
таго толькі яны і чэкаў: толькі што ён
павярнуўся на другі бок, як нехта крэпка-
пякуча укусіў яго за жывот. Пісар увесь
аж патскочыў.

— Ах, каб на вас Бог халеру напусь-
ціў, — лаяўся пісар. А тут за съцегняк
яго, як утне!

— Каб на вас мор і упадкі! — сядзі-
та бубніў пісар і варочаўся, як мянёк на
скаварадзе. Цяпер пісар не выстрэнчываў
чухаць пакусаные мейсцы. Усюды яго ця-
лі: за ногі, за рукі, за съпіну і бакі. Па-
вёўши правою рукою па левым баку, пі-
сар абмацаў нешта і крэпка прыдущыў
пальцам.

— Трасцу ты цяпер вырабішся! — зло-
радным голасам гаварыў пісар.

Схапіць у пальцы ён не адважываўся,
бо чуў, што стбіць толькі зъмяніць пала-
жэньне пальца, як яго дабыча уцячэ.
А пусьціць яе шкада: яна адна можэ двац-

цаць разоў укусіла яго. Трэба злавіць брыду, і хоць паназъдзеківацца з яе.

Якраз прачхнулася і жонка.

— Ты ня съпіш, Оля? — пытае пісар жонку, ні адыймаючы руکі.

— Не!

— Дык устань, брат, запалі съвечку і падыдзі сюды.

— Што там у цябе?

— А вось ідзі — будзеш ведаць.

— Жонка паднялася с пасьцелі.

Запаліўши съвечку і зірнуўши на пісара як ён трymаўся за бок, жонка была спалохалася. Але пісар быў здароў, бо пазіраў вясёла, як і ўсякі, хто злавіў злодзея.

— Ты ведаеш Оля: качаюся гадзін дзьве, ніяк не засну. Блох у нас, як пяску. А цяпер я нешта злавіў, і чорт яго ведае што.

— Аткуль тые блохі? Хіба клешч, бо ты-ж любіш гэтые маёўкі ў лесі. Пакажы!

— Съвяці сюды!

Сабраўши усе сілы, пісар ешчэ раз прыдушыў свайго ворага і паволі стаў браць пальцамі. Вабраў. Пацягнуў — не адрываецца.

— Клешч, каб ён згарэў! — сказаў пісар.

— Дай зірну, — сказала жонка і нагнулася, а пісар адняў руку.

— Ну?

— Цьфу, дурэнъ: гэта-ж бародаўка!

З днეўніка пана Жылака.

Запіскі С-ю іпрака

Пана Жылака зналі ня толькі ў нашых тутэйшых закутках, але і далёка, на вокала. Гэта быў чэлавек, каторы аставіў ва ўсіх надоўга, каб ні сказаць на ўсё жыцьцё, памяць. Яго будуць памятаць і на шы і не на шы. Нават такі чэрсты в і шорсткі чэлавек, як наш крамнік Довід Рэзгін, і той уздыхне і пачухае патыліцу усякі раз, калі хто ўспамяне імя нябошчыка. Праўда, наш вялікі знавец души чэлавека, Гаронім Цыбаты, гаворыць, што ўздохі і пачухі патыліцы Довіда Рэзгіна маюць на гэта свае асобы прычыны: нябошчык пакінуў Довіду шмат неаплачэнных квіткоў, бо меў звычай браць на павер. Але ні мае

Граніц людзкая злосць і лёгка кінуць чорную пляму на добрае імя чэлавека; ды і сам наш душавед, Цыбаты, не сыскаў з нябошчыка 7 руб. 35 кап., каторые той прайграў яму ў карты. Жылака хавалі з вялікім пыхам, а ў вечар таго дня яго сябры устроілі хаўтуры, і ўсю ноч звон чарак далёка нёсся поруч з душою нябошчыка, праводзячы яе туды, где ўжо спрадвеку прыгатавана ёй месіца і аткуль ужо ніколі ні знайдзе яна дарогі назад.

Я так патрэсены яго съмерцю, што мой язык ня можэ сказаць і цені таго, што выяўляю сабою нябошчык. Каб хоць крыху пазнаёміць вас з яго натураю, я скажу тут тые слова, каторые у вечар былі казаны нашым прамоўцам Антосем Гладышом. Навярнуўшы на званковаго карала 10 кац. медзякамі, 10 срэбрам і патсунуўшы ешчэ залатоўку пад жывот каралю — „мазу“ (якраз гралі у тэхталя), Антось Гладыш падпадняў шклянку піва, нахмурыў лоб, затуманіў очы і сказаў:

„Паноўе! Ці трэба казаць вам, якога сябру згубілі мы, якую страту панесла наша кампанія? Гэта быў няўтомны баец за „зялёным сталом.“ Ён аддаваўся картам усей душою. Не задумываючыся прайгryваў ён

гроши і ўсю пэнсію за цэлые месяцы
ўперад. Ён гатоў быў праіграць усё, пачы-
наючы сурдутом і канчаючы порткамі. Гэ-
та была натура, каторая не любіла спы-
няцца на палавіні дарогі "... Шкада толькі,
што наш прамовец ня скончыў сваю пра-
мову: ніхто яго ня слухаў, кожны пазіраў
на свае карты. А ў гэтым месцыі мовы
Антосевай якраз вышоў яго званковы ка-
роль у чацвёртым раду, і Антось Гладыш
сам спыніў сябе, адварнуўшы караля і гук-
нуўшы: „Руп сорак!“

Мяне бярэ крыўда за зневажэнье па-
мяці нябошчыка. А мне хочэцца паказаць
вам нябошчыка ва ўвесь яго рост. Часта,
як быў жыў, чытаў мне нябошчык свой
днёўнік, куды ён запісываў усё, што было
вартое ўвагі. Аднаму мне даверыў ён сваю
тайну, тайну свайго пісьменства, і я не
магу стрымацца, каб ні падзяліцца з вами
яго багатай спадчынай, аткуль вы самі
убачыце, якая душа тулялася у яго кво-
лым целе.

Вечны спакой табе! Ніхай будзе так
лёгка табе земля, як была цяжка твая іг-
роцкая доля!

„Табе аднэй, мая кніжечка, давераю я мае думкі радасьць і горэ“, — так начынаецца днеўнік Жылака — „ты адна — мой лепшы друг. Нікому не скажэш ты нічога, хоць на кожнай страніцы я пакінуў часьць самога сябе. Эх!..“

1 мая.

Сягоныня я ўвесь дзень вясёлы. Цэлую ноч граві ў карты у Г. Выйграў 4 руб. 20 кап. Кладучыся спаць, я абмацаў ў камзэльцы трэх рублі. Не памятаю, як яны там апыніліся. Усё роўна, як знайшоў іх на вуліцы. З радасьці зайшоў до Пратаса і выпіў дзьве бутэлькі піва.

2 мая.

Чытаў я, на помню, калі і я ведаю где, як лісіца ўхапіла курыцу. Вясёлая і давольная, падбегала яна да сваей нарый. Але нагнаў яе каршун і выхапіў яе дабытак. Гэтак сягоныня здарылася і са мною: тое, што ўчора нагаблевав, сягоныня спусціў Тамашу — ды ешчэ і сваіх прылажыў пяць рублёў. Мне такі і не хацелася садзіцца — ўсё роўна як чуў. Але нагналі чэрці гэтую акулу. Ну, што-ж? адыграюся! До-

ма перэмацаў усе кішэні: чэкай, браце, Петра — будзем сыр есьці. Знайшоў адзін толькі медны траяк. Трэба адыйграца ды кінуць карты.

3 мая.

Доўга ня мог заснучь учора. А заплюшчыш вочы,—ось так і стаіць у ваччу хрэставы ніжнік, вінная дзесятка і чырвенні кароль. Усю ноч сніліся карты, куча срэбра: Кажуць, сніць срэбра кепска: сълёзы! Нёх я буду плакаць? І чаго-бы? У Базыля, здаецца, зьбіраеца кампанія. Хіба паварожыць на пальцы, ісьці ці не... Выварылася ісьці.

6 мая.

Не люблю я іграць, калі банк трymae Андрэй Нагнётка. Як начне габлеваць карты, як стане выкладаць іх! Проста, якбы жылы выцягае с цябе. Тые карты, што астанутца ў калодзі, разложыць на стале і тагды ўжо начынае выкладаць рады. Паложыць і перш пазірае, сваю ці здаў. Калі і па праудзе свая возьме, ён с такою любоўю аткідае яе. А не дай Божэ свая выйдзе ў апошнім радзі! „А кацянётка ты маё!“ —

гукае вясёла ён, скачэ і цалуе карту, а мы ўсе злосна шпурляем свае карты, бо кожнаму хочэцца ўзяць дзеяты рад. Сягоныя мне шанцавала, але я — дурэнъ: ня ўмеў ставіць памажэш, але ня тую. Быў выйграў 12 рублёў, потым спусьціў, засталося толькі 35 кап. Добра, што хоць сваіх не прасадзіў.

9 мая.

Мікола! Даў Бог добрую памяць: як раз успомніў, што сягоныя імяніны у нашага пісара. Павінен-жэ скора зьявіцца Ёсель. Пашлю праз яго паздароўканьне. (*Ад аўтора:* Ёсель у мястэчку С.—нешта падобнае да швэйцара, або, як у салдатах, да веставога: трэба каго паклікаць ці паслаць куды або папільнаваць адзежы, бяз Ёселя тут не абайдзешся).

Вечэрам у пісара сабралася цэлая кампанія. Былі тут пані і паненкі... Божэ мой! якіе нашы пані! А паненкі! Эх брат, Жылак! закруціла табе гэлаў пісарава швагерка... Але ось ты маўчы: ніхай сабе твая хата будзе с краю! Сабраўшыся, усе сядзелі моўчкам, якбы Бог зъмешаў усім нам языкі, хоць мы і ня думалі строіць вежу да неба. Ніяк не знаходзілі, аб чым гава-

рыць. Я пазіраў на кампанію. Бачу, кавалеры і дамы ўсё паціскаюцца ды пазіхаюць; так і відаць, што чагось-то не стае, але ўсе крэпяцца і маўчаць. Урэшті Міхась Заноза не стрываў. — „Што-бы? — кажэ ён: — каб „абразікі“ — („абразікамі“ у нас завуць карты), — то началі-б габлеваць“ — Занозу дружна падтрымалі. Прыняслі карты. Ўсе ад'жывіліся, на тварах зас্বяцілася жыцьцё. Селі за стол. Зараз усе забразгалі кецкамі, дастаючы гроши. Гralі у дваццаць адно. Усякі раз, як да мяне прыходзіла чырвенная дама (пісарава швагерка), я йшоў па банку і ўсякі раз выйгryваў. Кажуць, калі шанцуе у карты, то не шанцуе ў любошчах. Чорт іх бяры з любошчамі! Посьле вячэры — а за вячэраю выпілі багата — ігра пашла ешчэ жывей: сталі рызыкаваць. Быў тут на імянінах якісь панок з двара. Ен трymаў банк. Антосю Гладышу здалося, што панок махлюе. Нічога не гаваручы, плясь ён яму ў морду! Панок рынуўся на Гладыша. Ўся справа кончылася tym, што панок, катораго трымалі неколькі мужчын, плюнуў праз стол на Гладыша і аплевав яму нос. Па праўдзі сказаўшы, і трудна так плюнуць, каб не папасьці яму ў нос:

Бог ня скрыўдзіў нашага Гладыша носам,—
як шчыт, сядзіць ён на сваім мейсцы і за-
крывае сабою ўвесь твар. Ня думаю, каб
ён надта здаволены быў сваю долею.

30 мая.

Учора ўся наша кампанія моцна па-
жывілася. Заехаў сюды адзін чыноўнік. Чэ-
лавек ехаў у Мінск і вёз крыху грошэй
у казначэйства. Селі іграць у карты. Чы-
ноўніка патпаілі. Як пашоў ён іграць! Якая-
то была ігра: як хто хацеў, так і махля-
ваў. На заўтрае чыноўнік пазычыў у свай-
го знаёмага на дарогу грошэй і паехаў.
Эх, каб ешчэ Бог прывёў хоць са тры та-
кіх чыноўнікаў! Ну, што-ж? „У карцішкі ні-
ма брацішкі“.

Рукапіс пана Жылака цягнеца ешчэ
сорак страніц. Многа там выказана ўселя-
кіх разумных мыслей і думак. Але там най-
болей наш пісьменнік гаворыць аб сабе
самым, і гэта можэ даць матэр'ялу для
цэлаго рассказа. Дык адложым хіба да дру-
гога разу.

Стараста.

— Ты знаеш хто я? знаеш?

— Чаму-ж не знаю: ты наш стараста.

— Стараста! Я — стараста, ста-а-растা! — Пры гэтым стараста падняў ў гару палец, уставіўся ў адно мейсцэ, якбы абхопіваючы цалкам усю веліч свайго чына, сваей ўласці, магутнасьці.

Гэты агляд упаіў старасту, галава яго закружылася ешчэ больш, і ён у парываньні нейкай дзікай радасці і буйства крэпка згарнуў кулак і грукнуў па стале. Пустая бутэлька патскочыла ў гару і са звонам скапцілася пад стол.

— А ты ведаеш, што ёсьць стараста?

Мікіта Булбатка, старастаў прыяцель і сябар па бутэльцы, да катораго звара-

чаўся стараста са сваім пытаньнем, съцепненуўся ўсім целам, і з вялікім ціжарам узьняў на старасту вочы. Замеж аднаго старасты яму паказалася па меншай меры с шэсць старастаў, і Мікіта ня ведаў, катораму з іх атказываць.

— Стараста, ну, і ёсьць стараста, — прамовіў непаслухненым языком Мікіта. Але такі атказ не здаволіў і самога Мікіту.

— Ты выбраны обчэствам чалавек, зна-
чыцца, пастаўлены ад обчэства, — вось
што ёсьць стараста, — паправіўся Мікіта.

Стараста круціў галавою і ешчэ больш
наседаў на пытаньне, што ёсьць стараста.

Мікіта зусім зьбіўся с панталыку і ўжо
з роспачы сказаў:

— Ты нашэ начальства!

— Во, во! праўду гаворыш, — патхапіў стараста: — то ўжо калі пашло на
праўду, то і я скажу табе праўду: ты —
самы разумны ў обчэстві!.. Так гаворыць
табе начальства. Люблю я разумных, страх,
як люблю!

Стараста і Мікіта перагнуліся праз
стол і крэпка пацалаваліся. Мужчыны блі-
жэй патступілі да сяброў; гутарка гэта
выпівакаў пачынала пацешаць іх. Съмя-

шлівые вочы Кандрата Гоцкі акінулі мужчын.

— Начальства з разумам цалуецца, — сказаў ён.

— А тож я не начальства?! — павярнуў стараста малапаслушную галаву ў бок Кандрата.

— Хто-ж гаворыць, што ты не начальства? Хіба ня ведаем? Ці ня ты з нас падаткі бярэш? — Стараста нізка апусьціў галаву і слухаў, і ў тых мяйсцох, дзе патцьверджалася яго начальства, ён здаволенна ківаў галавой.

— Ці ня ты гоніш нас на работу? — гаварыў далей Кандрат, а стараста зноў скалыхнуў галавою.

— Ці ня ты павесткі нам патпісываеш і завераеш?

На стараставых губах зъявілася шчасливая усьмешка.

— І ты разумны, Кандрат! ты і Мікіта. Гавары далей.

— Ці не цябе гэта Сальвось Кастантынаў гнаў з млёнам праз усю вуліцу? — Тут стараста ўзыняў на Кандрата вочы.

— Што?! — спытаў стараста. — Мужчыны зарагаталі.

— Ці ня ты ў халодной сядзеў по-
мніш можэ — земскі пасадзіў?

— Маўчаць!!!

— Ці ня ты гэта, як жэбрак, нядоімкі
зъбіраеш?

— Дурэнь! — крыкнуў стараста: — ду-
рэнь ты!

— Ніхай сабе дурэнь, а ты — папіхач,
якое ты начальства? Пхае цябе пікар, пхае
старшина, земскі... хто ня хочэ хіба, то
той не пхае. Спытай хоць разумнаго Мі-
кіту.

Мікіта целяпнуў галавою, хацеў штось
сказаць у абарону старасты, ды нічога ня
вышла.

— А што, і Мікіта патцьверджае, што
ты папіхач.

— Мікіта, праўда гэта? — спытаў ста-
расты Мікіту.

Мікіта нічога не цяміў; яму цяпер бы-
ло ўсё роўна; а як адно слова сказаць бы-
ло лягчэй, то ён і сказаў.

— Праўда!

Мужчыны са съмеху аж за жываты
хапаліся.

— Калі Мікіта сказаў „праўда“, то зна-
чыць праўда, бо Мікіта самы разумны ва-

ўсім обчэстве,—крычаў рагочучы стары Грышка.

Стараста грозна ўтаропіўся на Мікіту.

— Праўда?

— Праўда!

— Ах, ты гіцаль! І ты мяне лаеш? ты, каторы маю гарэлку шіў?

— Цяпер Мікіта съцяміў, што стараста яго лае. А калі чэлавека лаюць, то чаго цярпець? Што доўга разъбірацца?

— А-а-а ты ня шіў маю гарэлку, каб ты смалы напіўся? — прарваўся ў канцы Мікіта: — жабіч ты! Ты думаеш, калі ты стараста, то ты ў мяне вялікая цаца? Пле-ваць я на цябе хачу, начхаць табе на голаву! Хрушч ты рыжы, жабіны начоўкі, падла съмердзячая, абармот, п'яніца! Акцыз-нік ты, во што!

Стараста і вушам сваім ня верыў. Ён пазіраў асалавелымі вачамі і слухаў, як атчытываў яго Мікіта.

— Ты, ты мяне лаеш?! — устаў стараста, згарнуўшы кулакі: — ды ці ведаеш ты, каго лаеш? Мяне, должнастную асобу, пры споўненыні служэбных абязаннасцей? Ды я-ж цябе ў Сібір запякаю, з обчэства вышлю, на дзень у халодную пасаджу! Да

ты ведаеш, хто я? Людзі, будзьця съведкамі!

Стараста штось надумаўся, вылез з-за стала і, хістаючыся, рынуўся да дзвярэй. Пераступішы парог, ён з усей сілы грукнуў дзвіверамі. Доўгае крызо яго капитана папала між ушака і дзвярэй і зашчамілася. Стараста зразу пачуў, што яго нехта трymae.

— Пусьці! — крыкнуў стараста і рвануўся, але крызо моцна было прыпічэмлена.

— Пусьці, кажу. Адвечаць будзеш за сапраціўленъне начальству. Мужчыны пазіралі ў вакно і поўзalі са съмеху.

— Мікіта! пусьці, каб ты кроўю пусьціў, гад печэны!

Старастаў крык далёка нёсся па сялу. На гэты час ішоў з вудамі бацюшкa лавіць рыбu. Бацюшкa направіўся да старасты. Рвануўшыся са ўсей сілы, стараста адараў крызо. Ганак быў высокі, і стараста, як клубок, пакаціўся аж пад кузыню.

Убачыўшы бацюшку, стараста, не ўстаячы з зямлі, з адарваным крызам, зъвярнуўся да яго.

— Бацюшка, будзьця съведкай, забіць
мяне хацелі.

Бацюшка паківаў галавою.

— Ох, стараста, стараста!
І пашоў вудзіць рыбу.

Так і трэба ашуканцу.

I.

Канцэлярскі пісец, Спірыдон Зручны, доўга не ўставаў с пасьцелі, хоць і даўно ўжо прачхнуўся і выспаўся ў смак... У пасьцелі было так добра пацягвацца, пакачывацца і разважаць с самым сабою! Але калі ўжо шанцуе, то і ў лапцах танцуе: якраз прыпаў у гэты час съвяты дзянёк. Работы ў канцэлярыі паветовага члена, дзе ён служыў, ня мелася. Дык чаго съпешацца? І Спірыдон лежаў ў сваім бярлогу пад дзяругаю, здаволены сабою і сваю доляю. Гэтае здаволен'не павялічалася ешчэ ітым, што Спірыдону прысьніўся надта прыемны сон. На іншых мамэнтах гэтаго сну

Спірыдон затрымоўваўся даўжэй і перэжываў іх ешчэ і ешчэ. Што яму сынілася, можна было толькі дагадывацца, і то здалёк, кінуўшы на увагу, як ён, узяўшы са стала забруджэнас мухамі „туалетнае зеркала“, пазіраўся ў яго, пакручываючи пяць съветлых, пад колер съметаны, валаскоў пад носам, каторые азначалі сабою Спірыдонавы вусы. На Спірыдона з люстэркі пазіралі такіе-ж съветлые, як і вусы, вочы, съветлые бровы, каторые с першага погляду труда было разглядзець. Адзін толькі нос — чаравік — кідаўся кожнаму ў вочы сваім доўгім, задраным у гару канцом, ахварбаваным пад бурачны квас. І дурню было ясна, што гаспадар гэтага носа дужа змагаўся с п'янствам, і змагаўся прости, аткрыта, чесна, без усякіх там хітрыкаў — галялюшчыў і толькі.

Спірыдон пазіраўся ў люстэрку доўга, покі не праканаўся, што ён — маладзец-малайцом! А то можэ не? Чаго-ж на яго зазіраюцца „барышні?“ О, ён толькі ня хоцэ гаварыць, як ім цікавяцца, бо ён першна-перш чэлавек сукромны, а другое — ведае сабе цауну.

Невядома, да чаго дайшоў-бы Спірыдон у сваіх думках, каб не адна праява,

каторая пакіравала і думкі і ўсю энергію Спрыдана ў другі бок.

І вось с чаго ўсё гэта зачалося. Спрыданаў нос — тут і мудрый, як хочэш — ні с таго ні с сяго ўзяў ды зас্বярбеў моцна, станоўка, зацяжна. Можэ ён палічыў сябе пакрыўдженым відочным зневажэннем свайго гаспадара, каторы пазіраючыся ў люстэрку, умудраўся не замечашь такую важную асобу, якою быў яго нос Каму-ж міла такая неўвага? І вось гэты самы нос і напомніў свайму гаспадару, што ён, нос, не для якіх-нібудзь жартаў займае сваё мейсцэ, што ён не дармаед і не батрак, а шчыры прыяцель і верны член у сям'і другіх членоў чэлавечага цела, і што ён ня толькі нюхае ўсякую дрэнь і трymae соплі, а і ешчэ што-нібудзь значыць. А які вышівака ня ведае, што азначае съверб носа!

Ведаў гэта і Спрыдон.

Ня ўсьпей нос кончыць съярбець, як ужо перад вачыма Спрыдана ўсталала бутэлька і чарка і мілая кампанія. Ешчэ не было такога здарэння, каб яго нос съярбеў калі так, на ўзві-вецер.

Непраўду кажуць, калі гаворуць, што дзіве работы зараз рабіць ня будзеш: Спі-

рыдон і аб гарэлцэ думаў і нос чухаў. Чухаў яго Спірыдон далікатна, бокам пальца, а ня кіпцем, потым правёў па ім разоў колькі рукавом кашулі. А нос усё съярбеў на радасьць канцэлярысты. Тагды Спірыдон, прыцягнуўшы дзяругу, стаў шоргаць па ёй носам на права і на лева, як шаруе сваей дзюбай варона, седзючы на страсе.

— А ўсё-ж такі і ўставаць пара, — сказаў Спірыдон і падняўся.

— І дзе-ж то давядзеца выпіць? — думалася Спірыдону. У самога не было і ломанаго грошика; сябры, с каторымі ён кампанаваў, ня менш, як ён сам, прыслушываліся да съвербу сваіх насоў, і ўсе свае надзеі так сама клалі ў чужую кішню. Ніхто не запрашаў яго да сябе, але вера ў выпіку с прычыны съвербу носу была так вялікая, што Спірыдон ні на адзін момэнт ня думаў над тым, что нос зас্বярбеў можэ з другой прычыны.

Надзеўшы манішку і прычапіўшы гальштук, Спірыдон пачаў шворыцца па закутках сваей кватэры, шукаючы сънедання. Атчыніўшы шкапік, Спірыдон перэбраў колькі скамечаных паперак і толькі ў аднай з іх знайшоў акасьцянеры кусок каўбасы і скарынку зацвіўшаго хлеба. Спірыдон

з мінуту пазіраў на каўбасу і на хлеб. Губы яго ўзварухнуліся, падаліся ўпярод, нос ешчэ болей задраўся ў гару. Відаць было, што гэта сънеданье не надта гарнула да сябе, і Спрыдон штурнуў яго ізноў у шкапік. Раздабыўши шклянку гарбаты, Спрыдон выпіў яе у прыкуску, адзеўся, узяў зухаўскую палачку і вышаў на вуліцу.

II.

Спрыдон нарыхтаваўся на глаўную вуліцу горада N., куды выпаўзала ўсё панства-чынавенства. Наўперад трэба было прайсьці колькі глухіх, залітых гразёю вуліц, потым пратралеваць праз рынак, дзе сягоныня быў кірмаш, і ўжо тагды толькі можна было трапіць на „Неўскі“.

Ціха і съветла было на душы Спрыдона Зручнага, як у засеку багатаго гаспадара на зімоваго Міколу. Ось ён выйшаў на такую часьць вуліцы, дзе быў пажэн тратуар. Па другой старане вуліцы йшлі дзівye паненкі. Спрыдон нацэліўся ў іх, і апроч іх нікога не бачыў. А якраз на гэты час на спатканье Спрыдону су-

нулася сьвіньня толькі-што викупаная
у гразі. Ці яна ня ведала, што спатыкала
такую важную асобу, як наш Спірыдон, ці
не хацела мачыць сваіх капыцікаў у гразі
посля купаньня, ці проста па сьвінскай
сваей натуры, толькі-ж яна палічыла ліш-
нім сходзіць на бок і шарганулася бокам
аб сініе джыгіналёвые штанцы Спірыдона.

— А каб цябе халера! — у вялікім
гневе крыкнуў Спірыдон і са ўсяго разма-
ху сьвіснуў ~~на~~ ~~каю~~ па сьвінчай сьшине.
Палавіна палачкі адляцела на вуліцу, а ў ру-
ках Спірыдона засталася крывулька. Сьвінь-
ня толькі злёганька рохнула.

— Ну! —

Здавалася, яна проста падумала, што
паніч жартуе з ёю, а гэта ешчэ больш уз-
лавала Спірыдона. Бедны ня ведаў, што
рабіць. У першы момэнт хацелася пагнац-
ца за сьвіннёю. Можэ-б ён і пагнаўся, ды
на гэты час дзьве паненкі азірнуліся. Ну,
куды-ж тут гнацца? Ешчэ падумаюць, чорт
ведае што... Хоць бы гарадавы здарыўся—
можна-б было прахапіць яго, за чым пазі-
рае, чаму дазваляе сьвінням шацыраваць
па тратуарах. А як нічога такоўскага не
было, то прыходзілася плюнудь і даваць
якую раду сінім майткам. Глянуўши на-

вакол, Спірыдон заскочыў у краму, сяк-так выщер свае сініе нагавіцы і пашоў далей, прыгледаючыся зредка на пляму.

— Не! трэба прайсьціся рынкам, покі крыху апсохнуць, — сказаў сам сабе Спірыдон і зьвярнуў с тратуару.

Спірыдон ішоў памалу, дзе-ня-дзе нават застанаўліваўся, прыглюдаўся да твару, прыслуховываўся да торгу, да гаворкі, каб пачуць што нібудзь съмешнае і расказаць потым Кацярыне Паўлаўне. Рынак гуў тысячамі галасоў... Але ўсякі ведае, што робіцца на рынке, што можна там убачыць. Спірыдон прыпыніўся каля гуртка старцаў. Ох, і хітрэц гэты Спірыдон! Ці яму патрэбны старцы? Не! У грамадзе народу, што стаяў каля дзядоў, былі дзівye дзяўчыны - красуні, такіе прыгожые, съвежые, як майскіе краскі. Спаміж старцаў выдзеляліся два. Сеўшы на сырой зямлі і неміласэрдна круцячы галовамі, сълевалі гэтые старцы, палажыўшы перад сабою шапкі. У аднаго старца была у руках лера, просты дзерэвянны самадзялковы струмэнт. Таўстыe агрубелые пальцы спаважна перэбіралі струны. Мягкіе жалобные зыкі вылеталі аттуль скро́зь гоман кірмашны сумным тонам, ўрываліся ў ду-

пы, размягчалі сэрцы набожным кабетам, і многа рук даставала з-за пазухі вузельчыкі, каб кінуць свой працевіты медзяк у старэцкую шапку. Другі старэц, ні на кога ня гледзючы, у тахт леры пеяў громкім, прыемным голасам, і выходзіла прыемная музыка Але Спрыдон ня слухаў старцаў. О, у Спрыдона вуха наравістае: ён чуў артыстаў — цыганоў і сам съпевав раманцы, як напрыклад:

„Под душыстою веткой сірэні“.

Дык дзе яму слухаць старцаў? А калі і стаяў тут, то меў на гэта свае прычыны: збавіць час, высушыць пляму на майтках і, самае глаўнае, міргнуць разоў пару гэтым мілым вясковым красуням. Красуні зараз-жэ съцямілі Спрыдона вы погляды і пачалі перашэптывацца. Спрыдон выцяг шыю, наставіў вуши каб улавіць іх гаворку, бо знаёмства бадай што завязана.

— Ось — гаворыць адна: — у гэтага паніча нос! Хоць бяры у прыймы: такі нос, што і матыкі ня трэба асыпаць бульбу.

Гэтаго ніяк не чэкаў Спрыдон. Покі ён разважаў, як тут быць, нос сам сабою недавольна пацягнуў воздух, пачырванеўшы ад крыўды і сораму.

— Эх, гэты пракляты нос! колькі за яго прышлося выцярпець!

Каб ня чуць ешчэ якіх жартаў, наш кавалер павярнуўся і пашоў далей.

Можна быць пэўным, што Кацярына Паўлоўна не пачуе сягоныя съмешнага апаведаньня.

III.

Дзень кончыўся не так, як зачаўся. Да чаго прыраўняць гэты дзень? Ён падобны да цэлага веку чэлавечаго. Хто з нас, браты мае, стоячи на парозі сваей вясны, не парываўся, увесь аддаўшыся ў абладу съветлым марам, у невядомую даль? Хто не імчаўся, як у гіз задраўшы хвост вол, на спатканье ўсякім прыгодам нягодам? Ці ня гэтак і Спрыдон зачынаў сягоняшні дзень? Ці не імчаўся і ён, як той вол, туды, куды цягнуў яго съверб носа? Але хоць мы, далёка пакінуўшы за сабою вясну свайго жыцьця, часта сядзімо каля гнілога карыта растрэсеных думак і абманных надзеяў, усё-ж такі мы любоўна глядзімо на нашу моладасьць, і сэрцэ наша гатова плакаць па ўтрачэнай вясне, і нам хочэцца гукнуць:

„Пастой, весна, не пакідай нас, вярніся
ешчэ хоць на момэнт!“ У Спірыдона і гэ-
таго не было нічога. Няўжо быў ён рады
у гэты дзень? Няўжо гэта ён лежаў, пазі-
раўся ў люстэрку, поўны радасці і съвет-
лых думак?

Спірыдон, залажыўшы рукі за сьпіну,
хадзіў з вугла ў вугал сваей нецікавай
кватэры і падводзіў рахункі гэтаму дню.

Дрэнны дзень! Каб можна было, то
Спірыдон скасаваў-бы яго, выкінуў-бы яго
с кнігі сваей памяці. Але пражыты дзень
гэта ня тое, што прыгавар уезднага чле-
на: прыгавар можна спаліць, і ўсё прапа-
ла, зрабі толькі гладка. І які гэта дурэнь-
казаў, што добры пачатак — палавіна
справы!..

Не! што ні кажы, а ён павінен быў
вярнуцца, спаткаўшы свінью. І што ро-
бяць вучоные? Чаму яны не прасьцерэга-
юць людзей? Каб Спірыдон быў прафэса-
рам, то ён вучыў-бы, ўсім казаў-бы: „Ка-
лі ідзеш на кахранье, а табе свінья на
спатканье, — вярніся і сядзі дома. Чаму
ён не вярнуўся, тым болей, што ён ясна
чуў ў сабе голас: „Спірыдон, вярніся! Спі-
рыдон, вярніся!“ Дык не паслухаў-жэ! Ну,

і чорт цябе бяры! угнявіўся Спірыдон на сябе самога.

Ну, і Кацярина Паўлаўна!.. Справядліва паглядзеўши, дык не такая ўжо яна краля. Каб і Спірыдон спаліў скрынчу запалак і пашмараваў імі бровы, то меў бы ешчэ можэ чарнейшые, як у яе. Пры гэтym Спірыдон усъміхнуўся: ўзяць-бы гаршчок, насыпаць поўны сапухі, наклеіць на ім паперку з напісам: „Кацярине Паўлаўне. Мазь на бровы“, і паслаць ёй. Нашмаруецца, нашускае пэйсы і думае, што яна і німа ведама што. З землямерам пазнаёмілася! Ані прыступу. На казе не пад'едзеш. Басетля!

— Вы, мусіць, с сувіньнёю вальц танцавалі! — ніяк ня мог дараваць ёй Спірыдон гэтага насьмеханья. І каб што людзкае, а то—як ступа, ходзіць, як на кандыбах. Нос — звяно. Але як толькі дайшоў Спірыдон да носа, то ешчэ большая паднялася ў ім бура. І гэта было сягоньня. Спаткаліся с пісцом з Управы, і ешчэ былі знаёмые. Выпіць усім хацелася, але ўсе, як бацы, голые. Упраўскі пісец і гаворыць Спірыдону.

— Ведаеш, Спірыдон Марцінавіч?

— Што?

— Давай зробім камэрцю: барыш будзем піць.

— Ну?

— Меняймася на насы!

Цьфу, гад печэны! выдумаў! Спрыдон ясна паказаў, што гэткіе жарты выдумляе толькі дурніца. А той уляпаў сваё, як свіньня у гарох.

— Колькі дасі прыдатку?

— Ніхай табе дасьць Бог скулу, дурак!

— На чорта мне твая булбатка? Стараўся жартблівым тонам сказаць і Спрыдон.

— Чым-жэ кепска булбатка? Не спадбаецца, даў пстрычку і па ўсім. А папробуй панасіць такі пранік, як у цябе — карк атцягне. Дык што: менькі?

Па настаяшчаму варта было плонуць у морду, і ўсё.

Спрыдон хадзіў з вугла ў вугал. У жываце было пуста, як у беднага гаспадара ў засеку вясною, і мсташна, як у каталашцы.

Зноў зашуршэлі паперкі у шкапіку, зноў пачаў перэбіраць іх Спрыдон. Знайшоў ён ранішнюю скарынку і кусок каўбасы. Хлеб скрыгаў ў зубах, як немазанае кола. Каўбаса ніяк не жэвалася; толькі съліна цек-

ла, а толку не было. Выплюнуў яе Спірыдон у руку, паглядзеў, размахнуўся і ляпнуў ею з-за плеча аб зямлю, ешчэ і камашам прыдавіў.

Злосць апанавала Спіридана. Ну, і жыцьцё, каб ты спруцянела! Спіридон прысеў каля стала. Колькі мінут сядзеў ён, не варушучыся. Потым вочы яго падняліся і зірнулі ў люстэрка. У-у-у мардасіна! Можэ-б і абышлося ўсё, бура улеглася-б, і Спіридон заспакаіўся-б. Але гэты прахвост, нос, як сумыслу, зноў зас্বярбеў так сама, як і раніцай.

— Не, брат! Німа дурных! — Злаадна сказаў Спіридон.

Задраў ён у гару галаву, прыплюшчыў крыху вочы; нос яго са страху зморшчыўся, так што і зубы выскаліліся. Потым прыгнуў Спіридон сярэдні палец правай рукі да вялікага пальца.

— Трап! троп! троп! — панялося па пустой кватэры.

— Так табе і трэба, ашуканцу! — прыгаварываў Спіридон, даючы у нос пstryчкі.

Выбар старшыны.

Ужо ад самаго ранку крычалі выбарные. Многа выпілі гарэлкі, а ешчэ больш піва.

У воласьці я застаў пісара і яго памочніка. Заглядаў сюды такжэ дзед — страж с чырвоным носам — табаку зажываў ды ў гарэлцэ быў ня дурэнъ. Ён здзьмухáў пыл, прыбіраў, як перэд Калядамі. Чэкалі земскага.

А на „зборнай“, як на кермашы гаманіў сход.

— Ось хіба сягоныня пілі дык пілі! — кажэ памочнік. Гарэлку не чаркамі лічылі, а шклянкамі. Старшина адразу даў дваццаць пяць рублёў, а калі выбяруць яго, то ешчэ, казаў, дасьць гэтулькі.

У нас ужо такі парадак: хто больш

паставіць гарэлкі, той старшина. А хто-ж
больш паставіць, як не багаты. Селяне на-
шы таго ня помнюць, што гэту вышіўку
старшина пасъля ў тры разы верне. У нас
ешчэ і так бывае: выбяруць старшину,
а на заўтра тые самые, што выбралі яго,
прыходзяць цалаваць яму рукі.

7 ✓

— Дзын-дзын-дзын! Дзын-дзын-дзын!
Земскі прыехаў.

Старшина і пісар разам пабляднялі.

— Здраствуйце!

— Здравя жэлаем, ваша сіяцельства!

Адзін выбарны здароўкаўся аддзельна,
Усё ужо спіхла, а ён, пьяны як земля,
заікаецца, кръчыць:

— Здравя жжалаю вваша ппбблла-
городзьзе!

— Ну, каго хочаце мець старшиною?

— Таго, хто й быў! — крыкнулі ра-
зам.

— Ладна! — кажэ земскі.

Я думаю, што „ладна“! Калі-б я быў
на яго мейсцы, то і я сказаў-бы „ладна“...

Старшина стаяў белы, як сънег. Згор-
біўся у дзъве пагібелі, як съвіны татка.

Я бачыў яго да сходу: такі бравы, як
генерал які. Я пазіраў на яго ды думаў:
няўжо-ж гэта той самы чэлавек? Быць ня

можэ! той быў роўны, а гэты — як абаранак. Той хадзіў па воласьці, як сам цар, крычаў аж шыбы бражджалі, а гэты сагнуўся, як жэбрак, і маўчынь, як немка — толькі вачыма лышае. Той быў таўсты, а гэты на цэлы пуд худзейшы.

Як толькі пачуў ён моц сваю, павесялелу чэлавек, выбраў мінту, маргнуў пісару і язык высалапіў.

Земскі стаў нешта пісаць.

Здаецца усё зрабілася добра. І трэба-ж выскачыць як-раз цяпер Піліпу, селяніну с чорнай барадою. Піліпа ў воласьці не было, як выбіралі старшыну — выпіваў с сябрам.

Убег ён у воласьць, як куля; стукнуў дзъвярыма.

— Грамада! ужо выбралі? Апанаса Кветку? Каб вам доскі сабралі! Каго вы выбралі? Ешчэ мала выпіў у вас крыві?

— Ціха! — кажуць.—Тут-жэ земскі!

— А што мне ён? Але вы абармоты! Га-aaa? Ты старшынка? Сто рублёў прашу! Каму трэба — патсунуў? Зноў кроў будзеши піць?..

Земскому і старшыне хоць вазьмі засадзі туды вочы, где яны ніколі не сядзе-

лі, а каб і сядзелі, то съвету-б не бачылі,
А сход пазірае, як баран.

Беднаго Піліпа пасадзілі ў халодную.
Гэтак пазалетась выбіралі старшыну
каля Пінска.

Паглядзім, як гэта цяпер будуць у нас
выбіраць дэпутатаў у Гасударственную
Думу? ✓

Злучыліся.

I.

Вясною, як зачынаў ажываць Божы съвет, выбілася з зямлі тоненкая, чырвонаватая травінка. Гэта добрае, яснае сонейка выклікала яе да жыцця. Беднае зернятка, с катораго вырасла травінка, згубіла ўжо ўсякую надзею убачыць калі-небудзь Божы съвет: так было цёмна яму ў зямлі пад снегам, так холадна і маркотна. І ўсё-ж такі дачэкалася. І цікавая з яго вырасла травінка: цянюсенькая ножка, а на ёй у гары, на два пальцы ад зямлі, выплелася з ешчэ болей тоненкіх, зялёных нітачак-травінак прыгожая каробачка; на самым версі гэтай каробачкі сядзела цёмная шапачка. І ні адна матка не магла так

прыгожа убраць сваё дзіця, як убрала со-
нейка гэту травінку. Маладая расылінка
стаяла пры лесі у полі. Стары лес закры-
ваў яе ад паўночных вятроў і даваў ёй
цяпло і зацішак. Яна была такая маленъ-
кая, такая незначная, што на нее ніхто на-
ват не кідаў свой погляд і ня цешыўся ею,
ня гледзячы на тое, што гэта маленькае
стварэнне выяўляла сабою асобны кут
жыцця, разумна і замысловата устроены.
Па самай зямлі, праўда, поўзалі ешчэ мен-
шые мурашечкі, але яны былі надта заня-
ты сваёю працаю, і ім некалі было думаць,
разважаць, даходзіць канцоў і пачаткаў.
Яны клапаціліся, бегалі, як перакупшчыкі-
жыдкі на кірмашы, паварушываючы сваімі
вусамі і бралі ад жыцця тое, што можна
узець. Апроч таго, яны і па натуры сваей
былі мурашкі-практыкі. Дык ніхто, кажу,
не замечаў маладой травінкі. Па праўдзі
сказаць, с першага погляду трудна было
пазнаць, што гэта за штука, і толькі пры-
вычнае вока магло съязміць, што гэта расылінка
стане с часамі дрэвам, тым заўсю-
ды зялёным дрэвам, што завецца хвою.

Як яна сюды папала?

На гэта пытанье можэ атказаць адзін
толькі вецер. Але вецер ужо ўсім вядомы

непасіда, і у яго так многа работы, што
трудна утримаць у памяці такую рэч, як
занесыці, па дарозі, і кінуць насынне. А вя-
сна тым часам рабіла сваё. Маленькая хвой-
ка ня ведала, на што пазіраць, каго слу-
хаць, чым цешыща, а ёй хацелася паслу-
хаць і аб чым шумеў лес, і што гаварыла
меж сабою трава, і чаго так радасна трэ-
шчалі на ўсе лады палевые конікі. Сярод
гэтай супольнай песні вясне і жыцьцю
адзін голас найбольш крануў сэрцэ мале-
дой хвойкі. Божэ, што за песня лілася
ў небі!...

„Дзылін! дзылін! дзылін!

Млею, млею, млею!

Вясна! вясна! вясна!

Ідзі, малы! ідзі стары!

Віншуй вясну! віншуй вясну!

Усе гэтыя зыкі ішлі з глыбіны праў-
дзівай души. І столькі ў іх было ласкі,
просыбы, радасыці і нейкай патайной жальбы,
шт окожын іх слухаў, слухаў толькі іх адных.
Другая часыць песні была спакайнейша,
але самы съпевеў ешчэ мацней хапаў за
сэрцэ. Аб чым съпевала жаваранка, сную-
чи высока ў воздухі над лесам? Маладая
хвойка была ўся захвачэна гэтай песнай.
Ей хацелася убачыць самую песнярку.

Яна падыймала сваю галоўку так, што шапчака яе скінулася, і зялёные лісьцікі разышліся, пачалі раскрывацца, якбы съмежліся, пачуўшы такую прыгожую песнью. Прыбегшы з-за узгорка ціхі веснавы ветрык ня мог утрымацца, каб не пацалаваць маладую хвойку. А яна ад радасці задржалася... І што ёсьць на съвеце мілей цябе, ўзрост маладога жыцьця, калі душа ешчэ бязгрэшная і чыстая, як ранічная майская роска?

Так зачынала жыцьцё маладая хвойка, так сустрэчала яна кожную новую яго зъяву. А кожны дзень, кожны мамэнт непрыметна аддалялі яе галоўку ад зямлі і аткрывалі ёй новые і новые зъявы і малюнкі Божага съвету.

II.

Маладая хвойка мела ужо добрых гадоў дванаццаць і было ужо даволі высокім дрэвам с купчастаю верхавінаю, як радзіўся на съвет Юрка.

Юрка зачынае добра памятаць сябе с таго часу, як паходзіў яго маму, а да гэтаго ён ешчэ мало цяміў. Ён помніць,

як яна лежала з закрытымі вачыма, як пла-
калі ў хаці яго цёткі і бабка і як панесь-
лі яе у цэркву. А дзе яна дзелася потым,
Юрка тагды не знаў. Пасьля ён часта пы-
таўся у цёткі Тарэсы, дзе дзелася мама,
чаму яе німа. Яго перш цешылі, казалі,
што мама пашла далёка - далёка, што
яна скора вернецца з гасьцінцам і што ёй
будзе надта цяжка, калі Юрка будзе пла-
каць.

Юрка слухаў пільна, зазіраў цётцы
ў вочы, праўду яна кажэ ці лжэ, і распы-
тываў на шмот далечыні, куды пашла ма-
ма, і які яна можэ прынесьці гасьцінец.
У Юркі такім парадкам злажылася у га-
лаве прэтстаўленъне аб tym, дзе яго мама.
А яна была далёка, аж за tym узгоркам,
дзе пачынаўся лес і дзе крыжаваліся да-
рогі. Але дні ішлі, а мамы ўсё не было.
Юрка нават колькі разоў зьбіраўся ісьці
на узгорак на спатканье мамы, але што
нібудзь заміналі. Так і ня ведаў Юр-
ка напэўна, куды пашла яго мама.

Часамі у ночы Юрка прачынаўся, хо-
ладна было яму; старая дзяружка, пад ка-
торай ён спаў, з'езджала. Плачэ беднае
дзіця здушэным плачэм, і страшна яму.

— Чаго ты скавычыш там? — сярдзі-

та пытае абуджэны бацька. Юрка заціхаў, але затрыманые сълёзы капалі яму на сэрцэ, аседалі на дно душы, і вобраз мамы ўставаў тагды перад ім. Цяпер прыпаміналіся яму яе слова:

— Не дурэй, Юрачка, будзь добрым хлопчыкам, бо я памру і табе будзе горка, горка, сынок.

— А як ты памрэш, мама?

— А вось лягу, зяхну разоў два, заплюшчу вочы, душа выляціць, і я памру.

І мама клалася на палóк, плюшчыла вочы і лежала нерухома.

Юрка, раскрыўши роцік, пазіраў сваімі сінімі, як васількі, вочкимі, поўнымі страху і трывогі. Потым ён браў маму за руку, будзіў яе. Мама не варушылася. Хлопчык пачынаў плакаць, браў яе руку сваімі ручкамі, карабкаўся на палок.

— Мама! мама! ня трэба гэтак, — гаварыў ён, цалуючы яе. Маці расплошчывала вочы, брала хлопчыка і моцна-моцна цалавала яго.

— А ты любіш маму?

— Люблю, гаварыў Юрка і клаў сваю галоўку ёй на грудзі.

— Мілае ты маё дзіцятка. Мой харошы хлопчык. — І мама тут цяжка ўзды-

хала, вочы яе туманіліся слязьмі, сухі ка-
шель рваў ёй грудзі. Але Юрка нічога таг-
ды не разумеў. Ласка мацеры супакоівала яго
і яму было добра.

Гэты дзень Юрка памятае ясна. Пашоў ён да цёткі Тарэсы. Цётка любіла свай-
го пляменьніка.

— Хадзі, дзеткі, сюды, — паклікала
яго цётка у камору. Юрка важна пашоў за
цёткаю, цвёрда ступаючи па халоднай
глінянай зямлі босымі, чорнымі ножкамі.

— На, выпі малачка, каток! Юрка
сеў на парозі, скінуў шапку, узяў ў вадну
руку кубак з малаком, у другую гамёлку
хлеба і пачаў сілкавацца. Цётка стаяла
недалёка і пазірала на яго. Выпіўши ку-
бак малака і палажыўши на парог неда-
едзены кусок хлеба, Юрка насунуў на га-
лаву шапку і сабраўся ісьці на вуліцу.

— А ў цябе, Юрачка, зноў будзе
мама. —

Юрка павярнуў да цёткі галаву і ска-
заў:

— Німа ў мяне мамы.

— Ну, то будзе, дурненъкі ты! Юрка
пытка зірнуў цётцы у вочы.

— Тая самая? — спытаў ён. Такога

пытаўня цётка не чэкала і ня ведала, што сказаць хлопчыку.

— Ня трэба мне другой мамы, — гаварыў тым часам Юрка, перэлазячы парог, каб выйсці на двор. Цётка пакруціла сама себе галавою, потым пахіліла яе і паднесла хвартух да вачэй: ёй жаль было хлопца.

Юрка чуў, што яго бацька жэніцца, але ён ня думаў над гэтым: ён ніяк ня кеміў, што гэта за штука такая „жаніцьба“. У самы дзень вясельля, як маладые сядзелі за сталом, бацька пазваў яго, наліў яму чарку гарэлкі.

— На, хлабысьні, Юрка!

Юрка узяў чарку, пакаштаваў і пачаў смакаваць, пазіраючы то на таго, то на другога. Госці съмеяліся.

— Горкая і съмярдзючая, — сказаў ўрэшті Юрка і паставіў чарку.

— Ну, — гаварыў далей бацька, — пакажы дзе твая мама? —

— Німа мамы, — сказаў, ня думаючы многа, Юрка.

— Вось твая мама, — зноў сказаў бацька, паказываючы на маладую.

— Гэта Параска-Дзяцел, а не мама, —

гаварыў Юрка, назваўшы мачыху па мя-
нушцы.

Мачыха са стыду пачырванела, а баць-
ка закруціў Юрку за вуха.

— Трэба мамаю зваць, а не Параскаю,
вашанё ты.

За што пакараў яго бацька? Юрка так
і ня ведаў, адно толькі ён пачуў, што яго
пакрыўдзілі несправядліва.

III.

Пазнаёмліся яны вясною. Юрка цэлы
дзень, як злодзей, туляўся па заразълях за-
сялом, па густых лозах на берэзі рэчкі, але
ўсюды даймаў яго страх, не даваў нідзе
яму супакою. Каб ён гэта ведаў наўперед,
то ніколі не рабіў-бы таго, што ён зрабіў.
Лепш-бы залез у агарод да Сымоніхі
і нашчыпаў-бы там цыбулі, а не шворыў-
ся-б дома у варывенъцы, дзе ён няумысьля
абярнуў збан малака шукаючы сабе пажыт-
ку. Такога страху не зазнаваў Юрка ні ра-
зу за ўсё сваё жыцьцё, як у той мо-
мэнт, калі ён павярнуў гэты збан. Але як
сумыслу ўсё так зрабілася. Здаецца і не
крануўся да збана, а ён упаў с палічкі

і разьбіўся на дробненькіе чэрапочки. Юрка так перэпужаўся, што ня мог узварухнуцца, якбы ён акамянеў. І ўжо потым, прыйшоўши да памяці, кінуўся уцекаць з дома, куды глядзяць вочы. Не дай Божэ, каб застала яго мачыха!.. А мо-б было і лепш. Аддубасіла-б за адным разам і канец. Або мала ўсчувала яго мачыха? Ці не яго гэта плач напаўняў двор бадай ня кожын дзень? Ці ня ён, зневажаны і пакрыўджэны, шчаміўши зубы, лежаў на цвёрдай пасьцельцы, уткнуўшыся тварам у саламянную сваю падушку, каб спыніць крык болю і утрымаць сльёзы? Ці не яго гэта грудзі паліліся агнём жаласьці і невыкананай жальбы? А што будзе цяпер? Як вывернешся з гэтага ліха? Чым болей разважаў Юрка, tym болей даходзіў да прakanання таго, што не варта было уцекаць з дома. І хто бачыў, што гэта ён павярнуў збан? Чаму-б ня мог зрабіць гэтага самаго і кот, шэры іх кот — памаўза? Ускінуў-бы бяду на ката, і канцы с канцамі. А цяпер ужо позна. Да дому варочацца, як ні круці, нельга. Доўга хадзіў Юрка па палёх, пераходзячы з аднаго хмызняка да другога, аж покі ня выйшаў на узгорак, дзе расла маладая хвойка. І, трэ-

ба сказаць праўду, харошэе тут мейсцачка! Гэта і ёсьць той узгорок, за каторы пашла яго мама... Ах, як тут прыгожэ! А сонейка як добрэнъка і прыветна грэла тут! Увесь узгорачэк жаўцеў сваім чысьценъкім пясошкам, нагрэтым сонейкам. Не так далёка ад гэтуль стаіць іх сяло; цэрква весела выглядае сваім высокім вежамі з зялёнатага вянку стройных ліпак і купчастых бярэзін... А самае важнае тое, што адгэтуль можна бачыць ўсё, што робіцца вакруг. Унь там хтось арэ, павольна ідучы за сошкай; там ходзяць авечкі, і чуваць, як клічуць сабак пастухі. Самога-ж Юркі не відаць. Каб ешчэ лепш разгледзіць усю ваколіцу, Юрка узлез на хвойку. Божэ, якая высачыня! Каб ешчэ падлез столькі, то можэ і гэтые хмаркі шараваліся-б аб яго галаву. А як далёка ўсё відаць! Сяло сусім блізютка, нават можна пералічыць усе калодзіжы. Юрка прымайстраваўся на хвойцы, сеўши на tym мейсьці, дзе глаўны камель яе дзяліўся ў гары на тры роўные камлюкі. Ад гэтих, камлюкоў ішлі танчэйшыя сукі, ад сукоў галінкі, і так яны гожэ разрасталіся, у такім ішлі парадачку, такую сладкую выплеталі верхавіну, што каб і хадеў прыдумаць такую, то не прыдумаў-бы.

Юрка залюбаваўся малюнкамі, якіе адкрываліся яму адгэтуль. Памаленьку ён супакоіўся; страх і трывога яго дзіцячага сэрца заціхалі. Ён пазіраў на зялёныя пагоркі, на маладыя ўсходы ярыны. Над ім рассцілалася сіняе неба. Па небі плылі такіе слаўные хмаркі. Аткуль яны ўзяліся? Куды ідуць? Ці ёсьць у іх дзе прытулак на съвеці? Ветрык перэстаў падыхаць, у воздуслі зрабілася ціха і парна. А з-за берагоў зямлі, дзе неба якбы апускалася на зямлю, успывалі ўсё новые і новые хмаркі. Юрка пазіраў на іх і сам сабе усьмехаўся. Сярод гэтых хмарак была адна хмурынка. Юрку здавалася, што гэта не хмарка, а нейкі съвяты стаў на небі і моліцца. Ці ня прарок гэта Божы, съвяты Ільля? Юрка бачыў на абразох прарока Ільлю і чуў, што гэта ён пасылае дождж, гром і маланкі... Не! што ні кажы, а тут добра. І гэта ён як ня ведаў такой прыўдалай хвойкі і гэтаго мілага пагорка! Але на што ні зірні, ўсё цікавіць і радуе душу Юркі. Вось праляцеў беленькі матылёк, як чыстая сіняжынка, блішчучы на сонцы сваімі крыльцамі; а вось снуюць малюсенечкіе матылёнчкі, чырвоненкіе, сіненкіе, жоўценкіе, ўсё роўна, як зьбіраюцца яны на баль — так прыгожа

ўсе убраны! Палевые конікі трэшчалі, якбы йграли ім, самі мігацелі у воздусі, высака патскаківаючы, і чырванелі сваімі крыльлямі. А ў лесі, выбраўшы высокую, старую хвою, сядзеў дзесь недалёка дрозд і съпеваў. Але гэты ягомасць пазваляў сабе ужо лішнє: Юрку пачулася, што дрозд насьмехаўся з яго бяды, высьвістываючы:

„Аткуль, малы? с села?
А што зрабіў? Збан разъбіў!
Ага! дадуць! дадуць!
Зладзюга-а-а-а-а!“

Юрка нават зірнуў у той бок, дзе сядзеў дрозд: так ясна выкладаў, шэльма, ўсю Юркаву правіннасць. Юрка цяжка ўздыхнуў і глыбока задумаўся. Аціхшае крыху горэ зноў абудзілася, праклятае.

IV.

У полі пачынала цямнеть. Пастухі даўно ўжо пагналі стадкі да дому, і апошні гаспадар пакінуў сваю палоску. Пташкі съціхлі, нават і дрозд перэстаў пацьвілівацца з Юркі. І страшна стала яму аднаму. А тут ешчэ і есьці зажадалася моцна. І што тут рабіць? Няўжо начэваць? Аднак

чым болей разважаў Юрка, тым часьцей паглядаў ён на сяло. І ўрэшці Юрку асьвяціла думка — пайсьці да цёткі Тарэсы і там заначэваць. Сяло было не так далёка, і Юрка жыва пачхаў у сяло. Толькі ужо ў самай вуліцы ён спыніўся і пашоў загуменнямі.

— Ну, ты ужо вячэраў? — спытала цётка Юрку.

— Не, — атказаў Юрка і зірнуў на стол.

— Чаму-ж ты не вячэраў?

Юрка стаяў і маўчаў, спусьціўши вочы.

— А абедаў - жа ты? — дапытавалася цётка: — можэ ты і не абедаў..

— Не.

— І не абедаў?!

Тут цётка утарошлася на Юрку і колькі мамэнту не спушчала з яго сваіх вачэй.

— Чаму?

— Я ня быў дома.

— А дзе-ж ты быў?

— Юрка нічога не гаварыў.

— Можэ білі цябе?

— Не, але, мусіць, будуць біць.

Юрка задзіўляў цётку ўсё болей і болей. У канцы яна ня вытрывала і засмеялася.

— Ці не ўдраў ты якую штуку?

Юрка стаў пазіраць у другі бок, а потым сказаў:

— Цётка: як цётцы здаецца — ці можна зараз зъесці бохан хлеба?

Гэтым пытаньнем Юрка пабіў ўсё цётчына слецтва, і яна зараз-жэ дастала с печы чыгунчык.

Крапіва с шчаўем, першая новая веснавая страва, была вельмі смачна, і Юрка аплетаў яе з ахвотаю, моцна сёрбаючы і шморгаючы носам. Па вячэры Юрка сказаў, што ён да дому ня пойдзе.

— Не, Юрачка: так ня можна. Дома ня ведаюць, дзе ты, і будуць трывожыцца.

— А мяне біць будуць.

— Ну, ня бойся: я пайду с табою. Пасядзі крыху, покі я ўхаджуся. —

Цётка пыніла у хаці, канчаючы свой працавіты жаночы дзень, і зредка перакідалася словам с хлонцам.

Зьеўши с паўмісы крапівы, Юрка саўсім павесялеў. Гэта страва быц упаіла Юрку, як віно, і развязала яму лзык, хоць ён і без таго не зазнаваў вялікага усьціску ад Юркі.

— Ну, цяпер прызнайся, што ты зрабіў? — спытала цётка.

— Збан абярнуў з малаком.

— На што-ж было лезьці ў шкоду?

— Я шукаў асушка — есьці хаце-
лася.

Але ўсё гэта цяпер ужо не займала
Юрку, і думкі яго былі саўсім у другом
баку; па тэй прычыне ён і сказаў:

— Ось, як я буду гаспадаром, то ня-
іменна пастаўлю хату на tym узгорку, дзе
расьце хвойка, а цётка прыдзеш да мяне
у госьці... і мама можэ прыдзе, — зъмя-
ніўшы тон і пазіраячы кудысь у глыб,
гаварыў якбы сам сабе Юрка.

— Цётка! мама-ж памерла?

— Што, дзеткі? — не дачула цётка.

— Мама памёрла?

— Памерла. каток, — уздыхнуўшы, ска-
зала яна.

— Але-ж яна ўстане?

— Ўстане... як затрубіць анел у трубы.

— А на што ён будзе трубіць?

— Будзе склікаць усіх умарлых на
Страшны Суд.

— Які — Страшны Суд?

— Як будзе сканчоны съвет, тады Бог
усіх будзе судзіць. Хто грашыў, той пой-
дзе у пекла, а хто жыў па праўдзе, таго
возьме ў рай.

— А мяне Бог будзе судзіць? — с трывогай спытаў Юрка, ўспомніўшы пра збан малака.

— І цябе будзе і ўсіх.

— А я уцяжу!

— Ад Бога, дзеткі, не ўцячэш.

— Ну, то схаваюся.

— І не схаваешся. Бог так зробіць, што ні рукою, ні нагою не ўзварухнеш.

— Ій! — не даваў Юрка веры: — а вось я вазьму і буду варушыць во гэтак.

Тут Юрка стаў на аднэй назе, а другою пачаў махаць туды і сюды, паказываючы, што ён — хоць ты што — а будзе такі рабіць, як яму зажадаецца. А каб ешчэ больш цётка праканалася, што Боскі суд для яго не страшны, Юрка сказаў:

— А я скажу Богу, што кот абярнуў збан... а што? — І Юрка кінуў на цётку такі погляд, каторы азначаў: „А цяпер што скажэш?“

Цётка са скрухаю паківала галавою.

— Які-ж ты, Юрачка, бязбожнік! а які-ж ты дурненъкі! Ці-ж гэта можна так гаварыць? Кленъч і гавары пацеры, перапрасі Бога, каб Бог дараваў табе грэх, а то пакарае. Цётка паставіла Юрку на каленъні,

і ў дваіх перапрасілі яны Бога за цяжкі грэх.

— Ну, цяпер хадзем да дому.

V.

Сэрцэ Юркі моцна зашчымела, як цётка сказала яму пра дом. Яму цяпер хацелася, каб яго праступак судзілі не бацька з мачыхаю, а Бог на Страшным Судзе: Бога ён перэпрасіў, і Бог такі добры і міласэрдны, што напэўне не асудзіць Юрку за пабіты збан, дый калі ешчэ будзе той Страшны Суд.

Ужо добра зъмерклася, як Юрка с цёткаю ўзышлі на двор. Юрка крэпка уляпіўся ручкаю за цётчыну спадніцу і переступіў парог бацькавай хаты.

— Добры вечар! — сказала цётка.

— Добры вечар!

— Ты-ж дзе гэта цягаешся, злодзей? — спытаў бацька Юрку.

— Не крычы ты на яго, Сёмка: ён і так увесь калоціца, як асіна. —

— Калоціца! — патхапіла мачыха: — нябось ведаю, калі калаціца... Ці табе есьці німа чаго, што ты ўсяды улезеш? —

зъвярнулася мачыха да Юркі: — ну, скажы — не даю табе есьці? хлеба шкадую? чаго-ж маўчыш? —

— А што ён табе будзе казаць? зноў заступілася цётка: — вядома дзіця. Зажадаецца есьці, ну пойдзе шворыцца. Але ён больш ня будзе рабіць гэтаго... Ня будзеш, Юрка, лазіць, дзе ня трэба? — спытала цётка Юрку. Юрка зразу пачуў, што глаўное ужо мінулася, і ён настолькі асъмеліўся, што выпусьціў цётчыну спадніцу і цвёрда прамовіў:

— Ня буду. —

— Ну, вось бачыце: хлопец сам кажэ, што ня будзе шкодзіць. —

Адным словам, цётка рабіла усё, што ад яе залежала, каб толькі пагадзіць бацькоў з Юркой, і да дому пашла толькі тагды, як добра праканалаася, што глаўная іх злосьць прайшла. Праўда, мачыха ешчэ доўго бубніла і гразіла Юрку, што яна ешчэ пападзе яго у свае руکі і надоўга адбярэ ад яго ахвоту варочаць збаны; гаварыла, які дрэнны хлопец Юрка, што ня ўмее цаніць сваю мачыху, каторая глядзіць яго нават больш, як сваю ўласную маленькую Дароту: і абмывае яго, і апшывае, і корміць і глядзіць, і сочыць і німа веда-

ма чаго толькі ня робіць для яго. Каб не яна, то Юрку даўно-б заелі вошы. Юрка маўчаў і толькі дзівіўся, слухаючы, як многа клапоціцца аб ім мачыха і вушамі сваім ня верыў ён. Ня ужо ён такі дрэнны? Божэ мой! яго так любяць, так яго глядзяць а ён збаны варочае. Але калі яго любяць, то з якой-жэ радасці трашчыць яго чуб? Чаго-ж па яго галаве, як па Гаману, лупіць рука мачыхі?^А што сказаць пра... Э, да што гаварыць, лепш і не ўспамінаць аб гэтым. Юрка толькі пачухаўся і пашыбаваўся у свой куточк. Развярнуўшы свой берлажок, ён скардаўся, прытуліў галаву да каленцэў і скора заснуў. Нацягаўшыся і набедаваўшыса за дзень, Юрка спаў крэпка, але крэпкі сон не пашкодзіў яму прысьніць такіе дзівоты, каторые каб апісаў, то вышла-бы цэлая кніжка. И чаго толькі яму ня снілася! Бачыў ён сваю мілую горку і хвойку на гэтай горцы. Там ён стаяў, а вакруг было так хорашэнъка, так добрэнъка, што нічога тагды не хацелася, ні аб чым ня думала-ся, только душа радавалася, і ў сэрцы штось съпевала. Высока над лесам стаяла сонейка. Неба над ім было зацягнута чорнымі, ў гары купчастымі с чырвонымі кра-

ямі, хмарамі. Знізу гэта чорная хмара пат-
піралася чырвонымі велізарнымі слупамі.
У адным мейсці хмары раступаліся, і скрэз
іх быў відзен якбы глыбокі калодзіж; дно
яго было сіняе-сіняе, а берагі былі выла-
жэны вяночкам, сплеценым з вясёлкі І праз
гэтые варотцы сталі выходзіць людзі. Ва-
лілі і валілі яны без канца, аткуль яны
толькі браліся! І ўсё спускаліся на зямлю.
Зямлі невідна было за імі... Ах, гэта Стра-
шны Суд! Унь анёл трубіць у залатую тру-
бу, і Сам Бог сходзіць на зямлю. Які-ж
ён старэнкі, сівенкі! А што-ж гэта там
чарннее ад села? Юрка стаў прыглядцаца.
Гэта яго мачыха тарабаніць збан, той са-
мы збан ад малака, што Юрка неўмысля
разъбіў. Але цяпер гэты збан зрабіўся такі
вялікі, што сваімі венцамі упраўся у хма-
ры. Страшна стала Юрку, і ён пачаў азі-
рацца, куды-б тут шмаргануць, бо відаць,
кепскіе выходзілі жарты. Хацеў Юрка па-
бегчы, ног ня можэ аддзерці ад зямлі, як-
бы іх хто прымураваў. Юрка прыхіліўся да
хвойкі і абняў яе адною рукою.

— Ня бойся! — шэпчэ яму хвойка.

Зірнуў Юрка—гэта ня хвойка, а яго
мама. І так яна ласкава пазірае на хлоп-
чыка, што ўсе страхі яго разлятаюцца, як

летні туман, і радасна яму. Тым часам мачыха падышла саўсім блізка і скардзіцца Богу на распуства Юркі.

І вось узяў Бог Юрку за руку і кінуў яго у гару. Лецючы, Юрка съязміў усё: гэта Бог кідае яго у збан, каб перэважыць увесь яго грэх. Калі Юрка сам вылезе з збана, то ён нявінен. Доўга ляцеў Юрка на дно, але яму лёгко, ён толькі скарэй хочэ апыніцца на дне, каб пачаць апраўдацца. Чуць-чуць крануўся Юрка дна і пачаў ўздымацца у гару. Ляціць ён плытка, лёгка, роўна. Вось ён на версі. Але Юрка не зразу спускаецца на зямлю. Ён сумыслу затрымаўся і пачаў паказываць Богу уселякіе штукі, стояучы на венцах збана: куляўся, становіўся дубка, скакаў на адной назе. А Бог пазіраў і съмеяўся, і ўсе съмеяліся і радаваліся, што Юрка ня вінны. А мачыха яго пачарнела і стала зьнікаць.

VI.

Дзяціны леты Юркі былі нерадасны і непрытульны: іх не сагрэвала ласка мацеры. І у сям'і другіх дзетак, равеснікаў

сваіх, ня мог ён знайсьці тэй радасьці, тых супольных інтэрэсаў, таго жывога цэмэнту, што еднае іх дзяціны круг. І не адзін раз, бывала, у нядзельку вечарам, калі бацькі вернуцца з рынку і накупляюць сваім дзеткам і абновак і уселякіх гасцінцаў, з зайздрасьцю пазіраў Юрка на радасьць слаіх таварышаў, стоячы збоку ад іх, бо і дзецы дзеляцца гасцінцамі толькі с тымі, ад каго самі могуць атрымаць гасцінцы. Па той прычыне Юрка перастаў кампанаваць са сваімі таварышамі і мусіў разважацца сам сабою. Але і пагуляць беднаму хлопчыку не было калі: трэба было няньчыць малую Дароту, а кожную забаўку, гульню прыходзілася купляць цаною папіханак і штурханцоў. Юрка рос закіданым хлопчыкам. А калі і выпадалі съветльяе мінущыні у яго жыццю, то за іх ён павінен сказаць „дзякую“ сваёй цётцы Тарэсі. Праўда, цётка была бедна, у самой не ставала хлеба, але ўсё-ж яна рабіла што колечы, каб даць ходзіць якую палёгку свайму пляменніку. З-за яго яна пасварылася з мачыхаю Юркі і з братам сваім, яго бацькам, і перэстала заходзіць да іх у хату. У съвятыя дні, бывала, цётка клікала Юрку і ішлі з ім у лес зьбіраць

розные травы і зёлкі — цётка была крыху лекаркай. Гэтые зборы былі для Юркі праўдзівым съятам. Покі зойдуць у лес то нагаворацца яны досыць. А Юрку мно-
гае цікавіла. Цётка тлумачыла, на сколькі дазвалаў ёй яе разум, розные зъявы Божаго съвету; і не раз гаварыла яна Юрку:

— Вырасьцеш, Бог дасьць, будзеш ня-
іменно вучоным самае меншае — настаў-
нікам будзеш. — У лесі цётка гаварыла,
для якой надабы належыць якое зёлка, ад
якой хваробы ці запалення якога, памагае
тая ці другая трава і пазнаёміла Юрку
з рознымі краскамі: пералётнікам, гарлян-
кай, румянкам, чабаром, мацердушкай, са
смалудамі, каторымі дауней карміліся лю-
дзі, з дзягілем і з многімі другімі раслі-
намі. А забаліаць ногі, сядуць на беразі
крынічкі сапачыць і крыху пасілковацца.
Цётка Тарэса была для Юркі тою засту-
паю, за плячыма каторай Юрка чую грунт
пад ногамі. Апроч таго, у Юркі быў свой
асобны съвет, каторы знаходзіўся у ім са-
мым. То быў съвет вобразаў, мараў і ўсе-
лякіх думак, съвет, дзе ён быў поўным га-
спадаром. Любіў так сама Юрка развагу
с самым сабою, забраўшыся у такое мей-
сцэ, дзе яго не маглі патрывожыць. Такім

мейсцэм была цяпер горка, а хвойка сталася яго найлепшым сябруком. Як той злодзей, выкрадаўся Юрка з дому, хаваючыся ад мачыхі і ад людзей, ціхэнька сунуўся разорамі паміж аўсоў або ячмянёў на поле, а адтуль да сваей улюблёнай горкі і друга — хвойкі. Залезе часамі на хвойку і сядзіць цэлымі гадзінамі, разважае. Хвойка, здавалася яму, шумела весялей; гэта яна напэўне гаворыць яму сваю моваю. Юрка ніяк ня мог забыць, што яму прысьнілася—таго, як з хвойкі сталася мама. Вобраз мамы, добрай ненагляднай мамы, не атступаўся ад Юркі. А можэ гэта і ёсьць яго мама, а не проста хвойка? Юрка, сам ня ведаючы чаму, чуў нейкі страх, і нейкае салодкае заміранье ахоплівала яго душу. Юрка пачынаў прыслушівацца да шуму хвойкі, У гэту неўсямную людзям мову укладаў Юрка свае думкі, сваё сэрцэ і душу і прыймаў іх ад хвойкі не як творы уласнай фантазіі, а як праудзівую мову хвойкі і задзіўляўся. А потым сам пачынаў рассказываць розныя апаведаньня; любіў ён часта гаворыць аб tym, як адзін маленькі хвопчык, заснуўшы, пашоў да Бога у госьці, як спатыкаў і як частаваў яго Бог, як гулялі з ім святыя

анёлы. А каб ешчэ больш усьцешыць свайго сябрука, Юрка паказываў, як бляющ авечкі, як съпевае певень, адным словам, знаёміў хвойку з гутаркаю уселякіх жывёлін.

VII.

— Не, цётачка, я не ачуняю.

— Съмейся, каточэк; паляжыш і, дасьць Бог, устанеш. Пакажы сваю галоўку.

Юрка павярнуўся на съпіну, а цётка прылажыла руку далоба хлопчыка.

— Есць агонь, але нічога, гарбузенятка ты маё, качанчык ты мой бедненькі, ачуняеш. —

Цётка Тарэса прысела каля хвораго хлопчыка і з ласкаю мацеры старалася разважыць яго, прагнаць нядобрые думкі. Але Юрка быў сусім спакойны і поўны надзеі, што ўжо не ачуяне. Цётка, слухаючы гутарку малога пляменьніка і бачучы яго пакорнасць съмерці, разъбівалася ад жалю. А можэ яму і лепш съмерць, чым такая сірочая доля?

— Ня ўжо-ж ты, саколік, ня хочэш жыць, калі гаворыш усё, што не ачуяеш? — спытала цётка.

— Мяне сягоńня мама клікала да сябе, — сказаў з нейкаю таёмнасцю ў гласе Юрка: — і жыць я не хачу; толькі ведаеш, цётка, мне шкода цябе! — Цётка нахілілася над Юркам і стала цалаваць яго, а сылёзы бобам падліся на твар хлопчыка.

— Цётка! ты плачэш? і ты мяне шкадуеш? —

— Не гавары ты, золатка маё, пра съмерць, ня думай пра яе: не міне яна нікого з нас. Табе ешчэ жыць трэба, дурненькі ты! —

— А хіба-ж я там ня буду жыць? —

— Будзеш, будзеш, ягадка мая! — цешыла цётка хлопчыка: — але і на гэтым съвеці трэба пажыць ешчэ, прайсьці сваю дарогу, што Бог назначыў... Ось я табе зелейка напарыла — таго самаго, што мы с табою, помніш — зьбіралі ў Бярозавым лесі. —

Вочки у Юркі павесялелі, на губах заблukaў съмяшок: яму прыемна было ўспомніць, як яны хадзілі с цёткаю зьбіраць травы і зёлкі.

Юрка ахвотне узяў з рук цёткі гарнушачек і напіўся.

— Ось паглядзіш здаровен'кі будзеш,—

любоўна сказала цётка. Юрка з уроды быў хірлявы хлопчык, а недаўна ён прастудзіўся і занепаў. Догляду не было ніякаго, калі не лічыць таго, што калі-не-калі забяжыць да яго цётка і палечыць сваімі зёлкамі. Юрка дзень за дзень гас, як тая куравая газоўка, каторай бракуе газы. На першых часах хваробы яму было цяжка. Покі былі сілы і паможнасьць падымаць ногі, ён соваўся хоць на дварэ. Смуціўся моцна хлопчык спачатку і аб сваёй хвойцы: каб меў крыльля, здаецца, паляцеў-бы туды ужываць той свежы, чисты і здаровы воздух, катораго так не ставала тут. Бывала, як меў ешчэ крыху сілы, усьцягнецца, бедны, падыдзе да вакна. На вуліцы гулялі дзеци, здаровыя, вясёлые. Толькі Юрка, як пасынак, пазіраў з душнай і смроднай хаты. Што пачувала тагды гэта закінутае дзіця?

— Ведаеш, цётка, каго мне ешчэ шкода? —

— Каго, рыбка?

— Мне шкода хвойкі... Я памру, а яна будзе стаяць адна там, і другі хто-небудзь будзе слухаць яе гоман — гутарку...

— Ссеклі, служка, тую хвойку, тыдзень, як ссеклі! — гаротна прамовіла цётка.

— Ссеклі, ссеклі? —

Юрка змоўк. Потым узяў ён цётчыну руку і доўга-доўга трymаў яе, прылажыўшы к губам, і гарачые сълёзы абмачылі яе. Праз колькі мінукін Юрка пачаў гаварыць з агню. Упаміналася тут і мама, і цётка, і хвойка, нават пра збан штось сказаў хлопчык. Крыху счэкаўшы, ён супакоіўся і больш не ачынаўся.

За сялом на пагорку прыбavілася ешчэ магілка. Гэтта пахавалі маленъкага Юрку. Над яго магілкаю стаіць высокі крыж. Яго паставіла цётка Тарэса, і крыж быў зроблены з улюблёнай нябошчыкам хвойкі.

Казкі жыцьця.

Гэта было самае звычайнае дрэва. А калі яно і зварачала на сябе ўвагу, то хіба толькі тым, што стаяла адзінока. Але той, хто шчыра чытае кнігу прыроды і ўнікнуў у яе жыцьцё, ешчэ прыкметціў-бы, што гэтае дрэва, апрач сваей адзіноты, мела нешта чиста свойскае, асобнае, што прыналежала толькі яму аднаму. Нават агульны выгляд яго твару — бо і дрэва мае свой воблік — меў харектар цікавай асобнасьці. А як такіх шчырых і ўспагадных знайкаў або сусім ня было, або было надта мала, то ніхто не зварачаў на яго ўвагі, і яно стаяла тут, закіданае і крыху зьневажанае людзьмі.

Съперша нават здавалася, што гэта закіданае адзіноке дрэва стаяла збоку

жыцьца — больш гібела, чым жыло, а на праўду выглядзела, што яно жыло шмат паўней і глыбей пачувала жыцьцё нават тых дрэваў, што расьлі ў лесі. Такі ўжо характар адзінсты, гэта яе ўроды, яе істота. І хто хочэ жыць паўнейшым жыцьцём і гастрэй пранікаць яго цемры - глыбіны, той павінен жыць адзінокім і незалежным. Адзін толькі весяр любіў часта варушыць лісцьцё гэтага дрэва, гойдаць яго галінкі і шэптаць яму хітра-лісьлівые рэчы. Толькі весяр — хоць і часта ён дзъме ў пустых галовах — умее быць сталым, умее маўчаць.

Праўда, крумкач-гарапашнік не адзін раз чуў тые размовы — шэпты ветру і дрэва. Але крумкач залішне важны для таго, каб разносіць чужые гутаркі па съвеці; хіба так, зьнячэўку прамовіцца калі. За тое-ж крумкач, калі што скажэ, то скажэ праўду. За тым-жэ і вароны паважаюць яго, як жыды рабіна.

Была тут ешчэ адна важная асоба, без каторай не адбывалася ніводная тутэйшая справа. Асоба гэта — ручаёк. І часта бывала, шла жывая гутарка між ветрам, дрэвам і ручаём, а крумкач, начуючы тут, лю-

біў паслухаць іх гаворку і сам нават зредка устаўляў сваё мудрае слова.

А што было найдзіўнейшым, дык гэта тое, як вециар, так і ручаёк крэпка палюбілі адзінокае дрэва; па гэтай прычыне, ніколі ня было згоды між ветрам і ручайком. Кажу „палюблі“, бо начэй трудна назваць іх такую шчырую прыхільнасць. Але трэба памятаваць, што бадай ня кожная рэч мае два бакі — паказныя і супраўдзівые. Можэ гэта з паказнога боку здавалася, што ручаёк з ветрам моцна ўкахаліся у дрэва. Нехай аб гэтым судзюць мудрые і кемные людзі, а я толькі раскажу, як усё тут было.

Вясной і ў летку часта-часта прылетаў вециар да дрэва, абыймаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роску з зялёнага лісьця яго.

— Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае, — гаварыў вециар, — ты слухай толькі мяне і больш нікога, спусьціся на маю съядомасць, на сілу маю, на маё моцнае каханье. Можэ халадно табе? я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі — мае дзеткі! І ве-

цяр прынікаў да яго ешчэ цясьней і абый-
маў моцна-моцна.

Дрэва ўсё дрыжэла ня то з радасьці,
ня то ад трывогі і асыпала, сваё насе́нь-
не. Вециар патхопліваў яго і нёс далёка-
далёка. За доўгіе часы ён многа занёс сю-
ды насе́ньня гэтаго. З насе́ньня таго вы-
рас цэлы лес, у каторым і спачываў, як
было горача, гэты хітры і злы вециар. Як
толькі ён вывіхровываўся у съвет, пачы-
наў балбатаць ручаёк, цякучы каля сама-
гокарэння.

— Ведаеш, рыбка, — журчэў ручаёк:—
мне здаецца, што гэты вециар фальшывы
твой прыяцель. Ізыком ён намеле німа ве-
дама што: ён табе і хмары разгоніць, і сон-
цу прыкажэ, — слухай яго толькі! А ў во-
сень унъ якіе штукі выкідае! А зімой што
робіць? Ты заміраеш на ўсю зіму, нічога
ня чуеш, што ён тут вытварае. А я хоць
праз лёд, ды чую! Свістун! Ня слухай ты
яго! Дзе твае дзеткі? Усіх разагнаў ён,
а ты адно стаіш тут, як сірата, і твае дзе-
ці съмяюцца с цябе, бо так панавучаў іх
вециар. Іншая справа — я. Перш на перш
мы — суседзі, і ў нас так многа суполь-
наго, што нам трэба моцна трymацца ад-
но другога, бо мы — дзеці зямлі...

Ня скончыў ручаёк гаварыць, бо на-
ляцеў вециар і сыпнуў са злосці у ручаёк
цэлае воблака пылу.

— Высушу, як шкурат у Пятроўку, —
пагразіў сярдзіта вециар.

— Уй, батрак сусьеветны! — сказаў ру-
чаёк, пацямнеўши ад пылу.

— Што?

— Батрак! батрак! батрак! грымеў ру-
чаёк.

— Я цар усяго съвету!

— Кажы гэта дурнейшым за самога,
а ня мне, валадуга. Ці-ж можна верыць
табе, калі ў цябе сем пятніц на тыдні?! —
Адным словам угнявіўся ручаёк, ды і цяр-
пеньня не стала, і ён пабег далей, бубнюю-
чи ўсю дарогу на вециар; яму было крыху
крыўдна, бо дрэва больш хілілася да вет-
ру, чым да яго.

Чаму?

Ручаёк ніяк ня мог узяць гэтага на
розум. Праўда, урэшті ён застановіўся на
думцы, што вециар больш мае ўвагі ад дрэ-
ва за тым, што ён языком ленъціць і ту-
ды і сюды; не гаворыць праўды, а зама-
зывае вочы рознымі байкамі. Якбы там ні
было, а гэта ніколечкі ня цешыла ручайка
і яму ад гэтага ня было лягчэй.

— А што думала само дрэва?

Яно часта нудзілася тут адно. Яму хацелася пабачыць сваіх дзетак, пагутарыць са сваімі роднымі, затым і выглядало яно такім задуменным і сумным. За доўгіе часы яно прывыкла да сваей адзіноты і страх, як любіла азіраць гэта жыцьцё, што кіпела ўвокал, і ўсе зъявы, якіе вынікалі і на небі, і на зямлі. І бывалі ў яго такіе мамэнты, калі нічога ня думалася, было так лёгка і добра, і самі лісьці яго ціха съпевалі. Любіла яно паслухаць, што гаманіў непасіда вецяр і ручайк любіла яно, толькі ня ўмела сказаць яму, як яно любіць яго. А ручайк палічыў гэта за поўную неўвагу к сваей асобі.

Толькі-ж раз паднялася навальніца. Хмары, як мухі над гаршком куцьці, віліся чорным роям над зямлёй, апіразваючыся агнявістымі стружкамі. Страшна было. Але трэба было умешацца тут ветру, і цяпер ён зъявіўся такім, якім ён і ёсць па сваей натуры: буянам і забіякай. Чуць-чуць стрывала беднае дрэва — так рваў і крышыў яго вецяр. Нават крумкач павінен быў моцна ушчаміць кабдзюрамі галіну, каб ня скінуцца.

— Здаецца, я табе не насеньне з гэ-

таго дрэва, што хочэш сарваць і мяне для
сваёй забаўкі — сярдзіта сказаў крумкач.

Тут у дрэва развязаліся вочы; пазна-
ла яно, які хітры і злы яго прыяцель.

Угнявіўся і ручаёк. Ён надзьмуўся,
насупіўся і выкаціся з берагоў, запеня-
ны ўвесь. Зьневажэны, на яго погляд, дрэ-
вам, ён адышоўся далей. Убачыла дрэва,
што сябры яго пакінулі.

— Што рабіць?

Пусьці глыбей карэнъкі ў зямлю, —
скакаў крумкач, мудрая птушка, ляцючы
на раздабыткі.

Вел. аддзей
1994 г.

З М Е С Т.

стр.

+ Думкі ў дарозі	3
Дудар	7
+ Зло—не заўсёды зло.	12
Стараасе́ць—не радасе́ць	15
У старых дубох	18
2 Дзераўенішчына	29
Адгукнуўся	40
+ Бунт	46
+ Малады дубок	55
Трывога	90
На начлезі	97
+ Кажух старога Анісіма	106
Стары падрызьнікі	110
„Соціаліст“. (З апаведання селяніна)	123
+ Недаступны	126
+ Дзяліцьба	137
Знайшлі	144
Выстагнаўся	155
Злавіў	165
+ З днеўніка пана Жылака	172
Стараста	180
Так і трэба ашуканцу	187
+ Выбар старшыны	200
Злучыліся	204
Казкі жыцця	233



B00000004 170024